

проза

проза

Валеры Гапеев



...чалавека лёгка
ператварыць у звера...

I хай ніхто не пойдзе пакрыўджаным, або Грак і Монця Хрысцік

Чытво. (Фрагмент)

Частка 1

Вечарам у сераду 15 сакавіка 2006 года прафесар Андрэй Кузьміч Мархель закончыў у поўнай цішы кабінета вычытваць чарговыя старонкі работы магістрантаў Мацвея Хрысціка і Данілы Галоўчыка. Акуратна адсунуў убок аркушы, дзе-нідзе з пазнакамі простым алоўкам. На ягоным грубых формаў твары з'явілася задаволенасць, ён хмыкнуў і зірнуў на юнакоў, якія ўвесь час сядзелі на рудой скураной канапе. Магістранты ведалі характар свайго кіраўніка, таму за час чытання стараліся дыхаць як мага цішэй.

— Добра, вельмі добра, — Мархель паклаў цяжкую, шырокую, рыхтык рабоча-сялянскую, а не інтэлігэнцкую

далонь на тонкі стосік паперы. – У аўторак мы з вамі сустрэнемся, да гэтага часу я сфармірую дакладныя заўвагі, будзьце гатовыя да пытанняў. Наперадзе выхадныя, адпачывайце.

Магістранты – хударлявы Мацвей, з тварам дзіцяці, які глядзіць на фокусніка, і цыганкаваты Даніла – падняліся з канапы.

Прафесар выйшаў з-за свайго стала, паціснуў абодвум рукі.

– Мацвей, беражы галаву, да сапраўднай вясны яшчэ далёка, я яна, твая галава, і табе, і мне спатрэбіцца, – пажартаваў ён, але ў інтанацыі і асабліва ў позірку Мархеля прабіліся чуллівия бацькоўскія ноткі.

– Ды ў мяне во, валасоў многа, – трохі зніжавеў ад такой увагі Мацвей, даланёй паправіўшы і насамрэч густую чупрыну доўгіх русых валасоў.

– Ага, многа, – прафесар ужо ціснуў руку Данілу. – А ты разам з галавой рукі беражы, бо як казаў адзін вядомы дзед, практика без тэорыі сляпая, але тэорыя без практикі мёртвая!

– Буду берагчы, Андрэй Кузьміч, – з ліслівай усмешкай адказаў Даніла.

– Гэтым рукам яшчэ не адзін прыбор сабраць.

– Пад маім кіраўніцтвам адзін – абавязкова! – усміхнуўся прафесар, потым па ягоным твары прабег ценъ, і ён загаварыў сур’ёзна: – Сябры мае, хачу вас не тое каб папярэдзіць, але перасцерагчы. І як старэйшы сябра, і як ваш навуковы кіраўнік. Падзеі ў краіне наспяваюць не самыя прыемныя. Калі вы ўжо сталі на сцежку навукі, калі ласка, не збочвайце. Разумею, кроў іграе, вы маладыя, арганізм патрабуе выхаду эмоцый. Але: палітыка – не справа вучоных. Альбо – альбо. Таму не ўвязвайцеся ні ў якія гульні, не патрапце ў пэўныя месцы ў пэўны час. Найлепш будзе, калі ў гэту нядзелю вашым 24-гадзінным месцам будуць ваны пакоі. Няхай з півам і жанчынамі. Няхай у вас будуць пасля ўсіх падзеяў учадзелыя ад гульбішчаў галовы, але – катэгарычна – ніякіх кантактаў з самі ведаецце кім ні пад якім соусам. Сваю пазіцыю рэктар агучыў недвухсэнсоўна: усякі студэнт ці магістрант будзе адлічаны за 24 гадзіны, калі выявіцца хоць дробка ягонаі апазіцыйнай дзейнасці. Паверце мне, тут зусім не жартачкі. Будзеце разумнымі! Усё, ідзіце.

Юнакі пайшлі да выхаду, прафесар вёў іх позіркамі і, калі дзвёры адчыніліся, кашлянуў:

– Прабачце, яшчэ адзін момант. Непрыемны па факце.

Юнакі крутнуліся, насыржаныя.

– Такія справы, – Мархель вінавата паглядзеў у твар кожнаму. – Аспірантура на наступны год дала мне адно месца. Колькі я ні выпрошваў, колькі ні патрабаваў, колькі ні даказваў. Фінансаванне скарацілі, і чакаеца, што яно будзе ўрэзанае яшчэ больш, бо ж... Бо ж гэтыя палітычныя гульні ў дэмакратыю выцягваюць з нашай жабрацкай краіны апошнія сокі! – не ўтрымаўся, але ж не закрычаў, адно засіпеў ад злосці прафесар.

– Прабачце за эмоцыі, – спыніў ён сябе. – Нават на абурэнне мы цяпер права не маем. Хрысцік... вам забяспечана месца. А за вас, Галоўчык, я буду змагацца, абяцаю...

Мархель адварнуўся ў кут, даючы зразумець хлопцам, што размова скончаная. Яны выйшлі, асцярожна прычынілі за сабой дзвёры. Доўгім гулкім калідорам універсітета з запыленай ляпнінай на карнізах яны ішлі моўчкі, пераварваючы пачутае. Пяць гадоў ва ўніверсітэце, магістратура, разам паўсядна, і атрымліваеца: адзін плыве далей, другі застаецца на беразе.

Высокія ўваходныя дзвёры будынка натужліва рыпнулі. На вуліцы ішоў рэдзенъкі снег.

– Ну, шчасліўчык, далей нам не па дарозе? – з горыччу выціснуў з сябе Даніла, укладаючы куды больш сэнсу ў сказанае, чым толькі тое, што зараз Мацвею ехаць на сустрэчы з пяцікурсніцай Маргарытай (ці Марго, як называлі яе ў вочы і за вочы).

– А? – адгукнуўся Мацвей, вынырваючы са свайго ці не заўсёднага задумення. – Ага, я паеду... Марго абяцала сёння сустрэцца, – дадаў ён вінавата.

– Ды едзь, мне што... хіба я супраць? – быццам абыякава паціснуў плячыма Даніла, а горыч прабілася не ў словах, а ў паўзах. – Сёння твой дзень, сышліся зоркі! Месца ў аспірантуры атрымаў, намалёўваеца перспектыва стаць зяцем акадэміка. Не жыцце – талерачка з маслам.

– Ай, кінь, – усміхнуўся дабрадушна Мацвей. – Марго... Мабыць, я не падыходжу да іх сям'і. Яны ж там – інтэлігенты ў пятых калене, а мы з табой – з сем'яў простых, з райцэнтраў правінцыйных.

– І яна цябе распытвала пра твой радавод? – з іроніяй пацікаўся Даніла.

– Пытала, канечне, і пра сваіх з гонарам казала... А я са сваіх не далей за дзядоў ведаю, прыкра было, – згадаў Мацвей. – Пра прадзедаў і не пытаўся ў маці... Ну, я пабег...

Хлопцы якраз падышлі да метро. Мацвей махнуў рукоj, паправіў заплечнік і подбегам спусціўся па прыступках. Даніла глядзеў яму ўслед, і міжволі сківіцы яго сіснуліся, уздрыгвалі жаўлакі. Яму было не тое што крыўдна – ён у нейкі момант здръгнуўся ад думкі, што гатовы кінуцца ўслед за сябрам і спіхнуць яго з платформы пад цягнік.

Каб вызваліць сабе дарогу. Бо Мацвей яе засціў.

Але пасунуўся далей па тратуары – да прыпынку аўтобуса, каб праз паўгадзіны апынуцца ў цесным пакой інтэрната.

Даніла зайшоў у калідорчык, пачуў, што ў суседнім пакой грае музыка, – там жылі два пяцікурснікі, з якімі не тое каб сябраваў, але адзін з іх, Андрусь, гэтакі мацак-паляшук з вясковым тупаватым тварам, граў на ўсім паверсе немалую ролю ў жыцці інтэрнатаўцаў. У яго заўсёды вяліся гроши, мог пазычыць на любы тэрмін. Пры гэтым не сказаць, каб ён недзе прападаў надоўта вечарамі, падпрацоўваючы ў якім Макдональдсе, – ягоная праца, відавочна, была звязаная з выкананнем нейкіх разнастайных даручэнняў, надта не абцяжарваючых фізічна і часова, але ж аплачувалася нядрэнна. То павага да Андруся была, факт.

Даніла не стаў адчыняць дзвёры ў свой пакой – шчыліна свяцілася бледным святлом, значыць, ягоны сужывец, другакурснік, зноў занурыўся ў свае кніжкі. Не пашанцавала: занудны і нецікавы хлопец, нават піва з ім не паг'еш. А ў душы клекатала, хацелася выгаварыцца. Таму таўхануў суседскія дзвёры. Яго сустрэў з добразычлівай усмешкай Андрусь – ён увогуле ні да каго не ставіўся варожа, сваімі паводзінамі як быццам запрашаючы даверыцца яму і сябраваць.

– О, будучаму вучонаму – нашая павага! – выгукнуў Андрусь. – А ці не будзеце грэбаваць падзяліць сціплую вячэру з правінцыялам, які марна пхнецца зачатіцца хоць кіпцюрамі, хоць зубамі ў навуковай эліце?

На стале стаяла літровая пластыкоўка піва, на талерцы – парэзанае на тэрэць колца тонкай сыравэнджанай каўбасы, хлеб. Даніла не ўтрымаўся –

праглынуў сліну. Парукаўся з гаспадаром пакоя, зачатпі пальцамі кавалачак каўбасы, закінуў у рот.

– Што святкуеш?

– Якое святкуеш? Піва захацелася, ды і вольны заўтра. То чыста пасялянску, яшчэ вось агурочкаў дастану, – Андрусь палез у халадзільнік, выцягнуў трохлітровік і відэльцам спрытна патрапіў і выцягнуў па чарзе два апошняя агуркі. – Як справы? Нешта ты хмурны. Непрыемнасці?

Даніла сеў на лёгкае крэсла, зірнуў паблажліва на суседа, які акуратна наліваў піва ў шклянкі.

– От ты мне скажы, Андрусь... На цябе глядзіш – селянін селянінам, здаецца, падыдзі бліжэй – гноем патхне. І апранахі на табе хоць і не з сэканду, але бы чужое на табе. Ты не крыўдуй... Але бачыши ты людзей.

– А што крыўдаваць? – адмахнуўся Андрусь. – Я ж у люстэрка сябе бачу. Ну так, ад зямлі, і зямля з-пад пазногцяў ніяк не выкалуываецца. Бачыў бы ты ту ю вёску, у якой я нарадзіўся і рос – ваўкі зімой па надворку шнырылі. Пазней ужо ў райцэнтр пераехалі. Маці з бацькам паўкабана дырэктару ліцэя завезлі, каб узяў. “Вучыся, хоць каб ты з віламі не пражыў жыццё”. Два тыя гады я начамі не спаў – вучыў. Усё ў лепшыя месцы. Ну во і паставіў сюды... Ат, вучоба – не галоўнае, тут дапяў. Фарту як не будзе, то згніеш там, дзе нарадзіўся. Мне во што свециць? Па размеркаванні ў які калгас, інжынерам ці загадчыкам межмайстэрні. У жонкі вазьму, як пашанцуе, настаўніцу з тых, што па размеркаванні гэтаксама запруць у балота, нараджаем аглаедаў, будзем бульбу садзіць, парсюкоў гадаваць... Перспектывы! – з лёгкай горыччу выгукнуў ён.

– Не-а, не веру, – уважліва паглядзеў на праставаты твар сябра Даніла.

– Ёсць нешта ў табе... Умееш ты жыць. Думаю, у балоце гніць табе не наканавана. Бачна ж, не мамка табе з дому грошы шле, круцішся неяк. І спрытна круцішся. Колькі табе на паверсе завінаваціліся?

– Ды я не трymаю ў памяці такое, вунь блакноцік ёсць, – прастадушна кіўнуў на сваю тумбачку Андрусь. – Кручуся, анягож.

– Я б на тваім месцы гэтакім шчодрым не быў, – Даніла адпіў са шклянкі.

– Ну, нейкія капейкі ж маю ад працэнтаў, у дабрачыннасці не гуляю. Ды справа ж не толькі ў грашах, – прымружыўся Андрусь, і Даніла зауважыў мо першы раз у вачах хітраваты, нават драпежніцкі бляск. – Некаму я дапамагу, нехта мне дапаможа. Як людзі табе вінныя, дык ахвотней пагодзяцца. Некаму і даруеш, дык ён табе руку некалі падасць.

– Ага, разагнаўся, – рагатнуў Даніла. – Людзей ты не ведаеш, ці што?

– Ды ведаю, – адмахнуўся Андрусь. – Людзі ў наш час страшныя. І на вёсцы страшныя, што ўжо пра горад казаць. Усе па галовах да свайго ідуць. Ды нехта і запомніць. А нехта захоча яшчэ раз пазычыць. Ёсць карысць, – ён загадкова ўсміхнуўся. – З людзьмі трэба па-людску. Дарэчы, ты так і не адказаў: непрыемнасці ў цябе?

– Больш чым, – Даніла сам даліў у шклянку піва, выпіў залпам. – Фіяска. Катастрофа. Тупік, бля!

– Ого! Сапраўды? А праз што?

– Праз каго... Мне мой сябар лепшы ўрабіў.

– Мацвей? – нечакана настроніўся Андрусь.

– Мацвей... – пацвердзіў Даніла. – Я не трапляю ў аспірантуру. А ён – ідзе. Такім чынам, мяне заграбуць у армію. Бляха, як жа я ненавіджу гэта...

– Варта было чакаць, – пракаментаваў Андрусь прызнанне магістрата.
 – Што чакаць? – напружыўся Даніла.

– Ад Мацвея варта было гэтага чакаць, – засяродзіўшыся ў сабе, адказаў Андрусь. – Мы з ім у адным ліцэі ўрайцэнтры вучыліся. Маці мая – простая калгасніца некалі, дворнічай працавала, а ягоная – выкладчыца ў ліцэі. Колькі яна з мяне крыва виплала... Мову выкладала. Самая нізкая адзнака ў атэстате – яе. Ды то не бяда. З такой пагардай яна глядзела на мяне, як на чарвяка. Пры ўсіх была сказала, маўляў, з такога калгасніка як я, выйдзе адно калгаснік з дыпломам. Нічога, некалі я дакажу ёй...

– Даўк вы землякі з Мацвеем? – здзвіўся Даніла. – Год побач жывём, а не ведаў.

– Вось, ён нават і не прызнаецца... – скрыўся Андрусь. – Навучыла маці, з кім знацца, кім грэбаваць. Землякі... Дзе яму каго бачыць? Ён жа – зорка! У ліцэі насіліся з ім, як з пісанай торбай. Што ты – на абласной алімпіядзе першае месца па матэматыцы, такі поспех. А далей і на рэспубліцы – другое. І штогод пасля ездзіў на ўсякія там канферэнцыі, семінары.

– Ды ён і ва ўніверы свяціўся, як лакіраваны, – працадзіў скрэз зубы Даніла. – А што б ён змог без мяне? Ягоныя ўсе ідэі – гэта як дзіцячыя фантазіі! Трэба было ўбачыць у тых ідэях рэальнае, практычнае. Я – бачыў. На трэцім курсе разам працу напісалі – кіраванне сістэмай з выкарыстаннем інфармацыйнага канала дадзеных. Я сабраў мадулятар, настроіў, па ім можна было серыю ў вытворчасць запускаць. На кафедры работа шум узняла – на патэнт жа пацягнула, па ёй доктарскую напісалі. А ўся слава – Хрысціку! Мяне нібыта не было. Над новай распрацоўкай заселі, а што былі б ягоныя голыя ідэі без мяне? Ну няхай ён фантаніруе пражэктамі, а ўмечь бачыць карыснае, адсейваць?! – Даніла разгарацца, крычаў. – І цяпер ён – у аспірантуры, а мне ў боты вайсковыя?! Поскудзь!

– Не здзіўляюся, – пакрывіўся Андрусь. – Усе заўсёды ў ягоным цені. Umee сябе падаць. Такі ўжо сціплы, такі задуменны... А насамрэч ён нас не бачыць, мы не людзі для яго. Сціплы, ага...

Стукнулі дзвёры ў калідорчык, нехта таргануў, пастукаў у пакой да Данілы, і ён крыкнуў голасна, раздражнёна трохі:

– Тут я!

Дзвёры адчыніліся залішне імкліва – так уваходзяць альбо гаспадары, якія спяшаюцца, альбо нязваныя гості, упэўненыя ў сваіх нахабстве і сіле. Так і было: зайшоў пяцікурснік Раман, ростам пад два метры, шыракаплечы. Твар ягоны быў злёгку перакошаны ад злой ражучасці.

– Вітаю, – сказаў ён скрэз зубы без прыязнасці, пабачыўшы ў пакой Данілу і Андруся. – А дзе той гліст смаркаты? Я ў ягоны пакой заходзіў, там німа. Сужывец-заморыш сказаў, што вы разам.

– Што ж ты так непаважліва ставішся да нашай будучай гордасці, можа, – нобелеўскага лаўрэата будучага, га? – рагатнуў Даніла.

З Раманам яны былі знаёмыя з год. Асаблівае сяброўства раней не заvodзілася, бо не было датуль агульных інтарэсаў: Раман вучыўся на іншым факультэце, мінчанін. Розныя тусоўкі. Спартсмен, кандыдат у майстры па грэблі. Рукі ў яго што абцугі. Вучоба яго цікавіла мала, ён ведаў, што выгоднае месца яму забяспечыць бацька, высокі чыноўнік у міністэрстве, ды і ў маці, якая займала пасаду ў клінічнай бальніцы дзяржапарату, хапала патрэбных нітачак у руках. Калі Мацвеі пачаў раз на тыдзень

сустракацца з Марго, Раман выпадкова спаткаў іх у начным клубе. Марго на заняткі хадзіла і трymалася дастаткова сціпла, апраналася, прыхоўваючы прывабныя формы цела, а ў начным клубе дазволіла сабе пабыць сапраўднай сексі. І Раман запаў. Ён быў дагэтуль распешчаны ўвагай дзяўчат і маладых жанчын, лёгка заводзіў знаёмствы, трymаючыся пашлавата-жартойнай манеры, але з Марго, знешне вольнай ад лішніх межаў прыстойнасці, як яе разумеюць рэтраграды, атрымаў адмову ў здзеклівай форме. Раз'юшыўся, але стрымаў сябе. Ён запрасіў выпіцу Данілу, які быў тады трэцім колам у веласіпедзе ля Мацвея і Марго, распытаў: што за краля недатыкальная? Даніла, удзячны за неблагую выпішку, прызнаўся, што сам пакуль не ведае толкам – то была першая такая сустрэча за сценамі ўніверса. Але абяцаў інфармаваць пры патрэбе, як што выявіцца. Абмяняліся нумарамі тэлефонаў, праз нейкі час Даніла пазваніў. Зноў сядзел ў кавярні, Даніла расказаў: бацька Марго – акадэмік, маці – доктар навук. Пазней ён даведаўся праз Мацвея нямала пра дзяўчыну: ці любіць кветкі і якія, якім парфумам карыстаецца, што любіць глядзець...

– І яшчэ, каб ведаў, – казаў пазней Раману. – Яе бацькі – вялікія дзяржаўнікі. Так што каб ніякай палітыкі. І сама яна выхаваная ў тым жа рэчышчы. Не актыўістка, але мае вельмі катэгарычныя погляды адносна нацыяналістычных гульняў...

Запомніўшы пачутае, Раман у хуткім часе без цяжкасцей выклікаў да сябе прыхільнасць Марго. Як ён зразумеў, дзяўчына не была абцяжараная вялікімі пачуццямі ні да каго, таму Раману яна таксама не адмаўляла ў сустрэчах. А праз колькі часу сама са здзіўленнем выклала навіну: аказваецца, іх бацькі – яе і Рамана – знаёмыя, амаль сябры, бо даводзілася раней супрацоўнічы! Для Рамана гэта было найлепшым знакам. Ён асцярожна паказаў Марго, што трошкі раўнуне яе да сустрэч з Мацвеем, якія яна не спыняла, на што дзяўчына адказала: ніхто не мае права абмяжоўваць яе волю, а Мацвей – вялікае дзіцё, ёй падабаецца яго выхоўваць і настаўляць на розум.

Ды Раман пакрысе зараўнаваў па-сапраўднаму. Хоць адносіны з Марго не зайшлі далей за сяброўскія пачалункі, але, хлопец адчуваў, яшчэ трошкі, і справа вырашаная. Да ўсяго, ён па-сапраўднаму запаў на дзяўчыну. Ды яшчэ бацькі мякка намякнулі: не будзь дурнем, не ўпусці такі шанец. Таму тыдзень назад ён прыходзіў у пакой да Данілы, дзе знайшоў Мацвея, акуратна загроб яго за грудкі, прыўзняў над падлогай і папярэдзіў спакойна: Марго – не ягонага поля ягадка. І лепш яму ціхенъка збочыць і не паказацца на вочы дзяўчыне. Іначай у нейкі дзень будзе збіты на горкі яблык.

Што праўда, Мацвей нечакана псіхануў тады. Глядзі ты, сапраўды, худы, як гліст, хліпкі, а трymаўся, як той юнак на допыще.

– Паспрабуй і атрымаеш вялікія непрыемнасці, – прасіпеў здушана ён.

Раман, па праўдзе, разгубіўся на момант, паставіў магістрантка на месца. Чорт яго ведае, якія там у яго ёсць сувязі, каб сапсаваць жыщё? Сёння кожны другі мае тыя ці іншыя падвязкі. Можа, у яго дзядзька – суддзя які значны ці пракурорскі работнік? Каб жа ён ведаў, што Мацвей, акрамя іншага, захапляўся псіхалогіяй, і паколькі сілай не вылучаўся, то меў у сябе на ўзбраенні невялікі арсенал практычных прыёмаў, каб упłyваць на праціўніка, а як пашанцуе, дык і перамагчы.

У гэты вечар, відавочна, псіхалагічныя прыёмы наўрад ці ўратавалі б Марго, бо Раман быў злы, як чорт – крылы ягонага вялікага носа разляталіся ў бакі і сцягваліся назад ад сапення.

– Я яго папярэджваў, каб не лез да Марго! Сёння ў мяне білеты ў тэатр былі!

– Ого, ты зацікавіўся драматургіяй? – падначыў Даніла, але ўмомант змяніў свой тон пад злым позіркам Рамана: – Прабач, разумею... Сядай да нас, хоць, па праўдзе, частаваца асабліва няма чым...

Рамана ацверазілі гэтыя слова, мабыць, ён згадаў, што за ўсялякую інфармацыю пра Марго і яе справы з Мацвеем абяцаў частаваць Данілу ў любы час, як ні завітае.

– Прабач, ды ж як пазваніў, сказала, што ўжо запрошаная на мінульым тыдні на сёння, дык выскачыў з хаты без грошай.

– Шкада, халера... – задумліва прагаварыў Даніла, і было не надта зразумела, аб чым ён больш шкадуе: што Раман без грошай ці што не застаў Мацвея.

– Грошы – не проблема, калі ёсць сябры, – адважыўся ўвязацца ў гутарку Андрусь, які да гэтага часу маўчаў, злёгку перапалочаны ад уварвання ваяўнічага Рамана.

– Ну, за пазычаныя гуляць – не задавальненне, – паморшчыўся Даніла, бо ён быў вінен Андрусю пэўную суму і не хацеў яе павялічваць.

– Але ж ёсць магчымасць і зарабіць...

– Во зараз? І як? – здзіўлена зірнуў на таварыша Даніла.

– Давай, заробім! – выгукнуў Раман, шумна сеў за стол. – Душа гарыць, нечым заліць яе неабходна...

– І душу заліць, і падумаць... – загадкова прадоўжыў Даніла, павярнуўся да Андруся: – Рэальна цяпер зарабіць?

– Рэальна, – хітравата ўсміхнуўся Андрусь, ягоны праставаты твар быў падобны ў гэтую хвіліну на гандляра хамутамі на рынку. – А наколькі я магу давяраць спадарству? Прашу прабачэння, як незнарок пакрыўдзіў каго.

Даніла зразумеў, што Андрусь кажа сур'ёзна, таму адказаў цвёрда:

– Раману я веру як сабе. Ты верыш мне – вер Раману.

– Добра... Я прычыню дзвёры...

Даніла з Раманам пераглянуліся. Яны былі зайнтрыгаваныя. У вачах Рамана адбіўся лёгкі неспакой, Даніла ціхім голасам яго супакоіў:

– Не нервуемся раней часу. Андрусь – не дурань. Хіба на выгляд прости...

А Андрусь за гэты час прымкнуў знутры дзвёры, выцягнуў з-пад ложка аўёмістую валізу, пакорпаўся, пашамацеў паперай і пластыкам, прыцягнуў і паклаў на стол загорнуты бы том якога класіка. Нажом надрэзаў паскі ліпучкі, расхінуў абортку.

То быў стос тонкіх каляровых лістовак.

– Тваю маць, – працягнуў Даніла, узяў у руکі адну лістоўку. – “Выходзь на вуліцу! Усе на Плошчу! Бла-бла-бла... Зубр”. Ты гэтак зарабляеш? Ды за адну такую паперчыну выкінуць з універса, сама мала, не ведаеш? Ці ты ідэйны змагар і нам заплаціць хочаш са сваёй кішэні? Ці мо сам і надрукаваў? – рагатнуў Даніла, занерваваўся, бо выгляд такой колькасці лістовак на стале яго бянтэжыў.

– Не нервуемся, грамада, – спакойна, нават з загаднымі ноткамі загаварыў Андрусь, паклаўшы руку на стос лістовак. – Так, можна і на гэтым зарабляць. Задача была такая: разнесці гэтыя лістоўкі і пакідаць у паштовыя скрыні ў пэўных дамах па пэўнай вуліцы. Тут тысячы штук...

– Пайшоў ты на... з такой работай, – грэбліва паморшчыўся Раман. – Не хапала яшчэ пэцкаца аб свядомых! У мяне дзядзька – у КДБ!

– Да чакайце, я ж не дагаварыў, – паблажліва ўсміхнуўся Андрусь. – Умовы простыя. Яшчэ даецца фотаапарат. Лічбавы. Для справаздачы зрабіць здымкі. З усіх пад’ездаў. У мяне – чатырнаццаць. Здымак такі: рука апускае лістоўку ў паштовую скрыню. Значыць, робім так... – Андрусь сагнуў адзін рог лістоўкі да сярэдзіны, правёў пазногцем па згіну, адарваў акуратна. – От, маём такую штуку. Адну. Тут відаць нейкія літарты... Як і затрымаюць з такім ражком – дык і што? А мы бярэм гэты ражок і ходзім па пад’ездах. Нас троє, адзін на шухеры, другі дэманструе апусканне лістоўкі, трэці здымает. Паўгадзіны часу, а маём дваццаць баксаў...

– Жартуеш?! Дваццаць? – не паверый Даніла, адкінуўся на спінку крэсла, расцягнуў твар ва ўхмылы: – Ну ты, спрытнуга вясковы, і даеш! Дзе ты такіх працадаўцаў знайшоў?

– Гэта няважна, – адмахнуўся Андрусь. – Я ж табе казаў: добра, калі многа сяброў. Ну што, хадзем?

Фокус з адарваным ражком падзейнічаў і на Рамана, які быў набычаны, калі пабачыў лістоўкі. Грэла будучая роля хітруна, які “пракіне” тых апазіцыянераў. Ён адно кіёнуў на стол і спытаў:

– А гэтыя лістоўкі... куды потым?

– Да ў смецце во і выкінем, – патлумачыў весела Андрусь.

Было бачна, што перспектыва хутка, за нейкія паўгадзіны “зрабіць спраўу”, ды яшчэ без клопату і ў поўнай бяспечы, якія давалі яму хаўруsnікі, яго ўзрадавала. Насамрэч, ён мог бавіць два наступныя вечары з нечым іншым, а затым зноў прапанаваць свае здольнасці. Ведаў: падобная работа яшчэ прапануеца. Там ён ужо будзе шчыраваць адзін – гроши заўжды трэба. А цяпер можна і падзяліцца часткай (ён прамаўчаў пра поўную суму), бо такая справа ўсякі раз збліжае людзей, ды яшчэ з добрай выпіўкай...

– Не, пакуль не будзем выкідваць, – па-змоўніцку зазірнуў у вочы сябрам Даніла. – Потым памазгуем. Ёсць адна думка...

Праз паўтары гадзіны яны вярнуліся ў пакой Данілы, напакаваныя бутэлькамі з розным пітвом і закусю. Узрушаныя і зробленым, і наяўнасцю на стале прысмакаў, гучна размаўлялі, смяяліся. Пасля трэцяй чаркі паспакайнелі, Раман нагадаў Данілу:

– Ты там нешта нейкае задумаў, як я здагадаўся. Выкладвай, ці як?

– Ага, выкладу... – Даніла прымружыўся на Рамана: – Ты не заліваеш, што ў цябе дзядзька ў КДБ?

– На халеру мне заліваць? Ты за каго мяне прымаеш? – наструніўся Раман. – Кажу як ёсць.

– Дык вось... – Даніла памарудзіў, задраў галаву, абхапіўшы яе далонямі закінутых угару рук. – Добра б было, каб сябры твойго дзядзькі знайшлі гэтыя лістоўкі ў аднаго майго сябра, праз якога сёння мне пастаўлены крыж на аспірантуры. І ў цябе, дарэчы, адразу паменела б турбот з Марго.

Нейкі час усе маўчалі.

– А гэта добрая думка, – Раман хэкнуў і пацягнуўся да бутэлькі. – За яе можна выпіць. Сябры майго дзядзькі людзі такія... умеюць знаходзіць.

– Западозрыць... – паморшчыўся Андрусь. – Трэба, каб чыста было...

– Зробім чыста! – выгукнуў Даніла, выпіў налітае Раманам, загаварыў пераканаўча: – Я быў зайшоў да яго, ён пісаў на калене, на ложку седзячы. Зазірнуў чыста па-сяброўску – што пішаць? Там нейкія формулы, фантазіі ягоныя. Дык ён ці не падскочыў. І мяне хутчэй за дзвёры, маўляў, там пачакай. Я выйшаў як апляваны. А там шчыліна ў дзвярах засталася, а

праз яе люстэрка было відаць... У яго ў матрацы схованка! Туды ён засунуў такі вялікі скуранны нататнік, у чахле з “маланкай”. Ён упэўнены, што ніхто не ведае пра схованку, – Даніла зрабіў націск на апошнім сказе і пры гэтым ухмыльнуўся.

– Таго цюхцяя, што з Мацвеем жыве, я знаю, – задумліва працягнуў Андрусь. – Ён мне трошкі вінен. То я магу яго выклікаць на хвілін пяць-дзесяць сюды, знайду пра што гаварыць... Інтэрнат сёння амаль пусты, раз’ехаліся. Іхні пакой насупраць кухні, зручна зайсці...

– Пайшлі! – рэзка падхапіўся Раман. – Нечага цягнуць. А то яшчэ вернеца.

Словы прагучалі загадам. Даніла па-гаспадарску адшчапіў са стоса лістовак палову, падсунуў за пазуху. Супольна рушылі на паверх ніжэй – там быў пакой Мацвея, які ён дзяліў з ціхамірным першакурснікам. Андрусь зайшоў і неўзабаве выйшаў з цельпукаватым юнаком, які пакорліва пасунуўся следам за ім. Змоўшчыкі зайшлі ў адчынены пакой. Не марудзячы, Даніла ўпэўнена рушыў да ложка Мацвея, памацаў добра, засунуў руку ў матрац і выцягнуў нататнік у чахле.

– Я ж казаў!

Шмаргануў замок, адкрыў чахол, рагучча вызваліў з яго нататнік, засунуў у чахол лістоўкі з-за пазухі, зашмаргнуў.

– Усе справы! Пайшлі.

Добра п’яныя, яны разыходзіліся праз дзве гадзіны, задаволеныя кожны сабой і хаўруснікамі.

Частка 2

Музыка ў кавярні грымела так моцна, што, каб размаўляць з Марго, даводзілася казаць ёй у самае вуха – і ўдыхаць такі вабны пах яе скурый валасоў. І сам Мацвей падстаўляў сваё вуха да вуснаў Марго, па-шчанячы ў душы папіскаючы ад адчування (ці яму здавалася) не пругкага паветра з вуснаў дзяўчыны, а кранання саміх вуснаў ягонай скурой.

Але такая гаворка яўна надакучыла Марго, і яна – выгукнуўшы: “Потым паразмаўляем!” – ляютна пацягвала праз саломінку кектэйль і без асаблівай цікавасці азірала залу ў рознакаляровых сполахах святла. Па ўсім, ёй было не вельмі весела, і Мацвей адчуваў сябе вінаватым. Пасля таго, як Марго двойчы адмовілася ісп’і танчыць, ён ёрзаў на сваім стуле, раёніва зіркаючы на дужых дзеецюкоў, што раз-пораз праціскаліся да барнай стойкі акурат паўз высока аголеная кароткай спадніцай ногі Марго, не прамінуўшы кінуць зацікаўлены позірк на іх і на гаспадыню. Таму, калі Марго, дапіўшы напой, нахілілася да яго і пракрычала: “Хадзем!”, Мацвей адчуў палёгку.

– Ну, расказвай, што ты новага накапаў пра сваіх дзядоў? – запыталася Марго, апінуўшыся на вечаровай вуліцы.

– Прабач... Не паспей як след, – прамармытаў Мацвей. Яго трошкі злавала ўпартасць Марго ў пытанні яго спадчыннікаў: чаму яны так важныя ёй? Раней ён баяўся выказаць услых гэтую думку, цяпер жа, трошкі разняволены порцыяй алкаголю мозг загадваў супраціўляцца поўнаўладдзю над ім дзяўчыны. І Мацвей выказаўся: – Я не разумею ўвогуле, навошта гэта ведаць? Мінулае – гэта пыл, гэта мярцвячына, ад яго трэба абтрасацца і рухацца наперад. Што мне дало веданне пра дзеда, які ўсё жыццё прарабіў

у нарыйтоўчай канторы, спачатку раҳункаводам, потым – загадчыкам? А бабуля – бухгалтаркай у спажывецкім таварыстве?

– Бо ты – малы дурань, які яшчэ не раскрыў вочы на патрэбныя рэчы, – паблажліва заўважыла на гэта Мацвей. – Падобнае цягнецца да падобнага, твая бабуля пайшла замуж не за нейкага дворніка – яна абрала для сваіх дзяцей бацьку з кагорты таго ўзроўню, на якім знаходзілася сама. Так урэшце нараджаецца і эліта.

– Вось як, эліта.. – з жалем уздыхнуў Мацвей. – Выходзіць, я туды не цягну са сваім радаводам?

– Якраз цягнеш, – глянула на яго Мацвей, быццам толькі зараз ацэньваючы юнака. – У цябе ўжо ёсьць зачаткі інтэлігентнасці, у будучым справа будзе паляпшацца, як не ажнішся з якой калгасніцай.

– А што, інтэлігентным стаць нельга, ім неабходна нарадзіцца? – пад'юдзіў Мацвей, хоць гэта было рызыкоўна ў адносінах з Мацвей, але яна ажно прыпынілася ад той важнасці, якую пачула ў пытанні.

– І-мен-на! Нельга! Стаць – нельга! – казала Мацвей так пераканаўча і так упэйнена, усё роўна як сцвярджала, што Зямля круглая, а Месяц свецецца адбітым светлом. – Інтэлігентнасць – справа пакаленняў, прытым непарушных у сваёй сувязі! Выхаванне, навучанне плюс генетыка! Інтэлігент у нейкім дзясяткім пакаленні, хоць змалку апынецца закінутым у любая ўмовы, зможа ўсё адно захаваць у сабе гэтыя рысы высакародства. Ён бачны!

– Добра, згодзен. Але навошта? Сёння – навошта? Тут так усё змяшлася: учараашні крымінальны аўтарытэт робіцца бізнесменам-мецэнатам, шпана з раёна становіцца ўладальнікам казіно і рэстарана. Яны сёння дыктуюць жыццём, хіба не?

– Аха-ха-ха, дурнічка! – шчыра рассміялася Мацвей. – Гэта ўсё – вонкавасць, міштура. А разумам грамадства кіруюць іншыя. Інтэлігенты. Сапраўдная эліта грамадства, а не гэтая, якая на глянцевых вокладках часопісаў. То папса. Зразумела табе?

– Ды быццам так, – уздыхнуў са згодай Мацвей, але чорцік супярэчнасці ў ягонай галаве не збіраўся адпачываць: – Але, шчыра кажу, Мацвей, не разумею я гэтых гульняў у эліту. Светам кіруе навука. Свет трymаецца на навуковым прагрэсе. І я не кажу пра тэхнічныя задачы, якія якраз навуцы сёння рештаць. Я кажу пра палітычныя тэхналогіі, якія распрацоўваюцца зыходзячы з аналізу, што можа даць толькі навука. І распрацоўваюцца яны па законах, адкрытых навукай...

– Вой, цябе вучыць і вучыць, – зірнула з сапраўднай скрухай у вочы хлопцу Мацвей. – Ты будзеш вучоным, будзеш! Але будзе той, хто пачне табе ставіць задачы для решэння. Зразумеў, мілы магістрант?

Мацвей стаў ужо збірацца з думкамі, каб адказаць гожа – у яго было што адказаць, ён згадаў бы і фундаментальная навукі, і выпадковыя адкрыцці. Яны ішлі сярэдзінай вуліцы, і хіба што асвяленне ўказвала на тое, што цяпер не дзень, а позні вечар – уся прастора вакол поўнілася людзьмі, даносілася музыка як са шматлікіх бараў, так і наперадзе група музыкаў уладкавалася на тратуары ды грала нешта віскліва-бухаюче. Паветра было сумесцю з пахаў дарагой парфумы, гарэлачнага перагару, кавы і смуроду з кальянных – несла ад сустрэчных людзей, з дзвярэй бараў.

Ён не паспей адказаць – раптам перад імі ўзніклі двое. Мужчыны гадоў па сорак, апранутыя зусім не для тусовачных мясцін, нагадвалі чыноўнікаў

сярэдняга звяна – з-за іх незалежнага трымання сябе на гэтай пярэстай вуліцы, што відавочна была для іх чужой.

– Адну хвіліну, прабачце... Мацвей Хрысцік?

Голас спакойны, нават ветлівы, але колькі ў ім улады пачулася! Ажно мурашкі пабеглі па Мацвеевай спіне гад этага тону, а можа, – ад прадчування.

– Так, я Мацвей...

– Вам трэба прайсці з намі...

І ўжо Марго апынулася ўбаку, адціснутая ветлівым, але жалезным плачуком, а Мацвей адчуў, як справа і злева ягоныя руکі ля локцяў захапілі моцныя абцуగі пальцаў.

– Да што такое? – хацеў абурыцца, але голас выдаў ягоны спалох – Мацвей адчуў пагрозу не быць збітым, а нечага больш значнага для сябе. Таму было ў яго голасе трошкі плаксівай просьбы.

Усё заняло нейкае імгненне, ніхто з мінакоў і ўвагі не звярнуў, і Марго не паспела нічога зразумець. Яна памкнулася была да Мацвея з ягонымі нечаканымі ахойнікамі, але тут бы з пахаў вуліцы матэрыялізаваўся трэці, да гэтых двух падобны, спыніў яе і стаў ціха казаць. А ўжо прайшлі два ці тры крокі, Мацвей намогся быў спыніцца, азірнуцца назад і крыкнуць ёй, але з абодвух бакоў руکі яго ціскнулі моцна, ажно да болю, і злева ў вуха пачуўся кароткі, як стрэл, шэпт:

– КДБ. Ціха!

І гэты шэпт, надзіва, супакоіў Мацвея. Гэта не нейкія гопнікі, КДБ – сур'ённая арганізацыя, мо самая сур'ённая з усіх, дык яму, Мацвею, няма чаго хвалявацца. Ён ім трэба – што ж, ён гатовы адказаць на іх пытанні, бо паважае гэтую службу. Ён ажно выдыхнуў, расслабіўся, пайшоў спакойна, імкнучыся патрапіць у крок сваім “ахойнікам”.

Падышлі да машыны, селі на задніе сядзенне. Ніхто не сказаў ні слова, машына кранулася з месца.

– Мацвей Хрысцік, магістрант, пражываеце на Кульмана?.. – гучна спытаў той, што сядзеў спераду, правільней, не спытаў, а запатрабаваў пацвярджэння сваім словам.

– Так, Хрысцік, магістрант, – спакойна адказаў Мацвей. – Прабачце, а што здарылася?

– Даведаешся, – холадна тыкнуў у адказ гэты спераду, і Мацвей адчуў кволы халадок у жываце.

Але ён быў спакойны да таго моманту, пакуль не дайшлі да ягонага пакоя ў інтэрнаце. Праўда, непрыемна было бачыць перапалоханы твар вахцёркі. І зусім прыкра было ўяўляць сябе збоку: яго вялі, не сам ён ішоў, трымалі яго. Як... арыштанта.

Ля свайго пакоя мозг Мацвея ліхаманкова запрацаваў, спрабуючы падабраць магчымы варыянт развіцця падзеі і пошукаў галоўнай прычыны: навошта гэта ўсё? Зайшлі ў пакой, сужывец-першакурснік нейкім невядомым чуццём адчуў, што перад ім – людзі без жарту, падскочыў і стаяў навыпяцжку, не варухнуўся за ўвесь час.

Зайшлі ўсё чацвёра – Мацвей і троє мужчын, у пакойчыку стала цесна і няյутульна.

– Дзе твой ложак? – спытаўся той, які сядзеў спераду. Мацвея цяпер ужо разанула ягонае “тыканне”. Ён паказаў кіўком галавы:

– Вось...

– Прапаную аддаць самому. Ну?

– Што... аддаць? – неўдавана здзівіўся Мацвей. Раптам яму ўявілася – на імгненне адно – што ў ягоным вялікім блакноте сярод тых накідаў ідэй ёсць нейкая такая важная, такая грандыёзная, выключная для свету, што з'яўляецца дзяржаўнай таямніцай! Але... гэтыя людзі не могуць ведаць пра ягоны блакнот, у якім яшчэ ў канцы запісаны трох нязграбных вершы, прысвеченныя Марго...

Яму не задавалі больш пытанняў – гэтыя занятыя людзі, мабыць жа, спяшаліся, у іх на сёння было яшчэ безліч важных і пільных спраў, а тут марнуй час з гэтым магістрантам... Таму адзін падышоў і рэзкім рухам адгарнуў коўдру, падушку адкінуў, сцягнуў прасціну, памацаў у адным, другім месцы, захапіў край матраца, перавярнуў яго, сунуў руку ў дзірку...

– Там... там мае запісы, навуковыя. Накіды ідэй, – нечакана для сябе заспяшаўся Мацвей, але ніхто не звярнуў увагі на ягоныя слова.

Наступны момант стаўся для Мацвея эпізодам сюррэалістычнага сну: кэдэбэшнік расшмаргнуў замок, разгарнуў чахол, перавярнуў яго – і на брудны паласаты матрац упалі і расцякліся тонкія каляровыя лістоўкі.

– Там... там быў блакнот... там мае запісы... Адкуль, адкуль... – мармытаў ён, аглушаны пабачаным. Яшчэ да гэтага моманту ён мог успрымаць рэальнасць – ці мала што ў жыцці можа здарыцца, але цяпер мозг запанікаў, не могучы знайсці лагічнае тлумачэнне ўсяму.

Яму задавалі яшчэ нейкія пытанні, але што ён мог адказаць? Адно запала ў памяць: зблелы твар мешкаватага першакурсніка і дробнае трымценне яго адвіслай ніжній сківіцы. Працягам гэтай жудасці сталіся ягоныя заламаныя назад рукі і холад металічных бранзалетаў. Ён ішоў калідорам, спускаўся ўніз, зноў некуды ехала машина. Нейкі будынак... пакой, дзе адамкнулі кайданкі, ён выцягваў нягнуткімі пальцамі ўсё з кішэніяў. Зноў калідоры, цёмныя, доўгія, шмат дзвярэй, адны раптоўна расчыніліся – Мацвея запіхнулі ўнутр. Ляпнула ззаду, Мацвей падняў свае рукі да вачэй, ўёр чырвоныя пісці на іх.

– Праходзь, што стаў! – пачуўся добразычлівы голас.

І гэта вярнула Мацвея ў рэчаіснасць.

То была камера.

У святле нязыркай лямпы, што мацавалася на высокай столі, ён пабачыў некалькіх чалавек. Маладых, мо сваіх аднагодкаў. Толькі адзін быў нацмат старэй з тых, хто сядзеў на драўляным узвышэнні, якое выдавала на тапчан. Адзін малады, цыбаты і белагаловы, стаяў тварам да Мацвея.

– Добры... Добры вечар, – прамармытаў Мацвей.

– Хай будзе добры і табе. Праходзь, сядай, – на тапчане пасунуліся хлопцы, вызываючы месца.

Мацвей паслухмяна сеў. Здаецца, ён быў гатовы рабіць адно: падпараткоўвацца.

– За што цябе? – пацікавіўся цыбаты.

– Не разумею... У мяне... у матрацы знайшлі лістоўкі.

– Ясна, наш! – зарадаваўся ў адказ юнак. – Нас тут троє – за лістоўкі, ты чацвёрты. Яшчэ адзін – за хуліганку, а дзядзька Фёдар – сямейны скандал.

– А... дзе мы?

Ягонае пытанне выклікала лёгкі смяшок ва ўсіх.

– Акрэсціна гэта, следчы ізалалятар! Знаёмся! Дарэчы, цябе як завуць?
Я – Зміцер.

– Мацвей...

– Ну, Мацвей, ладкуйся лацвей! Нам тут доўга кантавацца!

– Да не, павінны разабрацца! То ж не маё, я ні ў чым не вінаваты, я магістрант, я нічога не ведаю пра лістоўкі. Палітыка – не маё! – Мацвей казаў таропка, з просьбай у голасе, нібыта насыльнікі камеры маглі паўплываць на тое, што выйдзе далей.

– Супакойся... Следчаму заўтра так кажы. І менавіта так: не ведаеш, падкінулі. Не ўздумай здаваць каго – табе ўсё адно палёгкі не будзе, а людзі пацерпяць, – цыбаты казаў павучальна і спакойна.

Мацвей толькі міргнуў. Хлопцы перагаворваліся між сабой аб нейкіх незразумелых для яго справах. Час цягнуўся марудна. Мацвей усё паглядваў на дзвёры, чакаў: вось яны адчыняцца, яго паклічуць, ён сустрэнецца з якім начальнікам, і на гэтым дурны сон скончыцца. Але прыйшла мо гадзіна – ніхто не адчыняў дзвярэй. У гэты час насыльнікі камеры палеглі на тапчане, храп ужо дзядзька. Зміцер сеў, павярнуўся да Мацвея, парай:

– Кладзіся... Не мякка, але ж можна адпачыць.

– Гэта памылка, памылка! Я не ў палітыцы! – адчай Мацвея вырваўся вонкі.

– Ты, Мацвей, можаш казаць, што палітыка – не тваё, але ж ты ў палітыцы, – амаль з жалем заўважыў Зміцер.

– У якой я палітыцы? – амаль спуджана выдыхнуў Мацвей.

– У якой усе. Поліс – гэта грамадскае жыццё...

– Маё жыццё – навука!

– Цішай, хай хлопцы спяць, – з усмешкай папярэдзіў Зміцер. – А наука ў палітыцы па самыя вушы сядзіць. Ты навуковец, дык чуў жа пра генетыку і лысенкаўшчыну? Чуў пра Вавілава?

– Чуў, не ўнікаў, праўда...

Зміцер павярнуў да Мацвея свой твар, са здзіўленнем зазірнуў яму ў очы.

– Ты, прабач, у які час жывеш?

– Я займаўся навукай. Матэматыка, метады аптымізацыі, цяпер вузкае – сістэмы кіравання...

– Ага, зразумела. Такім чынам, распрацоўваеш новыя сістэмы кіравання?

І для каго? – чамусыці з'едліва спытаў Зміцер.

Мацвеў не разумеў, чаму ўзнік халадок. Паспрабаваў тлумачыць:

– Я... мы распрацоўваєм, удасканальваем кіраванне ў складаных сістэмах... – і спатыкнуўся, згадаўшы нядыўную размову з Марго. Замаўчаў.

Маўчаў і Зміцер, нарэшце ўзыхнуў і, быццам нешта зразумеўшы, папрасіў удакладніць:

– Значыцца, чистая навука, усё для навукі. Што дзе робіцца, рабілася, будзе рабіцца вакол цябе – не цікавіла, не цікавіць. Так?

– Так.

– Ну дык я табе скажу, дружка: аднойчы і да такіх як ты, чистых ідэалістаў, прыходзяць ці прыязджаюць, закручваюць рукі за спіну і вязуць у Курапаты...

– У якія Курапаты? – механічна, сустрэўшы малазразумелае слова, спытаў Мацвей.

– От гэта піпец, – пачуўся нечы голас здзіўлення збоку. Аказваецца, у камеры мала хто спаў, слухалі.

Зміцер пільна ўглядваўся ў вочы Мацвею і сапраўды бачыў там толькі пытанне.

– Не ведаеш Курапатаў? А год адна тысяча трыццаць сёмы табе таксама нічога не кажа? А расстрэлы інтэлігэнцыі беларускай – гэта табе невядома? – без абвінавачвання, але з непрыхаванай крыўдай і вінаватасцю ў голасе пытаўся Зміцер, усё адно як ён сам нёс адказнасць за тое, што ў вачах субяседніка ад гэтых пытанняў не ўспыхвала і знічкі разумення.

Мацвей не адказваў, засяродзіўся ў сабе, нешта ці то згадваючы, ці то раздумваючы над нечым.

– Цікава як, – выдыхнуў нарэшце. – За колькі хвілін, як мянене... затрымалі, мы размаўлялі, ну, з дзяўчынай ішлі, пра інтэлігэнцыю. Пра яе кіруючу ролю.

– Кіруючую ў якім сэнсе? – пацікавіўся Зміцер.

– У прамым. Яна мне казала, што гэта – эліта грамадства, яна кіруе не непасрэдна, але ўся ўлада ў яе.

– Бацюхны свет... – працягнуў ці не роспачна Зміцер. – Мацвей, скажы мне: дзе ты жывеш? Я хачу на тваё месца! У тваім свеце так цудоўна!

– Я на Кульмана, у інтэрнаце. Родам з райцэнтра, – не зразумеў сарказму Мацвей. – Я праўда не цямлю пра гэтую... лысенкаўшчыну. І пра Курапаты... Не цікавіўся. Чуў толькі...

– Хочаш пачуць падрабязна? Ноч доўгая... Але мне не дапяць, як табе даверылі лістоўкі.

– Я ж казаў: я не ведаю, адкуль яны ўзяліся ў май матрацы! – падзіцячы апраўдаўся Мацвей.

– Ну і стой на tym перад следчым, – згадзіўся Зміцер. – То слухай. Найперш: інтэлігэнцыя – гэта, акцэнтую тваю ўвагу, – духоўны і навуковы складнік грамадзянскай супольнасці, без якой існаванне грамадзянскай супольнасці немагчымае. Той складнік, які здолбыны да крытычнага мыслення. Але ніяк не чыноўнікі, якім супольнасцю дэлегуецца абавязак практычнага выканання і рэгулявання законаў. Ды стоп... Што такое грамадзянская супольнасць, разумееш?

Недзе з гадзіны дзве Зміцер расказваў: нетаропка, папраўляючы сам сябе, вяртаючыся назад у гісторыю, робячы адхіленні, прыводзячы прыклады. Мацвей слухаў уважліва, часам перапытваў, не даючы сабе веры і адначасова неймаверна ўражаны ад пачутага: няўжо так сапраўды ёсьць? Як жа атрымалася, што такі пласт ведаў заставаўся ад яго ў баку? Чаму ён не цікавіўся ім? Чаму падобнага не чуў ад маці? (Бацька выправіўся, казала яму бабуля, як яшчэ была жывой, “касіць сабакам сена” ў пяцігадовым узросце сына.)

Калі Зміцер пачаў апавядыць пра рэпрэсіі, пра расстрэл у адну ноч паўтары сотні лепшых дзеячаў літаратуры, культуры і навукі Беларусі, пачулася варушэнне, потым голас мужчыны, “сямейнага скандаліста” Фёдара:

– Не чапалі б вы, хлопцы, мінулага... Надта моцна яно можа адгукнуцца і стрэліць у сённяшнія.

Мужчына сеў, цяжка ўздыхнуў. Аказваецца, і ён не спаў.

У маўчанні і звернутых да Фёдара позірках было пытанне і просьба патлумачыць свае слова, і ён праз колькі секунд працягнуў, уздыхнуўшы:

– Мой дзед па маці простым селянінам быў. Ужо і ў калгас паспейштаваў пасля “вызвалення” ў 1939. Тут вайна, немцы стварылі ў вёсцы “самаахову” – далі дзеюкам ды маладым мужчынам палкі ў руکі, сказаці,

каб па вечарах патрулявалі вуліцы. Праз два месяцы збеглі ўсе ў лес, у партызаны, бо пачалі моладэй адпраўляць у Германію. Дзед партызаніў, потым – на фронт. На Эльбе пабыў. Прыйшоў з вайны з медалём “За адвагу”. А яго заарыштавалі і ў Сібір. 20 гадоў далі – за тое, што чатыры разы прайшоўся па вёсцы з палкай у той нямецкай “самаахове”. А на сельсавет прыходзілі ўзнагароды на дзеда: ордэн Славы, ордэн Айчыннай вайны, медалі розныя... То адзін сельсаветчык, які вайну за вёскай у яме прасядзеў, жонка есці яму штодня туды насіла, стаў героем: тыя медалі сабе на грудзі пачапляў. Ды яшчэ прыляицеў аднойчы да бабулі з участковым, запатрабаваў усе іншыя ўзнагароды аддаць, а то самую засудзіць... У школах выступаў, на мітынгах. Людзі пляваліся, а начальству добра: свой чалавек жа, сельсаветчык, вось і партызан заслужаны. А сведкі памруць скора, затое герой застанецца. От так у нас... Але ж пра дзеда. Бабуля тады з’ехала з вёскі, у іншую вобласць, да сястры – тая замуж пасля вайны выйшла, удала, дом вялікі ў гарадскім пасёлку... Бабуля да дзеда колькі разоў ездзіла. Так от дзяцей сваіх нараджалі – маю маці і двух братоў. Набярэ з сабой часнаку, цыбулі, перад зонай тое ў свае рэйтузы пахавае, бо не дазвалялі прывозіць. Вось чаму? Там жа цынга страшная была, дзед без зубоў вярнуўся, усе дваццаць адседзеўши... Вярнуўся, гадоў трох пажыў, крою харкаючы, ды памёр. Я вунь колькі пражыў, ніц не пытаўся – было ды сплыло. Просты токар на заводзе, мне акрамя заробкаў добрых што важна? А во дачушка вырасла да шаснаццаці, давай у маёй маці, у сваёй бабулі, усё выпытваць. Мне расказвае – я толькі дзівіўся. Акаваецца, мая маці нейкія паперы захавала. Пачалі разам чытаць. У адной паперыне пра асуджэнне сказана. Але пра тое, што дзеда ўзнагарод пазбавілі – не. Дачка і загарэлася, упартая яна не гадах. Пачала пісаць лісты, куды можна, прыходзілі ёй адказы. Угаварыла мяне, паехалі на радзіму маёй бабулі, у сельсавет прыйшлі. Там толку не дабіліся, хадзілі па людзях. Усё нам расказалі. І дзе шукаць родных таго сельсаветчыка, які дзедавы ўзнагароды прысвоіў. Адшукалі... От якая неспадзянка выйшла: жончынай сястры муж, участковы міліцыянант, з таго роду. Жонка як пачула пра тое, вызверылася. Ёй яе родная сям'я заўсёды даражайшая за сваю была, а родная сястра тым больш даражай за мяне. Я ж – чужы, а тут – кроў родная. Пайшла ў нас сварка. Я трохі нападпітку быў, дачкі дома не было, разыпоўся. Ну, а ў сямейных сварках як? Пачненца з аднаго, то ўсё згадаецца. То і згадвала мне жонка за ўсе гады. Не ўтрымаўся, талеркі там разбіў на кухні, яна міліцыю выклікала. И што далей – Бог ведае...

Змоўк Фёдар, нейкі час маўчалі ўсе.

– Варта паспаць крыху, – пачуўся голас, і яго як чакалі – палеглі ўсе. Мацвей ляжаў з краю на драўляным настолі, але не адчуваў жорсткасці. Стомлены і перагружаны інфармацыяй мозг адмаўляўся аналізаваць, мройлася рознае, фантазійнае: ён заўтра выйдзе, усё стане на сваё месца, выявіцца, у каго ягоны нататнік, хто так па-дурному пажартаваў, яны сустрэнуцца з Марго... А яшчэ Мацвей думаў пра той свет, які адкрыўся яму, які палохаў сваім начыннем з несправядлівасці, бесчалавечнасці, але адначасова быў той часткай жыцця, без якой ён адчуваў сябе непаўнацэнным.

Раніцай прынеслі цёплы чай, пярловую кашу з хлебам. Хлопцы распакоўвалі свае торбы, даставалі прысмакі. Мацвей не крануўся кашы, сёrbаў вадкасць.

– Ніхто, акрамя той дзяўчыны, не ведае, што цябе забралі? – падышоў

да яго Зміцер, працягнуў бутэрброд з сырам. – Гэта дрэнна. Нам сядзець да панядзелка мінімум. Я скажу, каб перадалі на цябе дробязі кшталту шчоткі зубной. Ты галіца збіраешся? Зарасцеш...

– Як – да панядзелка? Чаму? – не паверыў Мацвей.

– Дзіва! Мы ж – палітычныя, а хто такіх перад выбарамі адпускае? А выбары ў нядзелью. То рыхтуйся адпачыць...

Мацвей падзякаваў за бутэрброд. Ён не паверыў Зміцеру. Магчыма, гэтая хлопцы сапраўды нейкая страшная апазіцыя, а ён хіба нешта здзеісніў варожае для ўлады?

Ягонае прозвішча назвалі ад дзвярэй бліжэй да абеду. І цяпер, ідуны ўсёмным калідорам з рукамі, складзенымі за спінай, падпарадкоўваючыся рэзкім камандам ахоўніка, Мацвей адчуў сапраўднае прыніжэнне, сваю нікчэмнасць у гэтым будынку і поўную залежнасць ад абставін. Унутры жыла адна надзея: зараз ён усё патлумачыць, раскажа пра сваю навуковую дзеяннасць, пра новую, такую патрэбную ў сістэме кіравання складанымі працэсамі на вытворчасці, распрацоўку. І яго адпусцяць. Зразумела, адразу ж адпусцяць...

Частка 3

Увайсі ў кабінет следчага было як ступіць у новы свет. Гэтая думка мільганула ў галаве, і Мацвей на імгненне застыў – такую ён выпрацаваў у сабе практику фіксацыі ў памяці нечага вартага. І адначасова здзівіўся: чаму следчага? Хто казаў яму, што яго вядуць менавіта да следчага? Ці не ўчарашнія доўгія размовы пра арышты-допыты-расстрэлы ўрэшце трансфармаваліся ў раней неіснуючыя ў ягонай галаве веды? Але тут сапраўды быў іншасвет: ўсёмы вузкі калідор, шэры, у жоўтых паўкружжах ліхтароў на сценах упіраўся ў дзвёры, якія расчыняліся – і наперадзе зыркім святлом, насычаным сонцем і блакітам адкрывалася акно. Так, што балела вачам, і толькі праз колькі імгнення за сталом паўсталая постаць, яна яснела? і вось ён – мужчына гадоў сарака, трохі стомлены, твар мысліўцы і чыноўніка.

– Мацвей Генрыхавіч Хрысцік, правільна? Сядайце, – ён спытаў-уда-кладніў добразычліва, сесці прапанаваў дзяжурна-ветліва. – Мне даручана весці вашу справу... Вось пратакол затрымання і вынятку ў вас лістовак – усяго ў колькасці 217 штук. Тэкст на лістоўках мае выразны экстремісцкі складнік: тут прамы заклік не прызначаецца вынікі выбараў, выходзіць на вуліцы, выказываючы пратэсты... Што скажаце?

Ён узняў галаву і паглядзеў у очы Мацвею – позіркам халодным і чэпкім. Не міргаючы глядзеў, усё роўна як закочваў у Мацвея трывогу і страх, бяссілле, і Мацвей, яшчэ хвіліну назад амаль спакойны, прамямліў, ледзьвие здолеўши перамагчы сваё нечаканае заіканне:

– Я... н-не ведаю. Не м-магу сказаць, адкуль яны там узяліся. Там быў мой нататнік, вельмі важны для мяне, я туды запісваў розныя ідэі для сваёй будучай навуковай работы, я – магістрант...

– Ты – ніхто! – раптам зароў следчы (а ён быў следчым?). – Нам вырашаць, кім ты будзеш! Ты можаш выйсіці адсюль чалавекам, а можаш – дэбілам заікастым! За паўгода ў камеры з цябе зробяць разумовага інваліда! Адказвай! Хто даў лістоўкі? Імёны і прозвішчы, нумары тэлефонаў, колькі плацілі! Хутка і не мямлі!

Гэта была памылка следчага. Ён не ведаў матэматычна-лагічнай натуры

Мацвея. Ад самага маленства ён вызначыўся ўпартасцю, якую нельга было зламаць прымусам ці загадам, крыкам ці лаянкай. “Мый рукі да яды!” – загадвала яму маці, і ён застываў над кранам з вадой, пакуль не чуў пра неабходнасць такой дзея: брудныя рукі – забаліць жывот. “Вучы ўрокі!” было пустым загадам, пакуль не патлумачылі дакладны ланцужок сувязяў выдатнай адзнакі з магчымасцю самастойнага жыцця і пэўнай волі. Матэматыка, якой ён літаральна захварэў з моманту адкрыцця для сябе вытворчай, інтэгравала і дыферэнцыяла, аперыравала дакладнымі лічбамі. Мацвей быў матэматыкам, таму сусвет вакол яго мог існаваць толькі ў дакладных фактах, правераных лічбах, ясных пасылак і дакладных наступстваў. Мацвей ніколі не мог сказаць няпраўду. Гэта было для яго гэтаксама немагчыма, як і няправільна рагышць прасцейшае квадратнае ўраўненне і паверыць у тое, што вынік – слушны. Мацвей проста ігнараваў, не ўпускаў у сваё жыццё хлусню, як матэматыка не можа аперыраваць няпэўнымі дадзенымі. Ён мог без боязі адказаць – і ўсцяж адказваў на любое пытанне, якіх бы таямніц ягонага жыцця яно не тычылася, але ніколі не мог схлусціць. І таму не мог прыняць ціску над сабой, калі той ціск не мог існаваць з яго пункту гледзішча па прычыне лагічных прадпасылак. Ён адказвае шчыра і кажа праўду – чаму могуць быць пагрозы, бо ѿ іх няма ніякай неабходнасці, рэзультат запыту ўжо выкладзены!

Ён напачатку ўздрыгнуў ад непрадбачанага крыку, але ў момант сцяўся ўвесі, наструніцца, кулакі і сківіцы сціснуліся, ён засоп.

– Я сказаў праўду! – вымавіў ён па адным слове, не адводзячы сваіх вачэй ад зрэнак следчага.

І следчы зразумеў усё. Але працягнуў усё яшчэ з пагрозай:

– Твае слова правяраюцца на раз-два. Зробім выгляд, што я табе паверыў. Ты думаў, што цябе чакае?

– А... што мяне можа чакаць? Я парушыў які закон?

– Хай я табе веру, але: ты думаеш, суд паверыць, што тыя матэрыялы, накіраваныя супраць канстытуцыйнай улады, з'явіліся ў тваім матрацы самі па сабе? – зноў мякка, быццам размаўляе з дзіцём, загаварыў следчы.

– Мяне будуць судзіць? За што?

– За захаванне экстэрмісцкіх матэрыялаў з мэтай распаўсюджвання.

– Але ж я не збіраўся распаўсюджваць! Я не знаю, адкуль у мяне тыя лістоўкі! – смялей запярэчыў Мацвей следчаму, адчуўшы спагаду да сябе.

– Чаму мне не павераць? Я ж кажу праўду... – з лёгкай разгубленасцю паўтарыў, як мантру, Мацвей, бо ён і па праўдзе не ўяўляў: як можна не верыць таму, хто гаворыць праўду?

– Суд верыць фактам. Факты супраць цябе. А таксама суд ведае, што дзевяць з дзесяці падсудных імкнунца ўнікнуць адказнасці і ў большасці выпадкаў з лістоўкамі ўсе тлумачэнні слова ў слова паўтараюць тваё: “Я нічога пра іх не ведаю”, – дзяліцца досведам, бы з сябрам, следчы, дадаў са шкадаваннем: – Цябе чакае прысуд у выглядзе штрафу, да пяцідзесяці базавых. Ды страшна іншае: у магістратуры судзімага з артыкулам за супрацьдзяржаўную дзейнасць тримаць не будуць – дзяржава не дурная вучыць сваіх ворагаў. Ты вылятаеш без права на ўзнаўленне. З унісеннем у чорныя спісы – шлях у навуку для цябе закрыты. Па вясне цябе чакае служба ў войску – даведаешся, што там не мёд. Вось такая твая будучыня...

– Але ж... Я не вінаваты, гэта... гэта не лагічна! Няма ніякіх доказаў...

– Вось доказ! – Рэзка выгукнуў следчы і ляпнуў па аркушу. – Тут – пра знойдзенае пры табе ў тваім матрацы. Якія яшчэ пытанні?

Мацвей маўчаў.

Следчы ўстаў з-за стала, падышоў да акна, павярнуўся спінай да Мацвея. Нейкі час ён маўчаў задуменна, не пазіраў на Мацвея. Потым гукнуў:

– Падыдзі сюды.

Мацвей разгублена ўзняўся з крэсла, зрабіў крок.

– Падыходзь да акна, паглядзі...

За акном была вуліца. Самая звычайная, ужо вясенняя, сонечная. Святлафоры бязгучна рэгулявалі сваімі пукатымі вачамі плыні людзей і аўтамабіляў.

– О, там пабач, на тым баку! – нечакана ўзрушана сказаў следчы, нават паказаў рукой. – Бачыш – жанчына пайшла на чырвонае свято... Бач, апамяталася, спынілася, павярнула назад. Так у жыцці заўсёды – ёсь правілы. Можаш парушыць – і трапіць пад колы. Вядома, кожны некалі робіць памылковы крок. Але кожнаму даецца шанц вярнуцца назад... Сядзь на месца.

Мацвей ледзь здолеў адараўца позірк ад вулічнага жыцця. Ён упершыню адчуў няздольнасць так праста выйсці і апынуцца там! Ніколі раней не было такога, каб ягоная воля і магчымасць былі абмежаваныя волій і ўладай іншых людзей. Ён ажно замёр – каб зафіксаваць у сабе, адкласці ў памяці гэтае пачыцё адчаю.

– Ты ўсё зразумеў? – і цень спачування, і халадок пагрозы ў пытанні следчага.

– Не разумею: чаму мне не вераць? Я кажу праўду. Заўжды – толькі праўду. Но я – матэматык. Я не могу ілгаць! – апошняя слова Мацвея мала што не выкрыкнуў.

– Добра, давай я табе на момант паверу, – уздыхнуў следчы. – Няхай нехта невядомы захацеў так з табой пажартаваць: падкінуў табе гэтыя лістоўкі...

– А як вы даведаліся, што яны – у мяне? – вырвалася ў Мацвея, ён узрушыўся ад думкі: – Калі мне падкінулі лістоўкі, то паведаміць пра іх мог той, хто гэта зрабіў!

– Ты хочаш даведацца, хто гэта зрабіў? – ніколькі не пакрыўдзіўшыся на тое, што яго перапынілі, спытаў следчы.

– Даўк канечне!

– І мы хочам. У цябе свае інтэрэсы, у нас – свае. Давай тады сумесна, згодзен?

– Як гэта?

– Не надта складана, – ужо зусім па-сяброўску загаварыў следчы. – У цябе, бачу, аналітычны склад розуму. Ты можаш назіраць, супастаўляць факты, рабіць выводы. Прааналізуі: хто мог недзе ўзяць такую колькасць лістовак? Відавочна ж, яны прызначаліся для распаўсюду...

– Да не... Не могу.

– Зразумела, не зможаш. Гэта можам мы, як будзем ведаць пра шматлікія сувязі. А ты можаш іншае – пабачыць тыя сувязі, бо ты знаходзішся сярод іх. Але ж трэба ўспамінаць... Слухаць, назіраць. Хто на якія тэмы размаўляе, якія анекдоты “травіць”, якія настроі, якімі навінамі з якіх сайтаў дзеліцца. Разумееш?

– Да не...

– Вядома, гэта не такая простая матэматыка. Ужо алгебра вышуковай логікі, – усміхнуўся як сябру следчы. – Адзін з асноўных законаў гэтай навукі – нельга для дакладнага выніку карыстацца інфармацыяй і фактамі з адной крыніцы. Факты і думкі ад цябе мы пачнём супастаўляць з тымі, якія маем ад іншых – тады складваецца карцінка. Разумееш?

– Разумею, гэта як матэматычны аналіз...

– Вось і цудоўна... Ты згодзен падумаць, паслушаць, пабачыць прааналізаваць і паставіць нам інфармацыю для пошукаў твайго жартаўніка?

Мацвей замарудзіў з адказам. Ён яшчэ не разумеў схаванай ад яго розуму пагрозы для яго, а яна тут была – ён гэта адчуваў інтуітыўна. И хай не наўпрост пагроза, але нешта такое, што ў любым выпадку стварала пагрозу ранейшаму раскладу жыцця і сістэме ягоных каштоўнасцей.

– Мне... мне трэба падумаць.

– Няма праблем, ідзі падумаў спакойна. Час у цябе ёсць...

– А... дзе думаць?

– У камеры.

– Дык мяне не адпускаюць? – наўна спытаўся Мацвей, бо ў нейкі момант ён павертыў, што за гэтай прапановай шукаць разам таго “жартаўніка” павінны быць сяброўскі поіск рук і ягоны шлях туды – у жыццё па-за гэтымі сценамі.

– Не, сябра... Думаць – толькі ў камеры. Адсюль выходзяць з дакладна акрэсленымі планамі на будучыню, – цвёрда, з усмешкай, якая зараз падалася хіжай, адказаў следчы. – Але строга папярэджаю: наша размова павінна застацца між намі. Помні пра правілы: усяго адзін крок. Выбірай: альбо наперад пад колы, альбо назад – у бяспечнасць. Зразумеў?

Голос прагучаў як жорсткае папярэджанне.

Мацвей кіёнуть.

Яго вялі назад тым самым калідорам, са скрыгатам адчыніліся дзвёры камеры, Мацвей увайшоў і раптоўна тут, у цеснаце і шэрасці, адчуў палёгку – быццам пасля задушанага памяшкання апынуўся сярод лесу, дзе стала хапаць паветра.

– Ну як? – ціха, каб не было чуваць іншым, пацікавіўся Зміцер, прысёўшы побач.

– Не разумею, – шчыра признаўся Мацвей – ён насамрэч не мог пакуль уцямыць: куды і да чаго прывяла размова са следчым.

– Давай угадаю, – з усмешкай загаварыў Зміцер. – Слядак – вельмі ж добры чалавек, ну, недзе, канечне і строгі, але хоча, каб было ўсё па-справядлівасці. Таму прапанаваў табе дапамагчы пашукаць адказ на пытанне: адкуль у цябе ўзяліся лістоўкі? Хто іх мог падкінуць? Ну?

Мацвеў, уражаны, падняў вочы на Зміцера, сустрэў лёгкую скруху.

– Адкуль ты ведаеш?

– Таму што так бывае ўсякі раз, – уздыхнуў Зміцер. – Ім трэба вочы і вуши паўсюль. Шпегі і даносчыкі. Глядзі... Гэтыя людзі не прымаюць пустых абяцанняў. Падсунуць падпісаць паперку.

– Якую? Навошта?

– Слухай сюды... – яшчэ цішэй загаварыў Зміцер. – Уяві: ты ідзеш па вуліцы, ля вугла дома плача наўэрыд хлопчык. Твае дзеянні?

– Гэта ты да чаго? – здзівіўся Мацвей.

– Твае дзеянні? – настойліва перапытала Зміцер.

– Прайду... прайду міма, – здаўся Мацвей, стаў тлумачыць: – Бо ў хлопчыка, вядома ж, ёсць...

– Стоп! – спыніў яго Мацвей. – Трох хвілін размовы з табой дастатковая, каб зразумець: ты пазбаўлены эмпаты.

– І што, гэта дрэнна? Кожны абавязаны аддаваць сябе цалкам адной справе – для кожнай справы патрэбны прафесіянал. Тады ўсталюеца парадак. Я лічу, што мне, як матэматыку, упусканне ў сябе чужых эмоцый... – заспяшаўся Мацвей з апраўданнямі.

– Ды ціха ты, – безэматаўна спыніў яго Зміцер. – Я табе не пра добру дрэнна. Кажу, што адсутнасць эмпатыі вядзе да вывучэння навакольнага свету і здабывання жыццёвага вопыту адно толькі праз свае праблемы. Таму я не моцна спачуваю табе: такім, як ты, нельга іначай давесці аніводную ісціну. Яны не павераць у наяўнасць га...на ў сваёй краіне да той пары, аж пакуль не прымусіць іх прыняць сеанс інгалаляцыі над вядром з га...ном. Так што – дыхай, атрымлівай па поўнай. Я што-кольвечы змагу патлумачыць, пытайся, матэматык стэрэльны...

– Даўк... а што мне рабіць? Што са мной будзе? – нечага спалохаўся Мацвей, бо хоць і не мог дарэшты згадзіцца са словамі Зміцера, адчуваў у іх туу праўду, якой неабходна авалодаць неадкладна, каб пачувацца хоць трохі ўпэўнена.

– Ад цябе залежыць, – млява, згубіўшы цікаўасць да Мацвея, адказаў Зміцер – у гэты час дзвёры камеры адчыніліся і зайшло трое маладзёнаў, адзін з якіх, напэўна, знаёмы цяперашніх сядзельцаў, ускінуў руку і нягучна, але бадзёра гукнуў:

– Жыве Беларусь!

Мацвей уздрыгнуў, калі нечакана для яго ў адказ колькі глотак адначасова выдыхнулі:

– Жыве!

Ён сядзеў на ўскрайку тапчана. У камеры стала цесна. Не спыняліся размовы: тыя, хто толькі прыйшоў, расказвалі. Астатнія слухалі, задавалі пытанні, абмяркоўвалі. Мацвей не пытаўся нічога, не перапытваў, хоць далёка не ўсё было яму зразумелым. Больш за тое: многае падавалася яму прыдуманым, а не прыдуманым, дык дакладна не з гэтага свету, а з нейкага сюрэралістычнага: затрыманні, збіцце, жорсткасць, немагчымасць давесці праўду, выказаць сваё стаўленне...

Мацвея частавалі ў абед і ўвечары дамашнімі прысмакамі, якія перадавалі ў камеру. Зміцер атрымаў перадачу і даў яму зубную щотку, кавалак мыла, пакет папяровых сурвэтак. Мацвей злавіў сябе на думцы, што чалавека лёгка ператварыць у звера, калі пазбавіць яго элементарных рэчаў гігіены. Не гэта было жахлівым, а тое, што такое ператварэнне адбывалася ў сталіцы сучаснай краіны, за нейкія дзесяць крокоў ад іншага, цывілізаванага жыцця.

Але па-сапраўднаму не давала спакою, расло, запаўняла сабой усё ягонае нутро іншае адчуванне: алагічнасці таго, што адбылося і адбывалася. Свет, у якім жыў дагэтуль Мацвей, гвалтоўна парушыўся – і ён не бачыў прычын разбурэння, ён быў заспеты раптоўным руйнаваннем абсолютна непадрыхтаваным. Ды што там падрыхтаваным...

Ад таго самага моманту асэнсавання і памяці сябе Мацвей жыў у дакладна вывераным свеце, дзе быў лад, парадак, яснасць ва ўсім. Школа і школьнія гурткі, музыкальная школа і піяніна дома, конкурсы, алімпіяды, канферэнцыі... Усё гэта дарэшты запаўняла ягонае дзяцінства і юнацтва. Ён ведаў пра існаванне іншага жыцця, у хвалях якога боўталіся ягоныя аднакласнікі, дзе віравалі крыўды і страсці, вечаровыя тусоўкі і школьнія

дыскатэкі, курэнне і піва крадком, цісканне дзяўчыннак і відэа са сцэнамі сэксу. Усё гэта існавала – але існавала па-за ім. І ён дакладна ўсведамляў, што сам выбірае, у якой плыні быць яму, сам чысціў сваю плынъ ад занесеных зредчас трэсак закаханаці ці пацярухі абмеркавання нейкіх грамадскіх падзеяў (то на старэйшых курсах універса). Ён ад пачатку адгароджваў сябе найбольш ад каляпалтычных размоў і спрэчак, пакрысе ў яго атрымалася прывучыцца сваіх знаёмых да таго, што ён насамрэч цікавіцца адно навукай. Ну, і па самым мінімуме тым, чаго патрабуе фізіялогія. Мацвею ўдалося большае: ён навучыўся карэляваць і кантравяваць свае інтыхмыя жаданні са сваім вольным часам – тут на дапамогу прыйшло сецыва з безліччу сайтаў патрэбнай тэматыкі, за праглядам якіх уціхамірыцца свае гармоны вялікай цяжкасці не было.

Мацвеі быў упэўнены ў тым, што ён кіруе сваім жыццём, што тое, ад чаго ён надзейна адгарадзіўся, ніколі не кранецца яго і тым больш не зашкодзіць. І ён не мог уціміць: якім чынам тое, што не было пераменай велічыні юць якой значнасці ў формуле ягонага жыцця, а ўсяго дробнай канстантай, нават адноснай хібнасцю, раптам пераўтварылася ў самую ўплывовую і складаную функцыю?

Яго не выклікалі ўвесь дзень. Стоячы свае гадзіны сярод ночы ў камеры (спалі па чарзе, бо ўсім не хапала месца), Мацвеі занепакоена падумаў пра тое, што следчы мог і не прыдумаць: рэктар універса быў вядомы сваім поглядамі на апазіцыю. Але ж ён – вучоны, хіба ён не зразумее, што тут была падстава, што Мацвеі – перспектыўны навуковы супрапоўнік, а не нейкі адвязаны нацыяналіст?

Яго гукнулі да следчага назаўтра па абедзе.

Невядомасць і доўгае чаканне зрабілі сваю справу – Мацвеі хваляваўся. Але следчы, зноў гэтакі ж стомлена-паніклы, нібы толькі закончыў цяжкую фізічную працу, адкінуўся па-свойску на спінку крэсла, разняволена, зусім па-хатняму.

– Прысядзь, магістрант...

Хвіліны тры было маўчанне, потым следчы крэкнуў, пацягнуўся да папер.

– Ты ўяўляеш, якую колькасць друкаванай прадукцыі на сённяшні дзень заарыштавалі і канфіскавалі ў адным Мінску? – узняў ён вочы на Мацвея, трymаючы ў руках выбраны аркуш.

– Не, – разгублена пакруціў галавой Мацвеі.

– Недзе на пяцьдзясят тысяч долараў. У дзясятках месцаў. І гэта толькі папера і друк. Самая вяршыня айсбергу. А арганізацыя, транспарт, распаўсюд – выдаткі ў разы большыя. Мы ведаем на сёння дакладна аб сумах у тры мільёны долараў. Толькі на гэтыя выбары. Дзіцячую бальніцу можна пабудаваць. Але такія грошы скіраваны супраць нашай дзяржаўнасці. Вось чаму яны нас не пакінуць у спакоі, як ты думаеш? Ну, каму замінае Беларусь? У вас – адны парадкі, у нас – іншыя. Як людзі сямейныя, чаму не жыць? Хіба нармальны мужык пойдзе ў чужую сям'ю вучыцца таго мужыка, як яму дзяцей рабіць? Ну?

– Не... не думаю.

– Правільна, нармальны не пойдзе... – прагаварыў задумліва следчы. – У мяне ніяк часу не было шчыльна заняцца тваёй справай, выбачай. Столікі ўсяго палезла з усіх шчылін... Ты падумаў добра? Ёсьць хто на прыкмеце? Згадаў усіх, хто любіць распачынаць размовы на палітычныя тэмы?

– Да не. Ніяк не думаецца, чэсна кажу.

– Магчыма, веру. Чалавеку ў стрэсе аналізаць цяжка. Даўк мы да-
мовіліся, так? Ты назіраеш, аналізуеш і дзелішся з намі сваімі вывадамі.
Мы дзелімся з табой сваімі вакол адных і тых жа асоб...

– Я... паспрабую.

– Добра, – следчы адклаў аркуш, які дагэтуль трymаў у руцэ, узяў
другі. – Зробім так. Ты будзеш мець зарэгістраваны акаўнт на гугл-дыску.
Поштай не карыстайся. Віртуальны дыск. На яго ты штотыдзень станеш
скідваць кароткія, па справе, але змястоўныя справаздачы назіранняў за
тыдзень: хто, дзе, якія размовы, якія дзеянні. Што будзе нам незразумела
– ты атрымаеш ліст з дадатковымі пытаннямі. Гэта не дзіцячая гульня,
ты будучы навуковы супрацоўнік, павінен разумець, як справы робяцца.
Таму – вось дамова. Пачытай і падпісвай. Нічога страшнага там няма.
А з другога боку – гэта твой абярэг.

Ліст апынуўся перад тварам Мацвея. Ён амаль не разбіраў радкі, бо
быў без акуляраў, але і таго, што разабраў, хапіла для разумення: гэта
была дамова аб яго добраахвотным супрацоўніцтве з органамі дзяржаўнай
бяспекі. Што ён авалявае... сачыць і паведамляць.

Мацвея апаліла гарачынёй, якая ішла з ягонага нутра. Ажно пот
выступіў на твары.

– А... навошта падпісваць?

– Таму што мы не ў пясочніцы гуляемся, – скрыўся следчы, а голас
ягоны стаў халодным і рэзкім. – Падпісвай – і праз трыццаць хвілін
ты зноў апынешся ў тым сваім жыцці, якое існавала да моманту твайго
затрымання.

– А... калі – не?

Следчы ўсміхнуўся – на гэты раз адкрыта хіжа, узяў са стала той самы
аркуш, які трymаў напачатку.

– Гэта – загад аб тваім адлічэнні. Без права на ўзнаўленне. Але я тут
вышэй за рэктара. Ты падпісваеш – гэты документ проста кладзецца ў
шuфляду стала, і на яго ўсе забываюцца. Ты не падпісваеш – загад дзей-
нічае. Ты падпісваеш – і атрымліваеш нябачную дапамогу ва ўсім тваім
кар'ерным росце, нябачнае, але эфектыўнае спрыянне табе ва ўсіх справах.
Не падпісваеш – вылятаеш на ўзбочыну жыцця раз і назаўсёды. Ну?

– Мне трэба падумаць, – раптоўна ахрыпым голасам адказаў Мацвей,
прыкрыў очы, чым здзівіў следчага, і той насмешліва хмыкнуў.

Мацвей сапраўды думаў. Ён бачыў сваё жыццё як працэс з дакладным
алгарытмам, прычым законы алгарытму былі прапісаны ім самім, асобныя
вузлавыя моманты, дзе ўзважваліся пасылкі і выбіраўся далейшы шлях,
распрацоўваліся гэтаксама ім самім. “Калі А не роўнае В, то С”, “Калі С –
імкнецца да нуля, а D – расце, тады E” – шляхам многіх гадоў вызначаліся
правілы. Зараз ён падпісвае паперу, і ў ягоным жыцці з'яўляецца магутная
функцыя, пра якую ён ведае адно: калі ён як велічыня будзе дадатным
з пункту гледжання самой функцыі, тады і вынік будзе становічым для
яго. Функцыя працуе ў фонавым рэжыме – ніхто не ведае пра яе. Быць
часткай дзеючай функцыі і хаваць тое – значыць, ілгаць. Ён – ужо па
духу свайму вучоны, а яму прапануюць быць шпегам. Частка ягонага
мозгу павінна выконваць функцыю аналізатора, фіксатора і інфарматара.

Гэтыя думкі пранесліся ў галаве Мацвея за кароткія імгненні. Ён адкрыў
очы, сустрэў сталёвы позірк следчага і ціха сказаў:

– Я – будучы вучоны. Я не магу падпісваць, бо я не здольны рабіць дзве справы. Я не магу ілгаць.

– Я, я, я! Раз'якаўся тут! Галоўка ты ад снарада, – грэбліва паморшчыўся следчы. – Прэч у камеру чакаць суда. На каленях, сучонак, папоўзаеш – згадаеш мае слова. Тут не кожнаму прапануюць сваю дружбу, помніць сяброў, але не забываюць тых, хто ад сяброўства адмовіўся. Нам будзе вядомы твой кожны крок. Цябе праз два месяцы чакае войска – і мы па стараемся, каб яно цябе навучыла добра. Як намерышся там лезці ў пятлю, згадаеш нашу размову, я табе абяцаю. Апошні раз пытаюся: падпісваеш? – следчы рэзка падаўся наперад, Мацвей уздрыгнуў і інтынктыўна падаўся назад ад злога, пранікальнага позірку.

– Н-не магу.

Мацвей вяртаўся ў камеру надзіва спакойным. Ён не паверыў у застрашванні следчага. Бо той тримаў у руках, але не паказаў загад рэктара аб адлічэнні яго з універса. Два месяцы таму ў навуковым часопісе быў надрукаваны вялікі артыкул з двумя подпісамі – яго і рэктара. Так, пісаў, вядома ж, Мацвей, рэктар унёс сякія-такія праўкі, зразумелая практика ў навуковым асяродку. Мацвей не крыўдаваў за тое, разумеў. Рэктар ведаў яго асабіста, здароўкаўся з ім за руку. Ён – вучоны ў першую чаргу, і не дасць у крыўду сваіх паплечнікаў. Тым больш наперадзе такі вялікі і шматабяцаючы праект, у якім рэктар выказаў асабістую зацікаўленасць.

Мацвей і на гэты раз лёгка дыстанцыянуваўся ад усяго таго жыцця, якое не ўкладвалася ў ягоны ранейшы алгарытм навукоўцы. Сваё знаходжанне тут ён цяпер разглядаў як прыкрую недарэчнасць, якая неўзабаве забудзецца.

Частка 4

Як і казаў Зміцер, нікога з тых, хто трапіў у камеры па палітычных матывах, не вызвалялі. Іх было тут ужо дзесяць чалавек – усе схопленыя “за экстрэмістскую дзейнасць напярэдадні выбараў”. Сукамернікі прагна чакалі навін з волі, абмяркоўвалі кожную нязначную дзею, часам горача спрачаліся.

Мацвей не лічыў сябе інтравертом, мог падтрыманы размову ў якой кампаніі з цікавай яму тэмай. Тады і ён сам мог быць цікавым. Ягоная вузкасць інтарэсаў і была тым бар'ерам, за якім адасобіўся Мацвей, хоць ніхто яго за батана не ўважаў – Мацвей, што называецца, глубока капаў ва ўсіх тэмах, якія тычыліся яго паводле яго разумення. Палітыка ж – не тычылася. Ён унікаў размоў на гэтыя тэмы, бо, па праўдзе, ніколі не імкнуўся нават злёгку заглыбіцца ў пературбацыі каліяпалітычнага жыцця.

Але камера і насельнікі ў ёй былі не тэлевізарам, які можна было выключыць ці ад яго сысці. І Мацвей скарыўся – і слухаў, слухаў пра тое, што раней было не проста па-за межамі яго цікавасці, але і ўвогуле часткова не існавала. Пакрысе яму раскрываўся свет, ад якога ён старанна адгароджваўся раней. Ён мусіў чуць і слухаць. Розум вучонага аналізаваў атрыманую інфармацыю, і, сам таго не жадаючы, Мацвей насычаўся абурэннем і няnavісцю да тых, хто хапаў і тримаў яго і іншых у камеры. І не таму, што абудзілася тая самая эмпатыя, пра якую казаў Зміцер. Не. Для Мацвея раскрывалася алагічнасць дзейнасці закона. Яго павінны былі ўжо накіраваць у суд, але трымалі без ніякіх тлумачэнняў. Не выклікалі

да следчага. Алагічнасцю поўніліся расказы хлопцаў: збіцё падчас затрымання, ператрусы ў кватэрах і пакоях інтэрната без аніякіх санкцый. Да гэтай алагічнасці, няправільнасці дадаваліся нічым не вытлумачаныя нечалавечыя нормы знаходжання тут. Каб не перадачы іншым з волі, Мацвей пакутаваў бы ад голаду і холаду. З ім дзяліліся прадуктамі, далі цёплія вязаныя шкарпэты і швэдэр. Да ўсяго Мацвею, зацяты індывідуаліст, мусіў праводзіць усе свае дзеянні на вачах у іншых і сам назіраць за тым жа. Найцяжэй далося прызывычаіца да таго, што ў інтэлігентных людзей завецца ранішнім туалетам...

Нечаканым быў вынік нетаропкага ўдумлівага аналізу: супраць ягоныя волі ўсё існуючае складвалася ў цалкам лагічную сістэму адносін “дзяржава-чалавек”. Алагічнасць пераўтваралася ў лагічнасць, усякія дзеянні падаваліся апраўданымі, усе наступствы слушнымі, як толькі ты ў апісанні велізарнай функцыі пад называй “дзяржава” прызначанаў сябе за намінальную величыню, яку скарыстоўвае функцыя, але ніколькі не клапоціца пра тваё захаванне. Бо ты – адзін з элементаў дадзеных вялікага масіву, а гэты масіў патрабуецца апрацаваць: сартаваць, выкінуць лішніе, утрымаць у вызначаных межах. Думкі пра гэта цалкам авалодалі свядомасцю Мацвея, на эмоцыі не заставалася месца. Варушылася слабая надзея, што ўвесы гэты ўкладзены ім у зграбную функцыю свет існуе адно ў гэтых сценах. Што суд, які мае адбыцца, разбярэцца ва ўсім. І канечне, пасля суда ўсё вернецца на ранейшае месца і ў ягоным жыцці зноў галоўным стане магістратура. І Марго, пра якую ён, на здзіўленне для сябе, думаў многа.

І ўсё ж ён пакутаваў, найперш ад бяздзеяння, ад невядомасці кожнай наступнай гадзіны. Вельмі перажываў за маці – яна тэлефанавала раней штовечар, а палове дзявятай гадзіны. Без сумнення, яна пазваніла таму першакурсніку, з якім ён жыў у пакоі – маці яшчэ раней спытала нумар тэлефона хлопца. І вось яна даведалася, што яе сын арыштаваны...

У панядзелак прозвішча Мацвея ў ліку іншых выгукнулі ад дзвярэй з дадаткам “З рэчамі на выхад”. Ён не прыглядваўся да твараў людзей, што былі з ім у аўтазаку, не падтрымліваў размоў. Засяродзіўся на сваім чарговым дапушчэнні: дзяржава – гэта шматузроўневая функцыя, выхадзіць, суды павінны адыгрываць ролю складаных пераменных. І яму няма чаго спадзявацца не нейкі цуд – яму вызначаецца пакаранне тое, пра якое казаў следчы, і няма прычын для таго, каб да ягоных заяў аб невінаватасці нехта прыслухаўся. Таму ён быў амаль спакойны, усяго адна прыкрасаць вярэдзіла бесперапынна галаву: нямыты столькі дзён, ён адчуваў свой смурод. Щэць на шчоках і барадзе выклікала сорам. Стаяць такім перад судом было прыніжальная.

Але ён вытрымаў гадзіны чакання і тыя кароткія хвіліны разгляду ягоныя справы. Штраф у пяцьдзесят базавых величынь з выплатай затрат на ягонае ўтрыманне ў следчым ізалятары за гэтыя суткі не выклікаў асадлівых эмоцый. Галоўнае – усё ззаду, зараз – памыцца, неадкладна і хутчэй.

Ён, саромеючыся смуроду свайго цела, паклыпаў пешкі, балазе, да інтэрната было недалёка. Думак не было, акрамя тых задач, якія акрэсліліся ў галаве як тэрміновыя да выканання: паставіць на зарадку тэлефон, памыцца, пераапрануцца, патэлефанаваць і супакоіць маці, пайсці ў сталоўку ўніверсаля паесці. Вось ён, неабходны мінімум...

На вахце яго сустрэла, быццам чакала ўвесы гэты час, камендант: жанчына трывалаці пяці гадоў з невялікай галоўкай, падстрыжаная пад

хлопца, з кароткай шыяй і дыспрапарцыйна шырокімі плячымі і поўнымі сцёгнамі, якія яна нібыта спецыяльна падкрэслівала, нацягваючы занадта шчыльныя штаны з кароткімі вузкімі калашынамі.

– Хрысцік, стой! – загадала яна, усё роўна Мацвею збіраўся ўцякаць ад яе, загарадзіла цесны праход. – У нас ляжыць загад аб твай адліченні. У цябе часу роўна суткі, каб падпісаць абхадны і здаць рэчы.

Яна казала яму “ты” – такая ветлівая, усмешлівая яшчэ тры дні назад з ім ды і з іншымі старшакурснікамі, тым болей – магістрантамі і аспірантамі. Інтэрнат поўніўся чуткамі пра яе цікавасць да маладых мужчын, з яе незласліва жартавалі ўпотайкі, але малодшыя курсы зналі яе як дэспатычную цётку. І цяпер яна аказалася для Мацвея тым вестуном, што прыносіць дурныя весткі. Мацвея не ўразіла навіна – у галаве ўсяго толькі як пstryкнуў тумблер: функцыя павінна ахопліваць абсалютна ўсе бакі жыцця, значыць, універсітэт і інтэрнат – тыя ж пераменныя. Матэматаіка простая...

Ён адно кіўнүү і рушыў проста на непрапарцыйна складзенае жаночае цела. Камендант адступіла.

Праз гадзіну ён выйшаў з інтэрната. Пад'ехаў трамвай, ляпнулі дзвёры, Мацвею памкнуўся было зайсці і мусіў спыніцца, бы наткнуўся на нябачную сцяну жудасці – апынуцца там, у цеснаце сярод людзей, падалося яму невыносным. Ён выдыхнуў паветра, праглынуў сліну, якой неспадзявана забіла рот. Пешкі было ісці хвілін сорак, але ён не стаў чакаць другога трамвайсана, каб яшчэ раз спраўдзіць сваю раптоўную (канечне ж, пасля камеры) клаўстрафобію.

Цікава, думаў ён, ідучы шэрым тратуарам, ці рэальна было б у той вялікай функцыі, якая адлюстроўвае дзейнасць дзяржавы, пралічыць усе магчымыя пераменныя і канстанты, выявіць іх праз лічбы і ўрэшце пабудаваць графік? Які ён атрымаецца?

З улікам тых ведаў, якія ён атрымаў у “турэмным лікбезе”, гэта не можа быць прамая ці простая крывая, якая мае пэўную скіраванасць да нейкай крапкі. Гэта хутчэй круг ці эліпс... Але ж, паводле таго, як сціскаюцца межы свабоды, як узмацняеца роля сілавых і карных органаў, як мацнее наменклатура, атрымаеца... спіраль. І спіраль, якая не раскручваеца, дэманструючы пашырэнне магчымасці грамадзянскай супольнасці, а тая, якая закручваеца. Спіраль, у аснове якой не круг, але пялёстак. Кожны віток спіралі змяншае пялёстак у шырокай яго частцы. Усё так, функцыя будзе імкнущца да цэнтра, да крапкі, дзе яна... знікне. Непазбежна для любой аўтарытарнай сістэмы – для кожнага наступнага кроку свайго існавання ёй неабходна яшчэ ўлады і яшчэ кантролю.

Зайшоў у прыёмную рэктара. Яго і тут быццам чакалі, таму што адразу ж сакратарка, пекная жанчына, узяла патрэбны лісток і падавала яго:

– Азнаёміцесь з загадам, калі ласка... У канцылярыі возьмеце абхадны лісток... там патлумачаць.

Мацвею распісаўся, ціха падзякаваў. У дзвярах сутыкнуўся з рэктарам, Вітольдам Сямёновічам Прыходзькам. І той разгубіўся на нейкі момант, ажно рука тарганулася наперад – заўжды ж віталіся пры сустрэчы, але рэктар авалодаў сабой – адступіў крок назад, даючы Мацвею выйсці з прыёмнай, і спыніў пытаннем:

– Ты зразумеў, за што цябе адлічылі? Ты прадэманстраваў сваю нелажынасць да дзяржаўных органаў, да самой дзяржавы. Вучоны абавязаны

быць найперш дзяржаўнікам, – павучальна-напышліва прамовіў рэктар, адно не хапіла задзёртага ўгару ўказальнага пальца.

І раптоўна вырваліся слова, якія і не былі раней думкай, самі сабой склаліся, як імгненная рэакцыя на няправільную пасылку ў формуле:

– Калі вучоны – дзяржаўнік, тады з яго вырастаете не Вавілаў, а Лысенка... – прамовіў Мацвей, павярнуўся, не развітваючыся, і пайшоў прэч, не стаў глядзець, як змяніўся твар рэктара ад ягонай кароткай прамовы.

А Мацвей ішоў і сам думаў над tym, што сказаў. Не, не над сэнсам, а над самім фактам выказвання. Чаму не мог запярэчыць так катэгарычна раней? Можа, таму, што цяпер ён вольны? Цалкам вольны – ад усіх сваіх ранейшых абавязкаў, нават ад чысткі зубоў і штовячэрняга чытання апошніх навін у сеціве на тэму матэматыкі. Ну а што, казалі ж, што Перальман – не проста аскет, але аскет у кубе. І зубы ён, кажуць, не чысціць. Але зубы – дробязь, хоць і тут – свабода паводзін. Перальман адмовіўся ад усіх даброт, ён пасвяціў сябе рашэнню задачы – і яму няма патрэбы ўскладняць сваё жыццё tym, што мы завём нормамі і правіламі грамадскага жыцця, этыкетам і этыкай. Ён быў настолькі свабодны ад усякіх умоўнасцей свету, што адмовіўся ад усіх прэмій, якімі ўзнагароджваўся. Мацвей марыў недзе да трэцяга курса, што ён аднойчы рашиць якую-небудзь задачу тысячагоддзя, як і Перальман... Добра, што ў ягоным жыцці з'явіўся Мархель – ён патлумачыў, што па дарозе да вялікага належыць напачатку рашаць сотні дробных і не вельмі задач.

Кароткая сустрэча з рэктарам у разы абвастрыла яго жаданне не контакцаваць ніяк з людзьмі – ажно да фізічна адчуўвальнай гідлівасці. Мацвей ішоў вуліцай і думаў пра тое, што яму трэба сабрацца, настроіць сябе яшчэ на суткі знаходжання тут – каб разабрацца з бібліятэкай і інтэрнатам – і з'ехаць, з'ехаць хутчэй.

А куды? Ды дадому. Будзе сорамна? Гэта хвалявала мала, як блізка не краналі ў дзяцінстве і юнацтве розныя кепікі і злыя слоўцы за спінай. Няёмка перад маці. Але гэта адзіны чалавек, у якога ён можа спытаць парады: што рабіць далей. Бо сам ён адказу на гэта пытанне не ведаў...

І вісеў дамоклавым мячом штраф. Без малога пяцьсот долараў – гэта сума, якой не магло быць у маці з яе мізэрнай настаўніцкай пенсіяй. Тым больш яна штомесяц палову яе пераводзіла яму на картку, бо што тая стыпендыя.

Збіраў і здаваў у бібліятэку кнігі, атрымліваў подпісы ў абхадным лістку ў розных кабінетах, і рабіў гэта блізка ў паўсне, без аніякіх эмоцый: проста таму, што так трэба. І сам не заўважыў, як да вечара зрабіў усё – на раніцу заставалася адно здаць пасцельную бялізну. Мацвей скідваў на флэшку ўсё, што можа спатрэбіцца Данілу Галоўчыку ў вучобе, над чым яны працавалі ўдвох. Яго не дзівіў, а больш цешыў той факт, што Даніла не званіў і не прыходзіў – магчымая размова з некім пра свае злыбеды бачылася як усаджванне ў крэсла да стаматолага. Па тэлефоне ён адно паразмаўляў з маці, коратка: праблемы, адлічаны, але не вінаваты, падтрыка, падставілі, усё раскажа. Быў яшчэ званок ад Мархеля, Мацвей нейкі час вагаўся: ці перазвоńваць. Прафесар патэлефанаваў сам.

– Вінаваты? – выдыхнуў ён у трубку пытанне пасля прахалоднага “добраў дзень”.

– Не, Андрэй Кузьміч, – цвёрда адказаў Мацвей.

– Зразумела, хоць ні халеры не зразумела, – прамармытаў Мархель. – Куды цяпер?

– Дадому.

– Так, ясна... Слухай, – стаў казаць загадна прафесар: – Паціху ўсё ўтрасеца, так заўсёды бывае. Пасядзі дома, пачытай што. Не спышайся нікуды лезці. Праз месяц-два я табе патэлефаную, прыедзеш, паразмаўляем. У мяне ёсць добры знаёмы, прыватная фірма, устаноўка абсталявання з праграмным кіраваннем, невялікія робатызаваныя комплексы. Наша спецыфіка. Знойдзем там табе месца. А праз год... Праз год іці мала што зменіцца. Як той Насрэдзін казаў: ці я, ці асёл, ці шах, а нехта памрэ. Дамовіліся?

– Дзякую... Я яшчэ не думаў пра заўтрашні дзень, – трохі расчуліўся Мацвей, адначасова ўсвядоміўшы: гэтая дні – не проста канец ягонага ранейшага жыцця, а і пачатак магчымага новага. І вось – нарэшце трошкі акрэсліўся адзін з магчымых сцэнарыяў.

– То будзь на сувязі, – і загадаў, і папрасіў адначасова Мархель.

Данілы не было, Мацвей аддаў флэшку ягонаму сужыўцу, папрасіў перадаць. Выходзіў і ў цесным калідорчыку блока сутыкнуўся з Андрусём.

– Вітаю, зямляк, – павітаўся ціха.

– Вітаю, – паспешліва адгукнуўся Андрусь. – Чуў пра твае непрыемнасці, спачуваю...

– Каб яшчэ да тваіх спачуванняў долараў пяцьсот дадалося, штраф заплаціць, – вырвалася ў Мацвея без асаблівай горычы. – Але дзякую...

– То заходзь, ператрэм тэму, – проста адгукнуўся Андрусь, нібыта нагадваючы, што ў яго тут – міні-банк і без праблем атрымаеш крэдыт пад невялікі працэнт. – Я во ў туалет...

Ён неахайна выцер рукі завэдзганым ручніком, кінуў яго на ложак.

– Сума, канечне, вялікая, таму магу скасціць трохі працэнт. Ты ж разумееш, я тут не дабрачыннасцю займаюся, – ухмыльнуўся ён. – Сярод ночы падымаюць і просьціць дзясятку на тыдзень, то хай аддаюць за маю дабрыню рубель зверху. Для цябе, як земляка, дзесяць працэнтаў за месяц. За гэты час, мяркую, суму збярэш?

– Збяру і раней, – паабяцаў Мацвей, хоць і не падумаў: дзе ён возьме хоць палову, хіба маці ў некага пазычыць. Цяпер жа рэальная магчымасць у гэты момант вырашыць пытанне з аплатай штрафу выглядала надзвычай прывабна, таму пра будучыя пошуку грошай моцна не задумваўся.

– Добра, – пабарабаніў па стальніцы пальцамі левай рукі Андрусь – неяк з мелодыяй. Устаў, падышоў да шафы, пакорпаўся, вярнуўся і паклаў на стол пяць зеленаватых паперак. – От табе пяць соцен. Як земляку: дзесяць працэнтаў за месяц. За два тыдні – пяць. Сам палічыш, матэматык жа. Але, дружка, за два месяцы – дзесяць працэнтаў з ужо асноўнай сумы і з працэнтамі за мінулы месяц. Ну і далей так. Таму не цягні. Гроши патрабуюць дзелавога падыходу, сам разумееш... Прымецаца?

– Прымецаца, – згадзіўся без усмешкі Мацвей, а мозг запрацаваў, падлічваючы: колькі ж гэта аддаваць, як атрымаецца толькі праз год?

– Тады распіску напішы, – ужо як аб самым простым сказаў Андрусь, нахіліўся, выцягнуў з тумбачкі папку: – Не думай, я ва ўсіх распіскі бяру, хто больш за 10 рублёў пазыччае. Дысцыплінue, ды і сам хоць помню: хто мне вінен, – рагатнуў ён. – Бачыш, якая картатэка сабралася? – ён раскрыў папку, прашамацеў аркушамі. – Вось табе ўзор, папера, ручка...

– А адрес бацькоў навошта? – здзівіўся быў Мацвей, пішучы распіску.

– А даводзіца застрашваць некаторых, – паморшчыўся Андрусь. – Вось яшчэ... Я табе тэлефон дам, у нашым райцэнтры мужык ёсць, ён па вясне збірае брыгады на будаўніцтва ў Расю...

– Які з мяне будаўнік? – уздыхнуў Мацвей, але зірнуў на Андруся з зацікаўленасцю.

– Рознарабочыя паўсюль патрэбныя. Запішы тэлефон... Днямі пачнеца сезон, за месяц можаш баксаў васемсот падняць. Мне ж цікава самому ад цябе доўг у час атрымаць, – патлумачыў свой клопат пра будучыню Мацвея Андрусь. – Удачы.

– Дзякую...

Назаўтра пасля абеду Мацвей сядзеў на сваім ложку, на якім застаўся адно той самы матрац са скованкай ды паўпустая падушка ў насыпцы з бруднымі разводамі. Цягнік дадому быў позна вечарам, але знаходзіца тут, ва ўжо чужым для яго інтэрнаце, сэнсу не было. Чытаць ці рашаць нешта ён не мог, і сам злаваў з-за гэтага: мозг не ўспрымаў практычна ніякай інфармацыі, працівіўся любому роздуму. Многія са сваіх рэчаў Мацвей пакідаў як падарунак свайму, ужо былому, сужыўцу, але ўсё адно сабралася барахла – як жа многа ўсяго трэба чалавеку для камфортнага жыцця! Абрастаеш імі, як падводныя камяні ракавінкамі... Вялікі заплечнік і немаленькая сумка. Найбольш кнігі – цяжкія, грувасткія. Іх пакінуць Мацвей не мог – яны набываліся за гроши, якія ашчаджаў на абедах, за якімі аб'язджаў букіністычныя магазіны, замаўляў на сайтах. Кнігі з маленства і па сёння ўспрымаліся ім як адзінае сапраўды каштоўнае.

Вахцёрка праводзіла яго жаласлівым позіркам, у дзяжурных – дзяўчыннак-першакурсніц вочы паблісквалі агенчыкамі жаху і цікавасці. Мацвей сказаў “Бывайце”, яму моўчкі кіўнулі ў адказ. На ганку Мацвей пастаяў у роздуме – сумка насамрэч была цяжкай. Прыйкінуў: колькі ў яго грошай, хацеў ужо выцягнуць тэлефон і выклікаць таксі, як аўто ў шашачкамі прыпынілася і вадзіцель крыкнуў:

– Едзем?

– Едзем.

У салоне аўтамабіля ён усё ж выцягнуў тэлефон, раздумваючы: званіць ці не Марго. Да ўсіх боляў, якія ён паспытаў гэтымі днямі, была асаблівая боль, як стрэмка ў падушачкы пальцаў, якую трывожыў час ад часу, – Марго ні разу не пазваніла яму: сярод паведамленняў у тэлефоне не было рэгістрацыі яе званка. Ён сам не званіў, адкладваў да апошняга. Разумеў, што Марго ў курсе ягоных спраў, яна пра ўсё ведае. Не тэлефануе – паставіла на ім крыж. Яе маўчанне яскравей за любую размову. Бо яна ж – эліта, так сама лічыць. Яна – дзяржаўніца, а Мацвей, атрымліваецца, тайны агент, завербаваны праклятымі іншаземнымі службамі, каб разбурыць знутры найкаштоўнейшы хрустальны сасуд.

Ён паклаў тэлефон на месца.

Частка 5

Людзей у чакальнай зале вакзала было не многа, Мацвей без цяжкасці выбраў сабе месца побач з пажылой цёткай, відавочна, вяскоўкай у вялікай мешкаватай куртцы з цёплай хусткай на галаве. Каля цёткі стаялі дзве грувасткія торбы – на той выпадак, каб пакінуць пад наглядам сваю

цяжкую сумку ды падысіці да буфета, бо ад раніцы не еў, абышоўся кубкам чаю. Ён пацікавіўся, ці вольнае месца побач, пасядзеў хвілін пяць, упэўніўся, што цётка нікуды не спяшаецца, і папрасіў прыгледзець за сумкай. Цётка кіўнула згодліва, дадала:

– А што ж, ідзіце, які тут клопат.

Ад позірку на вітрыну з печывам і бутэрбродамі рот напоўніўся слінай. Мацвей адшукаў сярод іншага піражкі з тварагом – іх купляў на вакзалах ці на вуліцы, з павідлам яму падаваліся надта салодкімі, а тыя, што пазначаліся “з мясам”, выклікалі ўроце гідкае адчуванне смаку нясвежага ліверу. Паглядзеў цэны, згадаў, колькі грошай у кішэні... Мозг ажыў, атрымаўшы нарэшце рэальную матэматычную задачу, прагна накінуўся, падрахаваў і замёр у чаканні наступнай порцыі. Мацвей адчуў амаль фізічную палёгку. Успомнілася адкладзена на потым: колькі грошай ён будзе вінен Андрусу, калі зацягне больш за месец? У свядомасці намалявалася формула, дзе эн – колькасць дзён, эс – сума доўту. Пацягнула зараз жа выпяціну свой кішэнны нататнік, але спыніў сябе – у чарзе ж стаіць. Замовіў шклянку гарбаты, ажно чатыры піражкі – нечага падумалася, і гэтых не хопіць наталіцца, але спыніў сябе – пазней возьме, не ўцячэ ж буфет...

З пакетам разагрэтых піражкоў на тонкай пластыковай талерачцы і чаем, пакруціўшы галавой па баках, рушыў да крайняга круглага століка – вакол астатніх таўклюся па два-тры чалавекі, а там стаяла адно хударлавая дзяўчына гадоў дваццаці. Мацвей спытаў, ці вольна ля яе, паклаў на столік талерку, піражкі, паставіў гарбату і палез у кішэню па нататнік і ручку – пяць хвілін, каб астыць гарбаце, не любіў апякаца.

Засяродзіўся на формуле разліку доўту, хацелася зрабіць яе кароткай і прыгожай – хоць гэта не проста прыносіла задавальненне, а мела рэальный практичны сэнс. У нейкі момент ён узніў галаву – прыём для адключэння ўвагі ад напісанага, каб у мозгу вызваліць месца для абсолютна новага раашэння. И ўбачыў твар дзяўчыны.

Ён быў пакамечаны і схуднелы. Ніякай касметыкі. Выразныя (ды яшчэ асвятленне залы – праста зверху) цені пад вачыма. Мацвей заўважыў, куды скіраваны позірк яе сініх – адзіна яркіх на ўсім твары – вачэй, і яму стала сорамна, як падгледзеў нешта інтymнае.

Дзяўчына глядзела на ягоныя піражкі.

І не зразумець гэтага позірку было немагчыма – гэта быў позірк галоднага чалавека.

За шэсць гадоў ва ўніверы Мацвей бачыў такія позіркі не раз – хто са студэнтаў не галадаў, застаўшыся з лічанымі капейкамі да стыпендыі ці грашовай перадачы ад бацькоў? Таму памыліцца ён ніяк не мог. У галаве ўспыхнулі слова Змітра аб эмпатыі, дамяшаліся думкі пра магчымую складаную сітуацыю дзяўчыны, і Мацвей зразумеў, што не прапанаваць дзяўчыне пачаставацца не па-чалавечы з ягонага боку. Са свайго захаплення психалогіяй ён вынес нямала простых, але эффектыўных правілаў, адно з якіх гаварыла пра тое, што чалавек куды лягчэй ідзе на контакт і выконвае просьбу, калі апошняя пра нязначную дапамогу – тады ён набывае значнасць для сябе ў сваіх вачах. Таму ён узніў очы на дзяўчыну няспешна, каб яна заўважыла ягоны намер і не пачувалася засталай неспадзеўку:

– Прабачце, калі ласка... Ці не дапаможаце мне вырашыць адну маленькую праблему?

– Я? – спалохана адгукнулася дзяўчына ці не шэптам. – Што вы хочаце?

– Да нічога такога, але ж... Ці бачыце, стаяў у чарзе, так там смачна пахне, так ужо схапеў есці, што ўзяў ажно чатыры піражкі. Яны з тварагом... Вы ж каштавалі раней піражкі з тварагом? – спытаў з усмешкай.

– Спрабавала, – вымушана ўсміхнулася дзяўчына.

– Даўк выдатна, то ведаецце, якія яны смачныя! – усцешыўся Мацвей.

– Мне ніяк не з'есці чатыры! Дапамажыце мне! Вам два і мне два, па чэснаму, добра? Вы ж за справядлівасць, праўда?

– Але... Дзякую, толькі... – яна разгубілася, выглядала зусім бездапаможнай і на твары яе было напісана два жаданні: збегчы адсюль як мага далей, некуды, праваліцца, знікнуць. І – узяць піражок з талеркі.

– Ну навошта нам нейкія толькі, піражкі стынуць! – асмялеў, пабачыўши ваганні дзяўчыны Мацвея, пасунуў талерачку бліжэй да дзяўчыны:

– Частуйцеся, а то акалеюць...

І сам узяў адзін, зірнуў як падміргнуў, запрашаючы дзяўчыну зрабіць тое ж.

Яна нясмела ўзяла адзін піражок. Пакуль елі па першым, Мацвей маўчаў, стараўся глядзець не ў яе бок, а ў нататнік. Формула ў ім намалявалася прыгожая, як ён таго і дабіваўся.

– А як завуць такую добрую дзяўчыну, якая не адмовілася мне дапамагчы? Бярыце, бярыце другі! – і сам пацягнуўся за піражком.

– Паліна, – ціха адказала дзяўчына, ўзяла піражок.

– А я – Мацвей! Будзем знаёмыя – ён смешна ўзняў піражок уверх, бы кілішак з напоем.

Яна ўсміхнулася ў адказ – прыязна і няэмушана.

– Не расскажаце, куды едзеце? – спытаўся Мацвей праз хвіліну, ужо разглядваючы без ніякаватасці твар і постаць дзяўчыны.

Непрыгожы твар – у ім было нешта хваравітае. Пры ўсёй хударлявасці ніжняя частка яго выглядала залішне вялікай і цяжкай. Хіба вочы свяціліся. Танная вязаная шапка на галаве, чорныя валасы выбіваюцца пасмачкамі. Звычайная куртка – шырокая – хавае абрывы цела. Сярэдняга росту.

– Даы так, – няўсямна адказала дзяўчына, запытала з ветлівасці: – А вы куды?

Мацвей адпіў гарбаты, прамакнуў вусны папяровай сурвэткай.

– Добрае пытанне, – уздыхнуў ён, неспадзеўкі адчуўши жаданне разважаць усlyх над сваёй сітуацыяй. – Здаецца, ясна куды, геаграфічна і фізічна – еду дадому, да маці. А паглядзець глыбей? У невядомасць... Яшчэ тыдзень таму маё жыццё ішло, бы той цягнік, які вязе мяне па рэйках: дакладны шлях, вызначаныя прыпынкі, вытрыманы расклад руху. І ў адзін нейкі дзень здарылася тое, чаго ты ніяк не чакаў – і цябе няма ў цягніку. Ты стаіш на ўзбочыне, міма цябе пранесліся апошнія вагоны, чырвонае святло ліхтара на апошнім знікла ў цемры – і цемра вакол. Я – магістрант. Са словам “былы”. Два дні таму мяне адлічылі з універса. І вось я тут. Вакзал – як кропка экстрэмуму функцыі.

– Але ж экстрэмум – гэта не канец, – ціха пракаментавала пачутае Паліна. – За мінімумам пачнецца пад’ём. Новы пачатак.

– Ага, новы пачатак, – қрыва ўсміхнуўся Мацвей. – Але дзе сэнс пачынаць новае, як ты здольны да аднаго?

– Хто ведае, у чым сэнс і які ён, і на што мы здольныя, – мякка запярэчыла дзяўчына. – Калі ёсць дом, калі ёсць куды вяртацца – усё іншае зусім не страшна.

— Вы так кажаце, быццам валодаеце немалым досведам, — запытліва глянуў на дзяўчыну Мацвей, бо адчуў прыхаваную горыч у яе апошніх словаах.

— Маю, — кіўнула дзяўчына. — Мне няма куды вяртацца. Няма куды ехаць.

— Гэта як? — неёдавана здзівіўся Мацвей.

— Так вось. Жылі ў райцэнтры: мама, тата, бабуля... Яна хворая была, ляжала большасць часу. Невялікі дом, стары... Бацька інвалід пасля траўмы на работе, без рукі. Выпіваў моцна. Мама ўрэшце знайшла мужчыну, я вучыцца паехала, а яна — замуж. У Італію. Мінулым летам дом наш згарэў. Казалі, бацька п'яны заснушыў з цыгарэтай. Не ўратавалі ні яго, ні бабулю... Страхоўкі і грошай, што людзі сабралі, хапіла на пахаванне ды на паўгода на ежу. Участак пад дом маленькі быў, ніхто не паквапіўся, каб купіць. Так і стаіць, зарослы. Цётак-дзядзькоў у мяне няма, бацька быў адзіным сынам у сям'і, а маці — з Расіі, адна ў яе сястра, не бачыла яе ніколі. Нікога больш з родных. Вось так. І мяне таксама адлічылі, я ў тэхналагічным вучылася, трэці курс. Не здала сесію. І мне няма куды ехаць...

Мацвей замёр. Ён ніяк не чакаў, што ў жыцці чалавека можа здарыцца такое. Так, ён чуў пра бадзякоў, бачыў іх ля сметніц, але каб бадзяком, сапраўды — бадзяком жа — выявілася маладая дзяўчына, тое разрывала ўсе ягоныя шаблоны. Пракаўтнуў сліну.

— І вы... вы цяпнер на вакзале?

— Трэція суткі збіраюся начаваць. Толькі б міліцыянты не выгналі, бо мінулай ноччу папярэдзілі ўжо.

— Без грошай?

— А вы як думаеце? — яна зірнула адкрыта ў очы Мацвею, і ён пабачыў невыказнную тугу і безвыходнасць.

— А... А давайце, давайце я вас пачастую добрай вячэртай, ага? Тут павінна быць кавярня, там няспешна пасядзім... ну, хадземце! І гэта, чакайце... — Мацвею падалося мала гэтага праяўлення сваёй увагі да чалавечай бяды, і ён прапанаваў спешна, мо і баючыся сам перадумашь: — Паедзем да мяне! У нас неблагі гарадок, ёсьць прадпрыемствы, можна знайсці працу. Я з маці жыву, кватэра трохпакаёвая, па першым часе пажывяце без проблем. Вы не думайце, у мяне добрая мама, былая настаўніца, яна ўсё зразумее...

Ён казаў і бачыў, як з сініх вачэй дзяўчыны пакацліся слёзы, і спу жаўся, замаўчаў. Паліна не адказвала, схіліла галаву. Слёзы зрываліся з твару і падалі на зялённую пластыковую стальніцу.

— Прабачце, я не хацеў вас пакрыўдзіць, — разгубіўся Мацвей.

— Я не пакрыўдзілася, што вы, — адказала Паліна, старанна ацерла твар сурвэткай. — У вас самога такія праблемы, а вы мне... А вось я згаджу ся? — усміхнулася скрозь слёзы. — Мне ж праўда няма куды падзецца з гэтага вакзала.

— Ну дык і згаджайцеся! — угаворваў Мацвей, якому раптам стала надзвычай важна дапамагчы. — Праўду кажу: пажывяце без усякіх пытанняў столькі, колькі вам патрабуецца, а там нешта і прыдумаеца.

Яму самому паверылася ў шчаслівае завяршэнне гісторыі Паліны: уладкуеца яна на іх райцэнтраўскі завод, перавядзеца на завочнае, закончыць вучобу... І наладзіцца ўсё. Ён сказаў усльых свае думкі, заспішаўся далей:

— Але, хадземце ў кавярню! Гэтымі піражкамі не наясіся, а нам ехаць

усю ноч, гэта такі цягнік да нас ходзіць, мы яго кругасветным клічам... Адно, чакайце, напачатку я збегаю куплю білеты, добра? А вы пабудзеце з маймі рэчамі, бо, заплечнік, халера, цяжкі.

— Добра, — нечакана цвёрда, нібыта адважкыўшыся на скачок, адказала дзяўчына, нагнулася — Мацвей заўважыў ля яе ног вялізны шэры чамадан на калёсіках — узялася за ягоную ручку, падалася з-за століка. — Вядзіце.

Неспадзявана з'яўлася справа — важная, сур'ёзная. І свая бяда трошкі захінулася чужым горам. У яго хоць адліковая кропка, якая аказалася сённяшнім такім важным адкрыццём: не ўсё страчана дарэшты, калі ёсць куды вяртацца.

Ён здаў свой білет, узяў два другія — каб у адным купэ. Затым вячэралі ў кавярні, прасядзелі доўга — не было куды спяшацца, іх ніхто не гнаў, бо наведвальнікаў было вобмаль. Расказваў больш Мацвей, у яго бадай што цэлая дэтэктывная гісторыя атрымалася.

— А ты і праўда падумаць на некага не можаш? — спытала Паліна (яны на парозе кавярні дамовіліся на “ты”).

— Праўда. Адкуль у майм матрацы тыя лістоўкі — ніяк не ўцямлю. Хто іх там хаваў? Чаго шкада, дык гэта нататніка. Там столькі розных думак было занатавана, практычна гатовая ідэя сістэмы кіравання на аснове алгарытму. Карацей, прынцыпова новая, у разы эканомней і хуткасней за існуючыя!

— Дык аднаві.

— Давядзецца. А ты, пррабач, што цікаўлюся, размаўляю з табой, дык жа... Карацей, чаму сесію не здала? Цяжка?

Паліна засмяялася коратка ў адказ.

— Ханеў сказаць: не дурная з выгляду? Ну так, вучыцца мне лёгка было. І здала б усё. Каханне. Ага, закахалася бы дурніца. Чатыры месяцы ў тумане. Траціла апошнія грошы на падарункі яму, сама апранахі купляла, каб яму спадабацца.

— Не ацаніў? — асцярожна пацікавіўся Мацвей — тая нітачка агульнага даверу, якая ўзнікла яшчэ з яшчэ ад частавання піражкамі, ужо выглядала моцнай, але не настолькі, каб лезі з роспытамі аб асабістым так глыбока.

— Чаму ж? Ён з такіх свалачэй, што не толькі ацэнываюць, але і карыстаюць.

— Пррабач... — няўцягна павёў рукамі ў бакі Мацвей.

— Вой, ты па праўдзе нейкі занадта далёкі ад рэальнага жыцця, — ласкова ўсміхнулася, бы меншаму брату, Паліна. — Ну, зразумеў, што я — закаханая і на ўсё згодная, дык папіў і пaeў за мае грошы, і ў ложку задавальненне атрымаў. Карацей, усё як заўсёды. Апамяталася — позна было. Ды і апамяталася не тады, калі пра адлічэнне сказаў, а як ён паслаў брыдка і далёка. Праплакала дзень — і выплакала каханне.

Сваю маці Мацвей папярэдзіў, што прыедзе не адзін, сказаў як ёсць: дзяўчыне няма куды падзецца, то хай пажыве месяц-другі. Маці, шакаваная арыштам, судом, адлічэннем сына, няянакш успрыняла гэтую навіну як мілую нязначную дробязь: што ж, як конь здох, хай і хамут крадуць.

Яны прыехалі рана, горад яшчэ спаў у вогкім сутонні. Да дома даехалі на таксоўцы. Падняліся па лесвіцы на трэці паверх, тут Паліна спынілася на пляцоўцы і ціха прашаптала, не саромячыся:

— Божачка, што я раблю? Малю цябе, дай мне хоць нейкі знак, і ё я раблю правільна, я ўжо столькі напамылялася.

– Варта ж было перахрысціца, – заўважыў Мацвей. – Хадзем, яшчэ адзін паверх.

– Хвілінку пастой...

– Проста аддыхацца, ці знаку чакацьмем? – ужо пакпіў незласліва Мацвей.

– А ты не верыш у Бога? – праста спытала Паліна.

– З таго, што я ў свой час прачытаў, я зразумеў: вера сама па сабе ёсць самы эфектыўны спосаб перакласіці адказнасць з сябе на прыдуманага людзьмі ўсемагутнага ўладара. Бедны стваральнік сусвету! Знаў бы ён, колькі сабак на яго навешалі. Давай разам уявім: ён там адзін, самотны ў Сусвеце. У тым Сусвеце – мільярды метагалактык, у тых метагалактыках – мільярды галактык, у тых галактыках – мільярды зорных сістэм з мільярдамі планет, дзе ў нейкай можа быць жыццё. І ён, замест таго, каб вырашаць лёс соцені мільёнаў планет – бо паблізу збіраецца ўспыхваць звышновая зорка, думае: які б знак падаць дзяячыне, каб яна смялей пераступіла парог? – закончыў з усмешкай Мацвей. – Пайшлі, мама папрэдзаная, я казаў табе, што яна ўсё зразумее.

Маці сустрэла іх з тварам, на якім уважлівы мог пабачыць цену трывогі. Першы, што сарамліва папрасіла Паліну – дазволу скарыстацца ванным пакоем.

Стол ужо быў сабраны – бутэрброды ў талерцы, стаялі кубкі, у імбрыку заварвалася гарбата.

– Што гэта за дзяячына, сынок? – ціха і сур'ёзна спытала маці, падпёршы шчаку рукой. Мабыць, пра галоўнае – што здарылася з сынам – яна мелася гаварыць пазней.

– Не ведаю, мама, – шчыра прамовіў Мацвей. – Але яна ў такой жыццёвой сітуацыі, што не прапанаваць ёй дапамогу я не змог. І ведаеш, мне стала самому неяк лягчэй глядзець на сваё.

– Ты яе зусім-зусім не ведаеш?

– Так, зусім-зусім. Не перажывай, у нас няма чаго красці.

– Красці, канечне, няма чаго. Я і не перажываю, думала... думала, што гэта твая дзяячына, што ты прыдумаў.

– Навошта мне прыдумляць?

– Мо саромеешся казаць. Сёння моладзь жыве па іншых законах. Ні рэгістрацыі не абавязкова, ні вяселля. Дык вам асобна паслаць?

Мацвей успыхнуў чырванню. Першы раз за гэтыя гадзіны ён падумаў пра Паліну менавіта як пра жанчыну тады, калі яна распранулася ў іх кватэры і разбэрсвала шнуркі даволі патрапаных красавак. Між швэдрамі і нізкім поясам джынсаў свяцілася шырокая паласа белага дзяячага цела і яшчэ – вузкія паскі трусікаў. Ён імкліва адвёў позірк, але адчуваў, што маці падгледзела і пабачыла, як усхваляваў яго той момант.

– Асобна, што ты! Яна праста кватарантка ў нас. На месяц які, там, думаю, наладзіцца ў яе. Яна не выглядае цямцяй-лямцяй.

Паліна ўправілася хутка, выйшла з ручніком на галаве, у мятым, але чыстым халаціку, які адкрываў яе калені, і Мацвей не мог не звярнуць на іх увагу – круглявія, роўныя. Зусім іншым выглядаў твар Паліны, з яго знік шэры цену безвыходнасці, ён быў ружовым з лёгкай сарамлівай усмешкай. Паліна падзякавала, папрасіла прабачэння, што давялося яе чакаць, вярнулася ў вітальню, пакорпалася ў сваім чамадане і прынесла, працягнула маці Мацвея свой пашпарт:

– Ганна Антонаўна, прабачце, вось...

– Не трэба выбачацца, а разумець ты сама павінна, не маленькая: свет сёння ненадзейны, – адказала маці Мацвея, спакойна разгарнула пашпарт, зірнула на картку, пачытала звесткі, пагартала старонкі. – Добра, дзеванька, жыві сабе...

Мацвей распавяддаў маці падрабязна пра ўсё, што з ім здарылася, засталом, прымоючы Паліну хай не як сваю сямейніцу, дык сябрам. Маці не перапыняла, слухала ўважліва, ціхенька і гаротна ківала галавой.

– Сынок, а ты не думаеш, што гэта спецыяльна зрабілі табе? – спытала, калі Мацвей замаўчаў.

– Мне? Спецыяльна? – агаломшана паўтарыў Мацвей. – Але каму гэта спатрэбілася і навошта?

– Усё некалі адкрыеца, усяму свой канец прыходзіць, – задумліва прагаварыла маці. – Ідзіце, кладзіцесь... Пайшлі, Палінка, я табе пакажу твой пакой, дзе што класці. Пазней мы прыбяром лішняе, каб табе вальней было...

Грошай у маці, прыхаваных “на чорны дзень”, было на ўкладзе ў банку калія двухсот долараў у беларускіх рублях. Пагаварылі і вырашылі: няхай паляжаць. За тры дні Мацвей абышоў практычна ўсе прадпрыемствы ў райцэнтры, завітаў да прыватнікаў, пабываў на біржы працы, прагледзеў мясцовую газету з аб'явамі. Працы не было. Зусім. Тоё, што прапаноўвалі, было падобным на здзек: на заробак у сто долараў нельга было пракарміцца, не тое што адкласці на патрэбы. Дзіўна, але справы ў Паліны вырашыліся літаральна ў першы ж дзень – у камунгасе ёй прапанавалі нейкую работу, пра якую Паліна сіпіла сказала: буду спецыялістам па ачыстцы вод. Інтэрнат паабяцалі, але бліжэй да восені, гэты ход кіраўніцтва быў зразумелым: паглядзяць напачатку, а потым ўжо падумаюць, ці варта даваць.

Маці Мацвея з кожным днём адчувала сябе горай – яна часта ляжала ў сваім пакоі, ёй балела галава. У першы дзень прыезду яна выглядала куды весялейшай, а вось цяпер, дарэшты асэнсаваўшы паразу сына, не здужала маўкліва насіць у сабе боль.

Вестка Мацвея пра тое, што ён намерваеца звязвацца з невядомым яму працадаўцам, каб патрапіць на заробкі ў Расію, напалохалі Ганну Антонаўну. Мацвей, як мог, супакойваў маці: гэта ж усяго на месяц які, каб разабрацца з доўгам! А пацяпле – уладкуеца да прыватных будаўнікоў. Дый варта думаць, ваенкамат на яго не забыўся. Вечарам ён патэлефанаваў па нумары, які яму даў Андрусь. На заўтра прызначылі сустрэчу.

Мужчына гадоў трывалацца быў лаканічным:

– Праз тры дні вязу брыгаду. Яна ўкамплектаваная. Са мной яшчэ едуць троє такіх як ты, адзіночак. Там кшталту біржы, падсобнікаў усякі раз пытаюць. Патэлефануеш, скажу час дакладны і месцца. Адзенне, ежы дні на тры, пакуль уладкуешся, грошай трохі, пашпарт...

У вызначаны дзень у пяць гадзін раніцы Мацвей з напакаваным заплечнікам пакідаў кватэру. Маці абняла яго, і плечы яе заторгаліся:

– Ой, не ехаў бы ты, сынок...

– Усё будзе добра, мама! Палова мужчын на заробкі ездзіць, вунь хаты ўжо сабе пабудавалі, сама ведаеш!

– Чула, сынок...

Паліна выйшла з пакоя ў накінутым на доўгую начную кашуллю халатціку, падала руку:

- Шчасліва табе, Мацвей.
- Дзякую! Не сварыцесь тут...

Частка 6

У мікрааўтобусе Мацвей памкнуўся заніць месца на задніх сядзеннях, але адзін з мужчын, які сядзеў там, папярэдзіў:

- Хлопча, тут наша кампанія. Садзіся там.

Крануліся, выехалі. Сядзенні былі не надта зручнымі. Пакрысе за вокнамі развіднела як след, мужчыны ззаду ажывіліся, пачалі корпацца ў сваіх рэчміашках. У салоне востра запахла варанымі яйкамі і гарэлкай. Мужчыны выпівалі доўга, пакрысе набірала гучнасць і эмоцыі іх размова, сэнс якой старонні ўхапіць не мог. Урэшце яны сцішыліся – паснулі.

Яны, сямёра, відавочна, былі брыгадай. Астатнія пяцёра, між якімі быў і Мацвей, заставаліся самі па сабе. Мацвей прыглядаўся да спадарожнікаў: малады, як і ён, хлопец, прысеў наперадзе, яшчэ троє патрапанага выгляду, падобныя сваімі тварамі з выразнай пячаткай пастаяннага ўжывання алкаголю. Адзін з такіх быў побач з Мацвеем, спытаў з паддабрываюнем:

- Слухай, мо каб апахмяліцца крышку? Не пачастуеш?

Ад яго несла, апроч перагару, лекамі, і Мацвей напачатку здзівіўся: чаго хворы папёрся ў дарогу, як да яго дайшло: мужчына пахмяляўся настойкай нечага на спірце. Ён адмоўна моўчкі пакруціў галавой, не паварочваючыся да мужчыны.

Наймальнік, з якім напярэдадні сустракаўся Мацвей, не ехаў: ён паведаміў Мацвею і іншым “аднаасбікам”, што аўтамабіль сустрэнуць і ім прапануюць розныя месцы, на выбар. Было трошкі трывожна, але Мацвея зтамалі думкі пра сваё: і ў сне дурным не магло прысніцца, што ён, замест таго, каб працеваць у лабараторыі ці рабіць чарговыя разлікі, будзе ехаць некуды пад Москву (у Каломну, казаў наймальнік), каб патрапіць на якую будоўлю рабочым, жыць у вагончыку ці хлеўчуку, працеваць цяжка фізічна. І згадаў Паліну: як знянацьку ўсё змянілася ў яе жыцці: была сям'я, бабуля, дом. І каханы. А цяпер яна ў чужым горадзе, кватаруе ў чужым жытле, і самымі блізкімі ёй людзьмі – ён, Мацвей, ды ягоная маці.

Думкі пра Паліну адгукнуліся цеплынёй. За гэтыя некалькі дзён нечакана склалася ўражанне, быццам яна даўно жыве з імі, яны з маці ведаюць яе з маленства. Мо пасадзейнічала таму яе шчырасць у іх першы агульны сняданак і шчырасць Мацвея перад ёй. Маці ягоная, не бачна было, каб падціснула хоць раз вусны на слова ці дзеянні Паліны. А тая пачувалася ў кватэры хоць і сціпла, але не затурканай папялушки: есці два вечары гатавала на ўсіх, мармычучы сабе песню пад нос, падцірала падлогу на кухні і ў пакоі, які стаў ейным, жава, ці не грацыёзна. Мацвей, згадваючы дзяяўчыну, адчуў, што асцярожна люляе ў душы карцінку іх расстання: Паліна выйшла з пакоя зусім не заспаная. Ён амаль фізічна адчуў у тую хвілінку цяпло цела, якое сыходзіла ад яе. Пальцы ў ягонай руцэ ледзь-ледзь уздрыгнулі падчас кароткага развітання. Яшчэ тады падумалася: каб Паліна абняла яго, то было б зразумелым і натуральным...

Мацвей заплюшчыў очы, але сон ніяк не ішоў. Дзесяць гадзін дарогі вымучылі. Рабілі кароткія прыпынкі, бо мужчыны спынялі аўтобус то па патрэбе, то на перакур. Ніхто не загаворваў з Мацвеем, нават ягоны равеснік. Ды і сам Мацвей не імкнуўся да контактаў.

Нарэшце прыехалі. Вадзіцель яшчэ раней з некім размаўляў па тэлефоне, то тых, хто не ў брыгадзе, чакалі двое. Першае, што кінулася ў вочы Мацвею: гэтыя мужчыны не хавалі сваёй грэблівасці, гледзячы на іх пяцьных, якія ехалі ў адзіноце наймацца рознарабочымі.

— Так, вы троє, — звярнуўся загадна адзін з мужчын да трох старэйшых спадарожнікаў, якія скучаваліся асабняком: — Грузчыкамі на рынак здужаец?

— Як дасі пахмяліца, адразу і пачнём, — залыбіўся ў адказ адзін з іх.

— Пайшлі...

Другі мужчына, ніzkага росту, з акуратнай шчэццю на твары і паголенымі рупліва шчокамі, звярнуўся да Мацвея і ягонага земляка:

— Вы першы раз выправіліся на заробкі? — Адзначыў маўклівыя згодныя кіўкі галовамі, прадоўжыў: — Разумею... Набіраем брыгаду на адзін вялікі аб'ект. Работы на год ці болей. Сур'ёзныя праца даўцы, добрыя гроши. Праўда, не тут. Валгаград. Вашых з Беларусі там ужо многа брыгад працуе. Вахтавы метад, трох тыдні працы, дзесяць дзён дома. Бетонныя работы. Нялёгка, але ўмовы добрыя — там цэлы рабочы пасёлак з вагончыкаў, сталоўка ёсць. Аванс па прыездзе. На месца паедзем камфортина: у фуры зроблены спальныя месцы. Наступным разам будзе дабірацца самі, як захочаце. Вада, сухпай на двое сутак. Дзесяць чалавек ужо ёсць, згаджаецца — хадзем са мной...

Першы раз Мацвей і малады хлопец пераглянуліся, як даючы адзін другому згоду.

— Ідзём, — хлопец падняў з зямлі заплечнік.

Мацвей зрабіў тое ж.

Селі ў іншы мікрааўтобус, там ужо было чалавек шэсць з такімі ж аб'ёмнымі заплечнікамі, і, відавочна, гэтаксама незнаёмыя між сабой.

— Зараз выедзем за горад, там пункт збору, — стаў тлумачыць нізкарослы. — Дарэчы, гэта кавярня, можна паесці гарачага. Каму памяняць долары — я магу. Курс звычайны. Гроши можаце траціць спакойна: аванс па прыездзе, — паўтарыў ён абяцанне.

Практычна ёсce за паўгадзіны шляху скарысталіся прапанаванай паслугай, Мацвей таксама атрымаў за ўзятыя дома долары расійскія рублі.

Пах у кавярні — быльм чыгуначным вагоне — апетыту не выклікаў, але ў чаргу па ежу сталі ёсce, і Мацвей, падпарадкованы гэтым агульным дзеяствам. Ягоны зямляк стаяў паперадзе, прапанаваў:

— Возьмем па дзвесце? — кіўнуў на касу, дзе буфетчык разлічваў і наліваў гарэлку ў пластыкаўкі. — Ноч ехаць, спаць лепей. А тут глядзі — капейкі каштуе, у нас удвая даражэй.

— Не, я не буду, — адмовіўся Мацвей, хвіліну павагаўшыся.

Хлопец паціснуў плячыма, крануў за плячо папярэдняга і між імі заўзялася гутарка, яны і селі разам за стол. Мацвей мусіў чакаць, пакуль для яго вызваліцца месца. Аднекуль з'явілася інфармацыя, што машына прыйдзе толькі праз гадзіны дзве, мужчыны ўжо перазнаёміліся, пацягнуліся зноў да касы — па чарговыя порцы.

Праз тры гадзіны ля кавярні нарэшце спынілася фура, і той самы нізкарослы са шчэццю стаў гукаць усіх на вуліцу. З цвярозых заставаўся адзін Мацвей. Некаторых мужчын давялося раскатурахваць.

Ужо надыходзіў вечар, калі фура кранулася. Седзячы ў зачыненым наглуха, без адзінага акенца, вялізным прычэпе, асветленым трывалым ць-

мянымі лямпачкамі на столі, на старым матрацы, які, трэба разумець, і быў тым абяцаным спальным месцам, Мацвей міжволі думаў: гэтая кавярня як месца збору, гадзіны чакання – усё між сабой звязана, бо ці так борзда палезлі б у чорнае і глухое нутро фуры будучыя бетоншчыкі, каб не яднала іх ўсіх адно жаданне: упасці і спаць...

Пад галаву Мацвею паклаў заплечнік. І хоць холадна ў фуры не было – працаваў каларыфер, гнаў гарачы струмень паветра, але лёг і накрыліся з галавой тонкай шарсцянай коўдрай сіняга колеру з белымі паскамі. Хацелася адгарадзіцца ад усяго, і нейкае дзіцячае кволае спадзяванне варушылася ў галаве: варта заснуць – і прачнешся тады ў сваім пакой ў інтэрнаце, а гэта ўсё – сон, цяжкі, доўгі...

За ноч спыняліся двойчы – мужыкі ціскалі на паказаную ім раней кнопкку, каб выйсці да ветру. Курылі наўпрост у фуры – тут хапала дробных скразнякоў, праз якія выцягваўся цыгарэтны дым.

Ужо і развіднела добра, вадзіцель паабяцаў раней, што спыніцца ля добрае кавярні, каб паесці гарачага, а фура ляцела і ляцела далей. Практычна ва ўсіх разрадзіліся мабільнікі – тут падзарадзіць не было як. Адключыўся і мабільнік Мацвея, паказаўшы апошні раз час – была палова адзінаццатай. Фура ўрэшце збавіла ход і прыпынілася. Дзвёры шырока расхінуліся, вадзіцель гукнуў:

– Эй, вылазь, каму шашлык гарачы, каму плоў, каму шурпу – усё свежае і смачнае!

Гэтыя слова ў фуры сустрэлі радасным гулам. У кавярні іх, пэўна, чакалі – заказанае прыносілі бегма, абслугоўвалі ветліва. Мацвей сядзеў за столом з трывма мужыкамі, якія, відавочна, паспелі пасябраваць. Бачыў, як засвяціліся іхнія очы ад гарачых страваў, ад гарэлкі ў шклянках (яе прапанавалі яшчэ да гарачага). Як жа мала іншы раз трэба чалавеку для шчасця: пахмяліцца і добра закусіць, седзячы за чыстым столом...

На гэты раз Мацвей прынцыпова адмовіўся піць – недзе раней прачытаў, што каб не стаць алкаголікам, дастаткова выконваць усяго два простыя правілы: не спажываць алкаголю раней за пяць гадзін вечара і не пахмяляцца.

На яго забыліся адразу ж.

Снедалі (ці рана абедалі) недзе з гадзіну, нарэшце іх начальнік – той самы чарнявы нізкарослы, стаў прыспешываць:

– Заканчвайце, хто жадае – бярыце з сабой у дарогу. Нам яшчэ нямала ехаць...

Тут Мацвей насяцярожыўся. Чаму – нямала? Яны выехалі вечарам, у дарозе больш за дванаццаць гадзін... Ад Масквы да Валгаграда... колькі ж там? Ну, хай тысяча кіламетраў. Але ж за 10 гадзін павінны прыехаць, фура, адчуvalьна ж, бяжыць недзе пад сотню.

Ён знарок прыпыніўся на выхадзе, пачакаў наймальніка:

– Здаецца, ужо б павінны прыехаць?

Твар мужчыны непрыемна скрывіўся, ён ўважліва ўгледзеўся ў цвярозыя очы Мацвея і нехадзя выціснуў з сябе:

– Вы спалі, а вадзіцелі не павінны былі спаць? Дарога была зусім дрэннай, ледзь валакліся. Цяпер у аўтамабіль ехай усю ноч, але даедзем...

Мацвей хацеў запярэчыць: ён чуйна спаў, аўтамабіль ехай усю ноч, але позірк наймальніка быў не проста халодным – варожым, пагрозлівым. І

прамаўчаў, палез за астатнімі ў фуру, дзе большасць мужыкоў ужо працягвала пачатое баліванне ў кавярні.

Праз гадзін пяць збочылі некуды – пачало пагойдваць, праз шчыліны стаў прабівацца пыл. Праз паўгадзіны спыніліся, дзвёры разнасцежыліся:

– Выгружаемся з рэчамі!

Удалечыні былі горы – і на іх многія пачалі дзівіцца. Машына спынілася ля нейкай вялікай будыніны. Некалькі розных машын стаялі на стаянцы, у асноўным – мікрааўтобусы, стаялі-хадзілі людзі, мужчыны, жанчыны не было відаць увогуле. Побач з найманікам стаяў паліцыянт з кароткім аўтаматам цераз плячо.

– Мы прыехалі! – гучна загаварыў найманік. – Зараз такое патрабаванне, вы мыецеся ў лазні, – ён паказаў рукой на будыніну. – Гэта санпрапускнік, без яго далей нам нельга, за гэтым вось як пільна сочаць, – усміхнуўся ён у бок паліцыянта. – Пасля пераапранаецца – вам усё выдадуць.

Да яго падышоў нехта, мабыць, з работнікаў гэтага санпрапускніка, каўказскай знешнасці, з рэчамі ў руках, найманік стаў перабіраць тыя рэчы і паказваць – куртка, сарочка, штаны, ніжняя бялізна.

– Ёсць усе памеры, хуценька назавіце свае, і памеры абутку, усё запішуць і пакладуць для вас.

Каўказец з адзеннем стаў запісваць лічбы – нумары выкрывалі бадзёра, бо ўсіх уразіў падыход да справы: і аванс паабяцалі, і лазня, спецвопратка...

Пайшлі ў будынак, доўгім калідорам – у пакой для распранання са шкапікамі.

– Не бойцеся, рэчы пакідайце смела, тут ахова, – заспакойваў іх каўказец. – Распранайцеся, праз тыя дзвёры, па калідорчыку – у мыйню. Тазікі, мыла – там. Парылкі няма... мылам мыцца абавязкова, яно спецыяльнае, дэзынфіцыруе.

...Толькі паспей апошні набраць ваду ў тазік з двух вялікіх кранаў, як у сцяне неспадзеўкі расчыніліся дзвёры, адтуль у цымянную мыйню бліснула зыркае дзённае святло, мільганулі цені і пачуўся злы гартанны крык:

– Выходзь усе! Бягом! Хутка выходзь!

Разгубленыя голыя мужчыны танталіся на месцы ля лаваў, гледзячы няўцягна на двух рослых мацакоў у ці то вайсковай, ці то міліцэйскай форме з кароткім аўтаматамі.

– Дык не памыліся яшчэ, – пачуўся нечы голас, і на яго кінуўся адзін аўтаматчык:

– Выходзь, сука!

Размахнуўся і штурхнуў у спіну голага чалавека аўтаматам. Мужчына ледзь утрымаўся на нагах, подбегам падаўся да дзвярэй. За ім – астатнія, збянятэжаныя.

Там быў падворак, невялікі, агароджаны высокім металічным плотам, шчыльным. Яшчэ двое было з аўтаматамі. З усіх бакоў нёсся рэзкі пагрозлівы крык:

– Хутчэй! Бягом! Да сцяны ўсе, да сцяны шчыльней!

Мацвей быў у сярэдзіне натоўпу. Аглушаны, як і іншыя, ён адной рукой інстынктыўна прыкрываў саромнае месца, другой балансаваў, каб не ўпасці ў таўханіне.

Іх урэшце паставілі ўсіх ля агароджы – голых, бездапаможных супраць апранутых і са зброяй.

– Вы ў Чачні і мусіце працаваць, – казаў адзін у форме, мо старэйшы. – Тут нашы законы, а вы – па-за законам. Хто будзе паслухмяны – той будзе жыць. Вы тут бурылі і забівалі нашых, цяпер будзеце будаваць...

Сярод іх, голых мужчын, пачуўся рух, наперад падаўся мо самы рослы і дужы на выгляд:

– Што за фігня? Ды я, сука, зараз...

І тады пачуліся стрэлы – аглушальная, кароткая чарга па-над галовамі. Да гэтага рослага падскочылі двое, і ён атрымаў зараз жа два ўдары – у живот і ў твар прыкладамі аўтаматаў. Сагнуўся на калені, і яго ўдарылі па галаве, шыі, ляжачага колькі разоў выцялі нагамі...

Шэраг голых мужчын ля агароджы замёр у страху.

Мацвей не быў ні шакаваны моцна, ні разгублены дашчэнту. Усё нібы праходзіла збоку, яго не тычылася. Ці чакаў ён менавіта такога?

Рослы мужчына ўстаў на калені, расціраў кроў па твары. Нехта выносіў з будынка іхня рэчы, кідаў у кучу.

– Усе ўсё зразумелі? – хіжа ўсміхнуўся старэйшы з аўтаматам. – Вашыя дакументы будуць у вашых гаспадароў. Кожны атрымае свайго...

Голыя мужчыны, цалкам разгубленыя, мерзлі на стылым паветры, пераступалі з нагі на нагу, цярпліва чакалі з'яўлення на двары чарговага “купца” – каўказца ў цывільным адзенні. Той тыцкаў пальцам у аднаго-двух ці трох чалавек, тых выцягвалі з агульнага збою, прымушалі спешна апрануцца, і яны знікалі за варотамі.

Мацвея выбраў малады, можа, трохі старэйшы за яго, чачэнец, з густой шчэццю на твары і кароткай чорнай барадой. Загадаў апранацца, сам тым часам уважліва вывучаў ягоны пашпарт.

– Беларусь? Мой бацька быў там... за мной! – скамандаваў.

Бегчы не было куды. Мацвей толькі цяпер пабачыў, што да гэтага “санпрапускніка”, які мясціўся ля падножжа невысокай гары, ішла адзіная дарога. Яго давялі да патрапанага “үазіка”, пасадзілі на заднім сядзенні. Салон унутры быў падзелены кратамі з тонкага дроту на дзве часткі. Такім чынам Мацвей апынуўся бы ў невялікай камеры. Вокны дзвярэй былі таксама закратаўныя, ручкі з іх – знятая. Малады чачэнец сеў наперадзе, кінуў кіроўцу:

– Паехалі...

“Уазік” трэсла і кідала – з шашы звярнулі на іншую дарогу. Мацвей пакутліва разважаў над тым, чым урэшце гэта закончыцца. Ён ведаў пра чачэнскую вайну, чытаў пра канфлікт гэтай рэспублікі з Расіяй. Але ён – прычым?

Кідала і трэсла аўтамабіль, вытрасала з ягонай свядомасці ўсё, што было звязана з мінулым жыццём. Крыўда – на лёс, на жыццё, расла, запаўняла нутро. За што яму так? Дзе ён каму што зрабіў дрэннага? Ён жа не лез ні ў якія спрэчкі-мітрэнгі, ён займаўся тым, што нічым не магло шкодзіць людзям. Ён хацеў быць вучоным, сапраўдным вучоным...

Пачаліся горы. Спініліся на нейкім месце праз раку – яна шумела недзе далёка ўнізе. Чарнабароды чачэнец выйшаў з будкі, зазірнуў у салон, з ім загаварылі. І гэты момант стаў для Мацвея пераломнім – ён не разумеў мовы. Дарэшты ўсвядоміў сваё становішча: ён у чужым краі, сярод чужых людзей, без грошай (іх забралі разам з пашпартам), без дакументаў, без ведання, куды ісці, калі б нават і мог ісці. Ягоны “гаспадар” павярнуўся да Мацвея, павёў галавой на таго, хто стаяў ля “үазіка”:

– Глядзі... Гэта сюды адзіная дарога і адзіны мост, які ахоўваецца. Надумаеш збягаць, помні пра гэта. Цябе не прыстрэляць адразу, але ты папросіш, каб застрэлілі. Запомні яшчэ: тут табе ніхто не дасць глытка вады, мы ненавідзім вас, рускіх...

– Я – беларус, – змог запярэчыць Мацвей.

– Пляваць... Для нас вы аднолькавыя гяуры.

І зноў была дарога, вузкая – аўтамабіль ці не драпаў бокам скалы, з другога боку – глыбокая цясніна.

...Старому чачэнцу ў чорным доўгім халаце з поясам, з пасівелай доўгай барадой было каля шасцідзесяці, хоць хто яго ведае, мо меней ці болей. Ён наблізіўся да Мацвея, бесцырымонна, бы ў якой жывёліны, памацаў руکі, зірнуў у очы – і Мацвей адчуў, што стары сапраўды разглядае яго, як рабочую жывёлу. Кіўком галавы і кароткім “ідзі” ён загадаў Мацвею ісці за ім.

Тут было жытло: гара мела вялізную выемку ў сваім баку, і ў гэтым зацішку – вялікі надворак, невялікая хата, круглая печ, хлеўчука. Да аднаго з іх пасунуўся стары, адчыніў дзвёры.

– Тут будзеш жыць. Печку многа не паліць. Будзеш працаўаць – будзеш есці.

Падышоў маладзейшы чачэнец з “ўазіка”.

– Ты добра працуеш – добра жывеш. Я тут буду бываць кожныя тры дні. Хай ларамэ стаг на цябе пакрыўдзіцца ці будзе незадаволены тваёй работай, я буду рэзаць на спіне паскамі тваю скруту і здзіраць. Запомніў?

Ён пытаяўся з пагрозай і патрабаваннем адказу.

– Мне зразумела, – выпіснуў з сябе Мацвей.

Стары падпіхнуў яго ў хляўчук, Мацвей ступіў, і дзверцы за ім зачыніліся.

Частка 7

Знутры хляўчук выглядаў больш прывабліва: ніzkая столь і сцены былі абмазаныя глінай ці яшчэ чым і пабеленыя. Невялікае акенца з мутнай шклінай. Ля адной сцяны – кшталту каміна, ляжалі дровы, нейкая скрыня. Узбоч двух другіх сцен – два драўляныя тапчаны, на левым ляжала свежая салома і складзеная коўдра, на правым грувасцілася кучка рызязя, накінутая кавалкам чорнай поліэтыленавай плёнкі. Адтуль невыносна несла смуродам.

Мацвей прысеў на вольны тапчан, паставіў ля ног заплечнік.

І раптоўна навалілася, бы прарвала плаціну: адчай душыў, захацелася завыць дзіка, закрычаць, падхапіцца і бегчы, казаць гэтым людзям, што гэта памылка, што ён – будучы вучоны, паехаў зарабляць гроши, каб вярнуць доўг, што яго чакае дома маці, што гэта ўсё няправільна, нелагічна, гэта неверагодная памылка ў стройнай сістэме ягонага жыцця: трэба ўсё наладзіць, вярнуцца ў Мінск, пайсці да таго следчага і падпісаць паперку...

Колькі ён прасядзеў у здранценні, Мацвей не мог сказаць – заўважыў, што ў хлеўчуку прыкметна пацімнела. Да рэчаіснасці яго вярнуў холад. Прымусіў сябе ўзняцца, падышоў да каміна. Побач ляжалі дровы, карабок запалак, кавалкі кары. Стаў раскладаць агонь, злавіўшы сябе на думкы, што не рабіў тое так даўно. Ды і ці рабіў? У ягоных дзіцячых забавах і прыгодах не было вогнішчаў у лесе ўпотайкі ад дарослых. У студэнцтве

два ці тры разы яго, яшчэ не ўсім вядомага зануду, бралі з сабой аднагрупнікі, ды да такіх адказных дзеянняў ён дачынення не меў.

Але атрымалася – агенъчык засквірчэў на кавалку кары, захапіў у свой чырвоны палон дробныя галінкі. Дым не пацягнула адразу ў комін – ён напачатку разыходзіўся па хлеўчуку, саладкавы, удушлівы, збіраўся пад нізкай столлю. Заслязліся вочы, Мацвей прылёг.

І адразу ж падхапіўся, перапужаны – не ўбачыў, а хутчэй адчуў варушэнне ў кучы рыззя на суседнім тапчане. Ледзь не закрычаў, калі з-пад чорнай плёнкі долу пасунулася... чалавечая рука. З тахканнем сэрца недзе пад горлам падышоў і асцярожна адкінуў плёнку, стараючыся не дыхаць ад смуроду. Адкінуў і шэрую тонкую коўдру. І ўбачыў зарослы валасамі твар. Глыбока запалыя вочы расплюшчыліся.

– Ты хто? – спытаўся Мацвей.

Чалавек не зреагаваў на пытанне.

Мацвей падскочыў да дзвярэй, штурхнуў іх, і яны адчыніліся. На двары яшчэ стаяў “узік”, але нікога не было відно. У хацінцы свяцілася акно, і ён паспяшаўся да яе.

Дзверы хаты знянацку расчыніліся, выскачыў малады чачэнец, а за ім паказаўся стары. Мацвей не паспей выдыхнуць свае слова, як чачэнец з размаху ўдарыў яго нагой у живот. Пякучы боль кінуў Мацвея на зямлю, ён сагнуўся, а на яго пасыпаліся яшчэ удары – у спину, бакі, галаву. Не паспей прыкрыць твар рукамі – цяжкі чаравік чачэнца прайшоўся па ягоным носе і роце. І ўсё гэта ў поўнай цішыні.

Колькі момантаў ён ляжаў нерухома, аглушаны і расціснуты. Малады падхапіў яго за каўнер, прымусіў узніцца. Мацвей ацёр абкryваўлены рот – у яго была разбітая губа.

– Сучара! Ты – жывёла, запомні! – запырскаў слінай у твар чачэнец, трymаючы яго за грудкі. – Цябе завялі ў стойла – там і сядзі, пакуль не пазавуць! Хто табе дазволіў хадзіць на нашай зямлі? Ты можаш хадзіць сваімі бруднымі лапамі толькі там, дзе ходзяць жывёлы, дзе табе дазволіць! Ты запомніў? Ну?!

– Запомніў... – праглынуў сліну з крою Мацвей. – Там... там чалавек ляжыць. Яму... ён, здаецца, хворы...

– А табе справа? Хай здыхае! Хто не працуе – таго не кормяць! Здохне – выкінем шакалам. І ты здохнеш, як не станеш слухацца. Ясна?

– Ясна...

– Прэч, гуяр! У хлеў, сука!

Нясперпна балела ў жываце ад кожнага кроку. Мацвей датупаў да хлеўчука, зайшоў і прысеў. Нечакана адчуў сябе нібыта пад абаронай: тут сцены, столь, зачыненая дзверы, полымя ў камінку разгарэлася і струменіла адчуўальнымі цяплом, дым выцягнула праз комін.

Вось так і прывыкаюць жывёлы да свайго стойла, так яно робіцца мілым ім – бо ў стойле жывёлу не б'юць, падумаў Мацвей. Зірнуў на тапчан насупраць – мужчына ляжаў з адкрытымі вачымі.

Мацвей пачаў разбіраць свой заплечнік: застаўся цэлы выдадзены сухпай – тушонка, пачак галет, цукар, пакецик чаю, дома маці палажыла ладны кавалак сала, паўбохана хлеба, вэнджаную крамную каўбасу. Яшчэ вялікі пачак чаю, асобна ў пакецику – самыя розныя таблеткі, маці настойвала, і ён мусіў узяць іх з сабой, папярэдне падпісаўшы кожную ўпакоўку: што ад прастуды, што ад паносу... Згадваў маці, якая ўгаворвала яго,

і ён паслухаўся: відэлец і лыжка, нож, місачка, два пластыкавыя кубкі. Пластыкавая “паўтарачка” з простай вадой. Адпіў ён зусім нямнога за дарогу. Наблізіўся да мужчыны і спыніўся нерашуча: як яго напаіць і ці хоча ён піць? Паднёс кубак з вадой да вуснаў, тыя здрыгнуліся і зрэнкі вачэй забегалі. Гэта надало смеласці, Мацвей падсунуў адну руку пад галаву мужчыны, прыгуніў. Мужчына піў, вада цякла за шыю...

Позірк мужчыны набыў асэнсаваны выгляд, ён імкнуўся разгледзець Мацвея. Вусны варухнуліся раз і другі, нарэшце мужчына выдыхнуў сіпла:

– Дзякую.

Ён паспрабаваў сесці, Мацвей дапамог, скінуў чорную плёнку.

Мужчына сеў, прыхінуўшыся да сцяны. Твар ягоны быў неверагодна схуднелы, смуглы, абраслы густой, чорнай з сівізной, шчэпцю, але відавочна ён быў не каўказцам, хоць нос быў доўгі й завостраны яшчэ ад худобы.

– Яшчэ дай... – ціха папрасіў мужчына.

Ён папіў, гэта каштавала яму нямала выслікаў, зноў абапёрся на сцяну, замоўк. Мацвей падкінуў дроў у камін, паглядзеў, што за скрыня ля яго. Там быў стары задымлены чайнік, каваны трывожнік, гнутая і брудная алюмініевая міска з нямытай лыжкай. Ён спаласнуў чайнік вадой з бутэлькі, паставіў трывожнік у агмень, пасунуў пад яго галавешкі – збіраўся нагрэць чаю. Скрыню павярнуў бокам, склаў чорную плёнку і заслаў зверху – атрымаўся амаль столік, які заслаў ручніком з заплечніка. На яго стаў выкладаць хлеб, каўбасу, цукар. Паглядваў на мужчыну і заўважыў, што той неадрыўна сочыць за імправізаваным столікам, а ноздры ягоныя раздзімаліся ад дыхання. Пачуў пах ежы...

Чайнік закіпэў, Мацвей запарыў чай, кінуў цукру. Адрэзаў лусту хлеба, тонкіх скрылікаў сала і каўбасы, падсеў да мужчыны:

– Зможаце трymаць?

Мужчына пацягнуўся рукамі да ежы.

Ён каўтаў, амаль не жуючы. Піў чай, маленькімі глыткамі, але таропка і прагна. Мацвей забраў пусты кубак, мужчына сказаў заўважна падужэлым голасам:

– З кубкам асцярожней. Дызентэрія ў мяне, пэўна. Прабач за смурод. І яшчэ налі...

Акенца пачарнела. Полымя з камінка асвятляла хляўчук, кідаючы водбліскі на сцены. Дроў заставалася мала, дзе браць болей, Мацвей не ведаў, таму непакоіўся: ноччу цёпла не будзе.

– У мяне... Тут маці надавала, таблеткі ёсць розныя.

– Давай, што маеш. Мо дапаможа, – папрасіў мужчына.

Падказаў Мацвею, што ў коміне ёсць невялікая юшка – каб за нач не выцягвала цяпло. Ён лёг і заснуў, як адключыўся.

Дзіўна, але і Мацвей заснуў адразу, магчыма, эмацыйная перапоўненасць дарэшты стаміла яго – думаць пра нешта ён не мог.

Прачнуўся ад холаду. У хлеўчukу панаваў паўзмрок – праз акенца сюды прабівалася шэрасць рання. Нацягнуў на сябе куртку, збіраючыся выйсці да ветру, і застыў ля дзвярэй: згадаў учараашняе, і жывот адгукнуўся застылым болем.

– Выходзь, і за хлеўчук – там яміна ёсць, – пачуўся голас мужчыны ад тапчана. Ён прачнуўся і пазіраў на Мацвея.

Мацвей смялей таўхануў дзвёры і выйшаў у ранішняе сутонне.

Потым расклала агонь у каміне з рэшткаў дроў, ашчадна спаласнуў руکі

вадой. За гэты час мужчына ўставаў і выходзіў на двор, трymаючыся за сцяну. Вярнуўся і прызнаўся:

– Выкінуў трусы, бо загадзіў. Не так смярдзець буду. Можа, хопіць сілы абмыцца пазней.

– Дапамаглі таблеткі? – пацікаўся Мацвей.

– О, так. Яшчэ ёсць?

– Ёсць.

– І чаю многа завары, моцнага. Калі ласка, – дадаў ён, праглынуў таблеткі, выбіраючы іх языком з упакоўкі, і лёг.

Паспелі папіць чаю, як дзвёры рыпнулі, раскрыліся:

– Выходзь!

Малады чачэнец пазіраў на Мацвея з крывой усмешкай.

– Трохі навучыўся, чмо? Зараз пойдзеш з гаспадаром, рабіць, што ён скажа. Ежу знайдзеш сваю во тут, – ён паказаў на драўляны цурбан ля дзвярэй хлеўчука. – Пытанняў не задавай, рабі і будзеш жывы і съты. Зразумела?

– Так, – ціха адказаў Мацвей.

– Ідзі за мной!

Стары павёў Мацвея ўглыб двара – там адкрылася вялікая прастора, нейкія пабудовы. Цягнула жывёльным духам. Стары адкрыў вароты вялікага хлява з нізкім дахам – у глыбіні былі загоны і авечкі ў іх.

– Чысціць! – сказаў, як варона каркнула, стары, паказаў рукой на кут, дзе стаялі драўляная рыдлёўка і самаробная тачка з адным колам. – Туды вынось, – паказаў рукой на кучу гною воддарль за хлявом. – Паслаць пасля, – і зноў рух рукой у напрамку ці то стажка, ці то кучы саломы ў другім баку двара.

Мацвей рушыў у закутак, авечкі выбеглі з яго, мэкаючы. Стары глядзеў, як Мацвей загрузіў першую тачку авечым дробным гноем, вывез яго. Мабыць, ён застаўся задаволены тым, як пачаў Мацвей, бо моўчкі сышоў.

Мацвей накідваў і накідваў гной у тачку, вывозіў, абыярэмкамі насыў дробную салому, церушыў у загоншчыку. Праца пакрысе супакоіла – усё здавалася не такім і дрэнным, часовым: ён тут закончыць – і паедзе назад... Але ішла гадзіна за гадзінай, стомненасць атупляла. Хацелася піць і есці. Мінула, можа, гадзіны чатыры ці болей. Ён вычысціў практычна ўсю аўчарню. Стары нібы назіраў за ім аднекуль, прыйшоў, калі Мацвей узяўся за вываз гною з апошняга загону.

– Есці ідзі. Адна гадзіна, – паказаў для дакладнасці адзін палец стары.

– А дзе рукі памыць? – вырвалася ў Мацвея.

Вочы старога бліснулі злосцю, але ён усё ж прасіпеў у адказ:

– За хлявом – ручай.

І праўда, за іх хлеўчуком, зрабіўшы колькі кроакаў ад таго месца, дзе раніцай спраўляў патрэбу, Мацвей заўважыў абрыў, а ўнізе – невялікі ручай. Пащукаў вачыма – пабачыў сцежку з выразаных у цвёрдай зямлі прыступак. Можа, гэты мужчына раней зрабіў.

Спусціўся. Вада была неверагодна халодная, зводзіла зубы. Ніжэй па цячэнні абмыў свае чаравікі з высокімі халявамі, якія маці спецыяльна набывала для гэтай паездкі. Ля рэдкіх кустоў прыпыніўся, вышукваючы сухое голле, ламаў, збіраючы ў абыярэмак.

Ля дзвярэй хлеўчука на цурбане ляжала круглая ляпёшка і кавалак жоўтага, самаробнага, з тонкімі чорнымі валаскамі, пэўна, авечымі, сиру.

У хлеўчуку было холадна. Мужчына ляжаў, адкрыў вочы на Мацвея, ціха прамармытаў:

– Прабач, не здужаў падняцца. Да ветру ледзь схадзіў, хістае...

– Ды нічога, я хутка, – заспяшаўся Мацвей, быццам абавязаны быў як хутчэй раскладсці агонь, нагрэць чаю. Нарэзаў сала, хлеба, падаў мужчыну, які здужаў самастойна сесці.

Гэтым разам ён еў нетаропка, піў чай, скіраваўшы задумлівы позірк некуды праз сцяну.

– Здаецца, вечнасць цэлую не піў сапраўднага чаю, – выдыхнуў ён і параіў: – Ты ляпёшку на кавалкі парві ды пакладзі сушыцца ля пячуркі, там палічка ёсць, – і патлумачыў: – Дамашнія харчы скора скончацца, а гэтая ляпёшка з кавалкам сыра – на дзень. Раз на тыдзень дасць яшчэ кавалачак мяса, вельмі салёнага. На заробкі ехаў? – спытаўся.

– На заробкі, – нехадзя, як у дурасці сваёй прызнаваўся, выдыхнуў Мацвей.

– Многа нашых тут апынуліся такім чынам, – са скрухай уздыхнуў мужчына. – Летась трапіўся сюды, трохі старэйшы за цябе. Уцячы паспрабаваў на трэці дзень. Лёгка дагналі, тут сабакі навучаныя. Ды і няма куды ўцякаць. Горы...

– Сапраўды, адна дарога?

– Сапраўды. За чатыры гады я тут усе ваколіцы абхадзіў... Ніжэй па дарозе – аул, селішча іхняе, там людзей шмат, а яны ўсе табе ворагі. Дакладней, ты ім усім вораг. Вышэй у горы – луг, там стary авечак пасе, але з яго спусціцца адно сюды. Гарам нельга верыць... Здаецца толькі, што прайсці лёгка, а як не ведаеш сцежкі – загінеш. Таго небараку злавілі і білі трыв дні, затым зvezлі некуды... То табе кажу наперад: раптам думка ўзнікла бегчы, бо ж быццам лёгка гэта, каб ведаў: гэта смерць у тваім выпадку. У гарах няма вады, няма ежы. А сустрэнеш чалавека-чачэнца – ён цябе заб'е і атрымае за тваю галаву ўзнагароду.

– Вы чатыры гады тут?

– Тры і дзесяць месяцаў. Кажы мне “ты”. Трапіў у палон падчас другой чачэнскай. Капітан расійскай арміі. А ты адкуль?

– З Беларусі. Мацвей.

– Праўда? Мая маці – з-пад Гомеля. У дзяцінстве я да бабулі ездзіў. Ды і бацька – беларус, але сірата, служыў, вось і панасіла па свеце – ад Германіі да Уладзівастока. Я таксама ў ваеннае ўляпаўся, тады яшчэ прэстыжна было. Хто ж думаў, што давядзеца людзей забіваць... І нядайніх сваіх, савецкіх.

– А зваць вас як? Цябе, – паправіўся Мацвей.

– Пакуль я тут, заві мяне Гракам. Ага, так і заві – Грак. Так мяне сябры ў роце звалі.

У дзвёры стукнулі нечым, можа, палкай. Мацвей падхапіўся, нацягнуў курту. Стary чачэнец адыходзіў ад хлеўчука з кійком у руках.

“І праўда, як жывёліне навучанай – стукнуў, значыць, ідзі за мной”, – з прыкрасцю падумаў Мацвей.

Стary ішоў вядомай яму сцяжынкай, забіраючы вышэй у горы. Пачаўся нібыта лес – з незнаёмымі дрэвамі, калючым кустоўем. Стary спыніўся і скамандаваў:

– Дровы. Збірай сухое, – і кінуў пад ногі не яму, Мацвею, а сабе, невялікую вяроўчыну.

І сам сышоў.

Мацвей узяўся за работу, сам сабе даючы каманду не спяшацца, рабіць усё як мага павольней – няма сэнсу ні спяшацца, ні зрабіць лепш. Вышукваў вачыма сухое сучча, да якога мог дацягнуцца, углыбіўся ў гушчар, знайшоў паваленае ветрам ці ўпалае ад старасці дрэва з мнóstvam сухіх, але ж моцных сукоў. “А сяkerу даць не асмеліўся”, – думаў ён пра старога чачэнца. – За жывёлу трymаеш, але ж байшся”.

Аднёс першую вязанку сучча на надворак, раздумваў хвіліну: ці ісці яшчэ, бо нідзе не было відно старога, і сам пацягнуўся ў гару. Яшчэ назбіраў.

Сонца заходзіла за далёкі горны хрыбет, ружовыя цені леглі на горы. Мацвей міжволі спыніўся і ўглядзеўся ў нябачную раней прыгажосць. Горы не падаваліся страшнымі – наадварот, яны былі зусім блізка, іх, здавалася, лёгка перайсці, ісці далей, далей – пакуль стане сілаў і моцы, а сілы ж у яго многа, жывот ужо зусім не баліць ад таго ўдару. Успомніў слова Грака пра гэтую падманную лёгкасць. Мусіць, так і ёсць. Вось жа тут – зірнеш – дык праста зусім, але адно той сцяжынкай магчыма падняцца ў лясок.

З трэцяй ношкай стары сустрэў яго на надворку, і дзіўна, але твар быў не такім халодным. Бы гаспадар застаўся задаволены работай свайго коніка.

– Бяры сабе! Ламай паліць.

Сам ён трymаў у руках невялікую сяkerку, відаць, збіраўся секчы сучча для сваіх патрэб.

Ля свайго хлэўчука Мацвей правошкай з дровамі яшчэ з гадзіну, паламаў надзіва цвёрдае сучча, каб можна было ўкладці яго ў печ.

Спусціўся да ручая памыць рукі і твар, адчуў ныпочы боль у плячах і руках. І зразумеў, што тое ад непрывычкі – даўно ён апошні раз так працаваў фізічна.

Грак сустрэў яго кволай усмешкай:

– Вярнуўся мой выратавальнік!

Мацвей расклаў агонь, паставіў грэцца ваду, стаў гатаўць ежу.

– Як ты тут... Грак? – Мацвею не вельмі прыемна было звяртацца да чалавека па мянушцы.

– Добра, значна лепш, – адказаў той.

– То зараз есці будзем!

– Ашчаджай, Мацвей, – падказаў Грак. – Мяне з паўгода тут мучыў голад, пакуль прывык ды знайшоў магчымасць дзе яшчэ знайсці паесці...

– Дык і я знайду, – паспрабаваў быць бадзёрым Мацвей.

– Не знайдзеш да лета, – пакруціў адмоўна галавой Грак. – Вясна – самы галодны час...

– Табе лягчэй?

– Лягчэй! Дзякую табе. Яшчэ б суткі ці двое – і выкінулі б у яр.

– Дык а чаму яны не лячылі?

– Бо мы горш за жывёлу, дзівак, – усміхнуўся Грак у адказ. – Жывёла ў іх – чыстая, а мы – не. Таму да нас падыходзіць можна не бліжэй за крок, калі не з нажом, каб прырэзаць. Старыя чачэнцы надта гэтага трymаюцца. Яны – вернікі, іх Алах забараняе ім кранацца нас, нячыстых іншаверцаў. Там калодзеж у двары – не паспрабуй вады дастаць, бо апаганіш для іх, неабходна асвячаць яго па новай, а цябе будуць біць доўгімі палкамі як сабаку.

– А як яго завуць? Ну, старога гэтага? – нечакана пацікавіўся Мацвей.

– Табе яго імя без патрэбы, – сумна адказаў Грак. – Па імені яны звяр-

таюцца да сваіх, да роўных сабе. І ты не маеш права назваць яго ім'я. Бо будуць біць. Гэты, малады, пляменнік старога. У старога быў сын, прапаў у вайну. І мы адрабляем.

– Як адрабіць, чысцячы хлявы?

– Хлявы, хлопча, гэта драбяза, гэта не работа. Не хачу цябе пужаць, але праз тыдзень пацяплем, у гарах у пячоры можна будзе начаваць. Тады і пачнецца...

– Што пачнецца?

– Твая і мая работа, як мяне не прыстрэляць, – Грак паспрабаваў сесці лацвей, правяраючы сваю моц. – Не павінны прыстрэліць. У горы мы пойдзем. Там ёсьць пячора адна, пачнем здабываць кварц. Ён не прсты, руды такі, быццам іржавы. То золата ў ім. Радовішча маленъкае, адна жыла, каб самому распрацоўваць – сабе даражэй. А калі нехта за ежу табе здабывае – дык льга атрымаць нейкія грошы. Старому сказаі, што ягоны сын у палоне, у рускіх. І кошт вызначылі. Ён зарэзаў трывавечкі і купіў мяне – каб я яму здабываў тую руду. Цяпер цябе купіў. Я яго разумею. Хоць, вядома, яго падманулі – расійскія войскі палонных не трымалі. Ды і мае збіралі б капейкі.

– А... дзе твае?

– Загінулі ў Грозным падчас першай чачэнскай. Свая ж бомба пацэліла ў дом. У горадзе тады адны руіны засталіся. І столькі сваіх загінула... А нехта за гэты час багацеў. Ты не ўяўляеш нават, колькі грошай перацякло ў кішэні дзялкоў. Але хай гэта нас не хвалюе. Пакуль.

– Так кажаш, нібыта прыйдзе час, – хмыкнуў Мацвеі і не дагаварыў.

– Прыйдзе, хлопча, – запэўніў Грак, працягнуў пусты кубак да Мацвея.

– А налі яшчэ чаю! Вось што мяне вылечыла – чай. Я твой даўжнік. Але разлічуся, прыйдзе час. А што ён прыйдзе, я дакладна знаю.

– Адкуль? – здзвіўся шчыра Мацвеі.

– Бо ты з'явіўся ў той самы момант, калі я стаў Бога прасіць, каб даў мне пажыць і пабачыць некага. Ніколі не прасіў, а тут – пачаў.

– Не сам я з'явіўся.

– Тое няважна. Галоўнае – ты мяне ўратаваў. Я ад абязводжання ўжо канаяў. Так што – час прыйдзе.

Частка 8

Гэтай раніцай Мацвеі пачуў звычайны кароткі стук у дзвёры, выйшаў і сустрэў старога чачэнца, які стаяў да яго тварам – і твар быў незвычайна ціхамірным, ці не лагодным.

– Ежа, – стары паказаў кійком поруч з Мацвеем.

Ляпёшка з кавалкам сыру і яшчэ кавалак цёмнага, шчодра абсыпанага прыправамі мяса.

І стары пайшоў.

Мацвеі няўцягнёна стаяў колькі імгненняў, разважаючы: іспі за старым ці не. Той скіраваўся ў свой дом. Паціснуўшы ў думках плячыма, ён забраў пакладзеное на цурбан, вярнуўся ў хляўчук.

– Нечага сёння ён ад ранку добры, – падзяліўся сваім неўразуменнем з Гракам, які сядзеў на тапчане і дапіваў чай.

– А які сёння дзень? – спытай той.

– Напэўна, пятніца...

– Пятніца – галоўны дзень тыдня ў мусульман. Сёння яму абмыванне трэба зрабіць, у мячэць ісці. Святочны дзень. Адпачынак для ўсіх, і для хатній жывёлы таксама, – нязлосна рагатнуў Грак. – Мяса даў жа кавалак?

– Так.

– Ну вось, выходзіць, сёння і нам адпачываць. А пачнём і мы з абмывання. Прыбяромся, парадак навядзём. Ты галіца не збіраешся? То я з-за хваробы зарос, а так галіўся, лёзы пытаўся. Ён не адмаўляў, бо не хоча, каб гуяр быў падобны на яго знешне. Іслам прадпісвае мужчынам быць з бародамі.

Дзень выдаваўся ціхім і сонечным. Грак, хаваючы сарамлівасць, папрасіў у Мацвея, мо ў таго ёсць камплект бялізны і якія штаны на час, бо свае хоча памыць.

Мыўся ён сам, цалкам аголены, у ручай, у халоднай вадзе. Худы – ажно косці тырчалі, але ж, бачна было, што гэта цяпер ён аслаб, бо пад скурай прутка набухалі мышцы, калі выкручваў памытая нагавіцы, сарочку.

Мыўся і сам Мацвей, захліпнуўшыся напачатку ад холаду вады, а потым з азартам цёр цела дробным залацістым пяском, які чэрпаў па падказцы Грака з дна ручая.

– Мылам не запасешся, а ў чачэна не выпрасіш, – тлумачыў Грак. – Не засталося травы, тут расце такая, бярэш жмут – бы мыла з мачалкай адразу. Нічога, назбіраем, насушым, а пакуль пясочкам...

Памытая развесілі сушыцца на кустоўі ля ручая. Узнімаліся наверх да свайго хлеўчука, голыя па пояс, і пабачылі, як стары чачэнец – не адзін, з жанчынай – выходзіў з двара. Ён скасавурыўся ў іх бок, глядзеў нейкі час пільна, але твар застаўся нязменным – быццам глядзеў на якое дрэва. Але Грак патлумачыў па-свойму:

– Бач, задаволены. Любяць яны, як іх святы паважаюць. І мы ў пятніцу абмыванне робім, – рагатнуў ён. – Заўтра мяне на работу пагоніць, яму асаблівая радасць, што я выжыў.

Потым прыбіраліся ў сваім хлеўчуку, Грак камандаваў, шчыраваў сам, прыгаворваючы:

– Знаеш, хлопча, я табе праёду скажу: тое, што яны нас за скаціну трymаюць – іншым разам не дужа і далёка ад ісціны. Бачыць мне даводзілася многае. З палону сваіх вызывалялі, а тыя сапраўды былі як жывёлы: іх ужо сараматныя месцы самі гаспадары змушалі прыкрываць, цалкам усё чалавече знікала, адно есці, рабіць, спаць... Ды што пра іншых, пра сябе скажу: першы год трymаўся, а на другі – здаўся. Усё абыякава стала, жыў у хлеўчуку. Не мыўся, не галіўся. Мне ежу кідалі, як сабаку – з адлегласці, бо, канечне, смярдзела ад мяне... Кожная жывёліна свой пах мае, сабака – пісінай тхне, у ваўка пах такі – ні з чым не зблытаеш. Але найбольш смярдзіць чалавек. Перастань мыцца, сыдзі, так бы мовіць, у прыроду – жахнешся. Думаеш ад бадзякоў тхне таму, што яны па памытках шастаюць і дзе папала начуюць? Не. Гэта і ёсць чалавечы прыродны пах – калі цела месяцамі нямытая. Мы ў прыродзе сярод звяроў самыя смердуны. І лёгка туды скаціца, ой як лёгка. На трэці год зразумеў, што загіну. А мне нельга тут заставацца і гніць, у мяне справа, важная, мне разлічыцца абавязкова. Месяц таму я занядужыў, ліхаманка хапіла, пра дзьмула ў аўчарні. Не змог уставаць. То мне ежу на падлогу кідаў. Тры дні не змог працаваць – на чацвёрты ежу не атрымаў. Дагрызаў сухары, ваду піў, пакуль хапіла. Ужо ачомаўся, змог, за сцяну трymаючыся, хадзіць, а

тут жывот прыхапіла, зусім бяда. Каб не ты – здох бы без вады. От так... Таму і нам пятніца – святая. Не дае забыцца, што мы людзі. Здарыцца непрадбачанае, застанешся адзін – помні пра пятніцу: ты чалавек, і чалавекам заставацца.

З-пад свайго тапчана Грак вывалак фанерны стары чамадан.

– Тут маё багацце. Для галення станок яшчэ вайсковы, лёзы, нажніцы знайшоў быў. Часопісы старыя не выкідаю: каб літары не забыць, праглядваць пажадана, – сур'ёзна казаў ён. – І што ёсць іншае жыццё. У цябе нож добры, то трэба нам кшталту паліцы прыдумаць: ля ручая ў кустоў навырэзваць пруткоў, спляцём. І раз нас двое, давай прыбіральню зробім, з калкоў, плёнка вось, абцягнем. Усё як у людзей стане.

Яны шчыравалі ўвесь дзень, не прысядаючи абедаць, адно пілі чай. Прыйбралі да чысцоткага ў хлеўчуку, прыйбралі ля яго. Туалет зрабілі. Прыйцягнулі ад ручая два камяні, паклалі да сцяны. Тыя нагрэліся промнямі зыркага сонца – прыемна было сесці і пасядзець. Цурбан заслалі вымытым кавалкам тканіны са старой ірванай кашулі Грака.

Назаўтра раніцай у дзвёры пастукалі двойчы, і яны выйшлі ўдву. Стары змерыў іх позіркам і махнуў рукой, павёў за сабой. Дзень яны капалі агарод вузкімі рыдлёўкамі з кароткімі дзержакамі. На цурбане падчас абедзеннага перапынку пабачылі дзве ляпёшкі і два кавалкі сыру.

Днём прыпякала даволі моцна, расла трава, лопаліся пышчотнай клейкай зелянінай пупышкі на дрэвах – вясна наступала імкліва, хоць ноччу было холадна, то даводзілася збіраць дровы і сабе, і старому, каб паліць у каміне.

Адным днём стары не проста кіўком гукнуў за сабой, але стаў прамаўляць – да Грака.

– Авечак мыць сёння. Асхаб прыедзе.

Грак адказаў мала што не радасна:

– Памыем, ламарэ стаг, акуратна, як заўсёды!

І патлумачыў Мацвею:

– Праз дзень-другі авечкі на пашу пойдуць – трава з'явілася. Перад гэтым іх мыць неабходна, там пабачыш, гэта каб кляшчы іх не так жэрлі. Бо без дэзынфекцыі могуць так заесці – ходзіць авечка, уся ў вінаградзінах, так кляшчы крыві на смокчуцца, урэшце здыхае. Справа надзвычай важная, каб не пакалечыць ніводнай, тут авечкі дарагія. На завяршэнне працы – свяжуюць авечку слабую іці калечаную, іці старую, госці прыходзяць, будучы пастух, усіх мясам частуюць. То і нам перападзе кавалак, бо супраць звычаю тут ніяк не ідуць: хто авечак мыў – усе на пачастунак маюць права.

Выгналі жывёлу з аўчарні, авечкі ніяк не хацелі іспі ў загародку да выкапанай раней прадаўгаватай яміны, давялося пабегаць. У яміне было вады па пояс. Прыйехаў малады чачэнец, як зразумеў Мацвей – Асхаб, прывёз у мяху нейкі парашок – яго сыпалі ў брудную воду ў яміне, перамешвалі. Махнулі Мацвею з Гракам, тыя захапілі адну з вялікіх авечак, пацягнулі і кінулі ў брудную воду. Стары з Асхабам стаялі ля яміны з доўгімі шастамі-рагацінамі і зверху націскалі на авечыя спіны, шыі, галовы – каб жывёліна цалкам акуналася ў воду. Авечкі жаласліва мёкалі, мітусіліся ў водзе, ускаламуцілі ўвесь бруд, ніяк не маглі даўмець – у які бок ім рухацца, каб выбрацца ўрэшце. То Мацвей з Гракам чакалі, каб вызвалілася месца, каб не скінуць якую жывёліну на спіну іці галаву іншай. Не столькі дзеля старання, колькі ад жалю да перапуджаных авечак, якіх

гвалтоўна кідалі ў халодную ваду – і гэта пасля месяцаў цяпла і спакою роднай аўчарні.

Двор старога напоўніўся людзьмі – з'явіліся і пару жанчын. Мацвей з Гракам былі ў сваім хлеўчуку – ім забаронена было быць ля стала “верных” ці дапамагаць гатаваць страву. На стук кійка ў дзвёры выйшаў Грак, Мацвей чуў, як ён весела падзякаваў:

– Хай Аллах спрыяе вашаму дому!

Ён вярнуўся з паловай авечай нагі, абадранай ужо, без скуры, з мяшечкам, відавочна, солі.

– От і мы пабалюем! Шашлык – то не ежа! Шурпу зробім, давай?

– Ды мне без розніцы, – выдыхнуў Мацвей. Яго нечакана балюча драпнула тое радаснае дзякананне Грака за мяса, як і ўвесь вясёлы настрой таго.

Грак пачаў бурлівасць у голасе Мацвея, усміхнуўся:

– Не злуйся і не касавурся. Гэты стары не вінаваты, што я тут, што ты тут. Так яны жылі сотні гадоў – куплялі себе парабкаў, якія рабіліся іх уласнасцю. Ці да іх наймаліся бедныя. Вось, пастух прыйшоў наймацца – сам стары не пасвіц. Складанасць у тым, што мы ж для іх не проста парабкі, але іншай веры. Мы – нячыстыя, горш за жывёлу. Гэта маладзеішы да цябе падыдзе, паразмаўляць можа. А старэйшыя, якія веры пільнуюцца, – ого! Тут такі фокус: ты разумееш, чаму так яны паводзяць сябе з табой – ты іх прабачаеш. Но, як той Хрыстос казаў: не ведаюць, што робяць. Няма сэнсу злаваць на іх. Злавацца трэба на тых, дзякуючы каму ты тут апынуўся. Будзь вышэй за сітуацыю!

– А ёсць вінаватыя, чаму ты тут? – спытаў Мацвей. Яго, што праўда, супакоілі слова сябра. І сапраўды, не стары ж яго выкрай з Мінска сюды...

– Мне тое-сёе праверыць трэба. Як прыйдзе час. І я дакладна даведаюся, – унікліва сказаў Грак. – Ды ў нас шмат часу, паговорым. Ты ж таксама тут з нечае лёгкай рукі, – рагатнуў ён.

У чамадане Грака знайшоўся ваенны кацялок – у ім і варылі мяса, здробненая на маленечкія кавалачкі. Пілі гэты гарачы булён з кубкаў, а авечы тлушч застываў на вуснах і барадзе. Мацвей трохі гідзіўся і паху, і смаку, але не адмаўляўся – бо ежа перастала быць задавальненнем, яна сталася патрэбай.

Праз тры дні зноў прыехаў Асхаб, ад раніцы Мацвея з Гракам не выклікалі на работу, стары вывеў асла, на якога чапляў розныя торбы.

– Значыць, сёння пойдзем, – выказаў услых здагадку Грак. – У шахту пойдзем. Не пужайся, Мацвей! – падбадзёрыў. – Пакуй свой заплечнік.

На двары ён даволі смела падышоў да Асхаба, спытаў:

– Дасі нам пачак чаю, дык мы яго адробім за першыя дні. Ты мяне ведаеш, я слова ўвесь час трymаў.

Асхаб ашчэрыйцца ў бараду:

– Я павялічу табе норму на ўвесь час!

– Гэта няправільна, – запярэчыў Грак. – І асёл вязе столькі, колькі можа, іначай ён падае. Навошта гаспадару дохлы асёл?

– Ідзі, – спакайней адказаў Асхаб. – Будзе чай. За чверць тыднёвай нормы.

Пазней Грак тлумачыў Мацвею:

– Мінулы сезон заканчваў, дык заўважыў, што жыла пашыраецца. Ды і волыту трошкі ж набыг. То мы таго кварцу на чай наколем.

Праз гадзіну яны выправіліся ў горы па сцежкы, якая была вядомая адно

старому. Часам ён прыпыняўся, і наперад Асхаб клікаў Мацвея і Грaka – прыбіраць са сцежкі камяні, вялікія і малыя, што за зіму паскочваліся з гор. У адным месцы спыніліся надоўга – сцежка ўзбоч скалы была цалкам заваленая каменным друзам, расчышчалі доўга. Цясніна праваруч то пашыралася і паглыблялася, то вузела і драбнела. Там бегла рэчка.

Спыніліся на даволі шырокім участку – тут сцяжынка абрывалася ў прорву шырынёй метры ў чатыры і глыбінёй метраў у дзесяць. Ля яе краю ляжаў зроблены з дрэва масток, з іншымі часткамі ствараючы незразумелую канструкцыю. Стары палез у кішэню свайго халата, дастаў ключ, адамкнуў замок, начапіў вяроўчыну за край мастка. Асхаб ухапіўся за канец і стаў цягнуць – масток пачаў паварочвацца вакол убітага ў трэшчыну металічнага таўсценнага стрыжня.

– Памагай! – скамандаваў стары сваім парабкам, Мацвей і Грak пачалі піханці кароткую частку мастка з наваленымі на яе камянімі дзелямі раўнавагі з другога боку стрыжня. Масток павольна паварочваўся і нарэшце злучыў гэты бок цясніны з іншым – там была маленькая пляцоўка. Першым праз масток перайшоў Асхаб. Стары тым часам разгружаў торбы з асла. Узялі рэчы, перайшлі масток і па сцежкы прайшлі метраў трыццаць – адкрылася невялікая, з метр усяго пячора.

– Ты справу ведаеш. Вучы маладога. Праз тыдзень у гэты час каб каши былі поўныя!

Вузкі лаз у пячору адкрываўся бы пакоем: тут было кінутае раней рызё, вялізны пляскаты камень служыў сталом – на ім стаялі два газавыя ліхтары.

– Наша жытло цяперашніе, – без скрухі сказаў Грak, а голас яго панёсся некуды глыбока – у цемру. – Не дрэйф, хлопча, тут не страшна. Землятрусы бываюць рэдка ў Чачні, скала надзейная, шахта зусім неглыбокая – нейкіх пяцьдзясят метраў у гару пад ухіл. Інструмент цяперака далі лепшы, – ён узважыў у руках кірку, – паспрабуем выжыць.

Да вечара яны ўладкоўваліся. Сцяжынка дабягала да вялікай паляны, дзе расло кустоўе, то зіркалі акрамя дроў леташнюю лістоту – каб зрабіць сабе пасцелі. Тут жа працякаў і невялікі ручай халоднай вады, які далей зрывалася з бездань.

– І адсюль ніяк не збегчы? – не пытаючыся, а шукаючы пацвярджэнне сваім словам, спытаў Мацвей, старанна аглядаючыся навокал. Ён быў пад вялікім уражаннем ад паходу па сцяжыне і не хаваў гэтага – горы на гэты раз падаліся яму зусім не лёгкімі для прагулкі.

– Так, дружка, – адгукнуўся Грak. – Ці бачыш, тут такая сістэма: ты ідзеш быццам лёгка і спакойна, знянацьку наперадзе – прорва ці стромкая скала. І ўсё, шляху няма. Трэба ведаць, дзе ў які час звярнуць з лёгкай дарогі, каб абысці. Па прамой з кіламетр, а дайсці – усе дзесяць, і тое, ці зможаш яшчэ. Не, я тут дасканала ўсё вывучыў. Няма адсюль шляху, акрамя як на масток, які ўжо назад лёг. І ты вось глядзі: нейкія чатыры метры прорвы ці трохі больш – а ты ў палоне.

– А масток, я бачыў, стары замкнуў.

– Нам яго ўсё адно не дастаць. А замыкае, каб выпадкам якія бадзякі не залезлі ў пячору, не кралі ягоны кварц, каб нас не захапілі, тут і такое здараецца... Такія дробныя радовішчы тут – дзедзіна, перадаюцца ад бацькоў дзецям. Законы тут жорсткія, кроўю пісаныя, ды ж людзі ўсякія бываюць. І бедакі, і злачынцы. Усё як усюды.

Назаўтра спусціліся з адным ліхтаром (эканомілі газу) у шахту. Грак паказваў і расказваў.

— Лепш як мага глыбей напачатку пустую пароду выбіць, яна тут не надта цвёрдая. Затым бяром молат і во гэтае долата, б'ем наўскоса. Тады кварц не крышыцца тут, кавалкамі падае. Давай, ты аднось пустую пароду і кідай у прорву прама. Кварц пасля ўдваіх вынесем.

Праз які час Мацвей сам паспрабаваў з другога боку жылы. За гадзіну забалелі, ажно пачалі нямець руکі. Але ўпарты махаў кайлом, пакуль Грак не спыніў:

— Годзе хлопча, перакурым! Няблага для пачатку.

За тыдзень яны навыбівалі горку рудога кварцу. Пры дзённым святле ён не ўяўляў ніякай каштоўнасці.

— Няўжо тут праўда — золата? — круціў у руках вялікі, іржавы знутры, кавалак кварцу Мацвей.

— Ды міліграмы... — махнуў рукой Грак. — А каб яго адсюль дастаць, ладзіцца цэлы працэс, бачылі мы. Яны руду прадаюць, з таго і маюць колькі грошай.

Прыйшлі стары з Асхабам. Перанеслі кашы з кварцам праз масток, Грак, пачуваючыся смялей, бо бачыў: стары і Асхаб задаволеныя работай, запытаў:

— Слова мы стрымалі, а чай заканчваецца. То можам на тых жа ўмовах.

— Працуй добра, — кінуў Асхаб.

Яны атрымалі ежу на тыдзень, сядзелі ля сваёй пячоры.

— Адпачнём заўтра, помні пра пятніцу, — разважаў усlyх Грак. — Ужо трава вылезла. Пойдзем шукаць сабе рознае, каб на зіму настой нам быў, бо чай у іх зарабляць, бачыш, няпроста. Памыемся, пагутарым. У нас запас ёсць маленъкі, — кіунуў ён за спіну ў пячоры, дзе прыхавалі горку здабытага кварцу. — Хто вязе — на таго грузяць, нам герояў не дадуць і за стол ганаровымі гасцямі не пасадзяць. Ды і ўвогуле, па жыцці я так зразумеў: працаўаць варта для сябе: каб выканаць норму і атрымаць заробак, каб не дзяублі мазгі. Роўна столькі, колькі неабходна. А звыш — тое не на здароўе. Тое хавай для сябе. Бо адбяруць. Помніш у Маркса пра прыбавачную вартасць?

— Не помню, не цікавіўся філасофіяй, — чамусыці засаромеўся Мацвей.

— То не філасофія, то эканоміка. Чалавек вырабляе прыбавачную вартасць, яе ў яго адбіраюць. От якая справа!

Назаўтра падняліся да паляны і вышэй, колькі маглі, у горы, збралі першацветы, якія ведаў Грак, каб засушваць. Каля аднаго выступу Мацвей прыпыніўся. Тут камень распластоўваўся на мноства амаль аднолькавых па таўшчыні, сантиметры па два, пліт. Ля вялікай, прамавугольнай формы пліты Мацвей і прысцеў.

— Ты што, не бачыў такога? — здзівіўся Грак. — Ды яго навалам, плітчніка, здабываюць, вывозяць. Заместа цаглін скарыстоўваюць, дарогі мосціць.

— Ды я з іншай прычыны, — трохі засаромеўся Мацвей. — Пліта гэтая бы дошка школьнай. Слухай, а дапамажы мне яе прынесці? — нечакана папрасіў ён.

— Азбуку вучыць чачэнскую? — ухмыльнуўся Грак, але, угледзеўшы запал у вачах хлопца, згадзіўся: — Добра, прывалачэм.

— А каб такога каменя, які нібыта крэйда!

– Кшталту гіпсу павінна быць. Тут, я табе скажу, не ўгадаеш, які камень на якім пачне сляды пакідаць. Возьмем па кавалку малому, пашукаем.

Да вечара щ пячоры Мацвей прыладаваў да сцяны сваю “дошку”, узяў адзін з выбранных каменъчыкаў, лёгка намаляваў прастакутнік, ад яго стрэлку, яшчэ прастакутнік...

Грак адно пераставіў бліжэй да “дошкі” запалены ліхтар.

Мацвей падзякаваў кіўком галавы, скасавурыўся на щваход:

– Так імкліва, раптоўна цымнее тут...

– То і людзі такія – хуткія на эмоцыі, – зауважыў Грак. – Тут вясёлы, тут сумны, тут добры, тут ужо злы.

– З-за сонца?

– Хто ведае, можа і так. Адно дакладна бачу: горцы бульбу не ядуць.

А мы там на бульбе адно і сядзім.

– Дык бульба гэта дрэнна?

– А то! Крухмал, напрэшся – сътая задаволенасць, атуплеяне, абыякавасць. Ляжыць такі, патэльню смажанай навярнуўшы, абы яго не чапай – хоць дах разбірай. Салдат у арміі як накарміць? Ды бульбы паболей, а мяса прарашчык са склада штабістам прадасць. Можа, некалі даследчыкі што адкрыюць, якія навуковыя законы, але дакладна щсвядоміў, паездзіўшы па свеце: дзе бульба – за першае і галоўнае, там не людзі, а авечкі. Дык а ты што за квадраты малюеш, не падзелішся сакрэтам?

– Ды які сакрэт, я ж – матэматык. Магістрант былы. Згледзеў нібыта дошку, згадалася ўсё. У мяне нататнік прапаў пры арышце, а там былі накіды прынцыпова новай матэматычнай мадэлі кіравання. Нікому яе не паказваў.

– Ты пра які такі арышт? – здзівіўся Грак. – Можа, падзелішся трохі: якім чынам ты тут апынуўся, магістрант? Час нам прыйшоў пагаварыць грунтоўна.

Частка 9

– ...Згадваю слова следчага пра тое, што ў арміі, калі б трапіў, не раз пашкадаваў бы пра непадпісаную дамову. Усяго толькі паставіць подпіс – і дзе б зараз быў я, дзе б быў гэты свет? А там? Што было страшнага? Ніхто ж не прымушаў мяне сілком высочваць сяброў.

Мацвей закончыў свой кароткі аповед пра падзеі апошняга тыдня на волі. Грак нічога не казаў, варушыў прутком у каstry.

– Цікава як атрымалася з тымі лістоўкамі... Кажаш, нават уявіць не можаш, як яны там апынуліся? – спытаўся ён пра іншыя, быццам не чуў заключных слоў Мацвея.

– Не.

– І каму ты дарогу перайшоў, не ведаеш?

– Ты што, гэтаксама лічыш, што мне спецыяльна падкінулі лістоўкі? – здзіўлена зірнуў на Грака Мацвей. – Кажу ж, не было ў мяне ворагаў.

– Паговорым і пра ворагаў. Во што табе скажу адносна той дамовы са следчым. Апошні год я ў разведцы быў, бліжэй да спецназу. Дый войскі заўсёды былі кадэбістамі наскроў пранізаныя, усе войскі. Знаеш, гэта не таўро на тваю лапатку ці на лоб. Не, гэта нітака такая, да цябе навечна прывязаная. Самая моцная нітака ў свеце. І нябачная іншым. З аднаго боку цябе за гэтую нітаку так могуць цягнуць, што ты бы па масле па

жыцці закоўзаеш. А з другога боку, гэтая нітачка тваім ланцугом стане. Вось хвароба такая ёсць – шызафрэнія. Кажуць, у чалавеку пачынае жыць іншая асоба. І дзве асобы жывуць у адным целе, па чарзе завадваючы мозгам. Дык я пра што? Ты дамову падпісваеш аб сакрэтным супрацоўніцтве – ты нібыта ўпускаеш у сваю свядомасць іншую асобу. Адна – гэта ты, добразычлівы сябар, спакойны вучоны, шчыры чалавек. Другая – пільны назіральнік, дбайны паслугач, бессардэчны даносчык. Мусіш так жыць. Самае балючае ў гэтай сітуацыі тое, што гэта не хвароба, лекаў ад яе няма, і ў труну ты кладзешся вось такі – падвоены. У сакрэтныя агенты КДБ можна добрахвотна ўвайсці, а выйсці не атрымаецца ніяк. Бо так пабудавана сістэма. Таму, хлопча, правільна ты зрабіў. Лепш перацярпець адзін раз, праўду кажу. А тое, што палохаў надта, то не вер асабліва, бо ў ваенным вучылішчы, у арміі кожнаму трэцяму прапаноўваюць быць сакрэтным супрацоўнікам, кожнага палохаюць. Асабліва тых, хто трапляе па дурасці ў якую непрыемнасць, што выключэннем пагражает. Не перажывай, на цябе ўжо і забыліся, у іх спраў хапае без клюпату пра твой лёс. Тут гэтае нам перажыць неабходна. Але перажывём і выжывем, дакладна! – Грак казаў з незвычайнай упэўненасцю.

– Адкуль такая ўпэўненасць? – не даў веры Мацвей.

– Бо ты не падпісаў паперку, – праста патлумачыў Грак. – Таму я магу табе даверыцца. А ўдвух зможам адсюль выбрацца. Пра гэта мы ў пятніцу пагаворым. Помніш пра пятніцу? То наш дзень надзеі. Дык, кажаш, ворагаў у цябе ніякіх не было?

– Да не...

– Давай паглядзім пільней. Няхай няма ворагаў. Пералічым, каму выгадна тваё знаходжанне тут, а не ў тваім Мінску. Ты – будучы вучоны, пачнём з гэтага. Твой шлях – з магістратуры ў аспірантуру. Добра. Цяпер пытанне: конкурс там нейкі ёсць? Ёсць такое, што як ты трапляеш, дык нехта не трапляе?

– Так, месцаў не заўжды хопае. Мархель, наш кіраўнік, сказаў у той вечар, што мне месца ёсць, а Данілу, мабыць, праз год.

– Тут падрабязней: што за Даніла?

– Мой сябар. Мы з ім займаліся тэмай, ён – цудоўны практик. Умеў пабачыць праект у рэальнасці, астуджаў мой залішні пыл. У нас выдатны тандэм атрымаўся.

– І яму месца ў аспірантуры не было?

– Напачатку планавалася, што мы ідзём ўдвух, і тэма ў нас была адна на дваіх. Да тут скарацілі колькасць месцаў. Але ж гэта няважна, яго б праз год узялі.

– Узялі б – тое ўмоўна. А яго ў войска забралі б – тое больш верагодна. Правільна думаю? Добра. Ты кажаш пра тандэм. А што вы адзін без другога? Ты б змог без Данілы?

– Да змог бы.

– А Даніла без цябе? Ён самастойна што значыў у вашым праекце? Ты назваў яго добрым практикам, але ж навука без тэорыі, без ідэй нішто, так? Уявім: Даніла без цябе. Што маєм?

– Неяк так атрымлівалася, што ідэі, калі ні глянь, былі мае, мы займаліся разлікамі, змяшчалі ідэю ў абгортку формул і функцый... Але Даніла зусім не зацікаўлены ў тым, каб застацца без мяне!

– Без цябе ці без тваіх ідэй?

– Ну, без ідэй.

– Выдатна, выдатна... Твой матрац раптам аказаўся запоўнены лістоўкамі, а запісы некуды зніклі. Так?

– Так.

– А тыя запісы – твае ідэі?

– Хутчэй – накіды ідэй.

– Але нармальному чалавеку з твайго асяроддзя, таму ж Данілу, няняжка разабрацца – і развіць твае зародкі?

– Ды не ж, не стаў бы Даніла такое рабіць! І не знаю ён! – горача запратэставаў Мацвей. – Мы з ім столькі разам.

– Адключы эмоцыі і маральныя ўстаноўкі! – парай строга Грак. – Ты – вучоны, дык і думай адцягнена. Дапусцім, Даніла атрымаў твае запісы, ты – трапіў за краты і быў адлічаны з магістратуры, яму гэта было б выгадна?

Хвіліну Мацвей не адказаў, потым выдыхнуў:

– Так, выгадна. Яму вызваліяецца месца ў аспірантуры, ён мае добрыя ідэі для распрацоўкі, у тым ліку і тую, якую я на “дошы” часткова намаляваў. Гэта прагрэсіўная мадэль, яна не мае аналагаў.

– Ну вось, спынімся на гэтym пакуль. Далей. Паколькі ты малады, значыць, у цябе будуць адносіны з дзяўчатамі. А там, дзе ёсць адносіны, заўсёды канфлікт з трэцяй асобай. Ці гэта дзяўчына, якую ты не зауважыў, а яна хацела б мець з тобой стасункі, ці гэта хлопец, які хацеў бы быць на тваім месцы. Жанчыны розныя жаданні маюць, але ўзнікаюць яны часцей у адносінах да мужоў... – Грак на нейкі момант прыпыніўся, мусіць, згадаў важнае для сябе ці занадта балючае. – Але працягнем, – страсянуў ён галавой, вяртаючыся да тэмы размовы. – Згадвай, не спяшайся: ці быў у цябе такі сапернік, які хацеў бы, каб ты знік з гарызонту?

Мацвей кісла ўсміхнуўся:

– Тут гадаць няма чаго – такі быў. І пагражай, і за грудкі хапай.

– Так, зноў падрабязна.

– У мяне знаёмая была. Больш, чым знаёмая. Яна з сям'і, як сама кажа, інтэлігентаў у нейкім там пакаленні. Бацька і маці – вучоныя, пры тым бацька – на кіруючай пасадзе. Усё мне казала прэ эліту.

– А што за сум у слове “была”?

– Ды... Яна выхавана ў сям'і дзяржаўнікаў. Да ўсякіх апазіцыйных рухаў ці акцый ставілася грэбліва, у яе быў свой вывераны погляд на палітыку. І тут я станаўлюся ў яе вачах дурным “опам”, які разносіць па горадзе лістоўкі супраць улады, – Мацвей уздыхнуў і прызнаўся дарэшты: – Мяне ж заарыштавалі якраз на спатканні з ёй. А яна не патэлефанавала. Ні разу. Выходзіць – была.

– Во як цікава! – ажывіўся Грак, ніколькі не спачуваючы Мацвею. – Значыць, маём таго хлопца, якому твой арышт менавіта за лістоўкі выгадны. Цябе гэтym арыштам літаральна бульдозерам счышчае з агульнай з той дзяўчынай дарогі, так?

– Так.

– Дык што маём урэшце? Ужо двух чалавек, якія былі зацікаўлены ў адлічэнні цябе з магістратуры. Сама тэхніка падставы не выклікае ніякіх сумненняў: калі невядомы хацеў толькі твойго адлічэння ці толькі арышту па апазіцыйнай справе, лістоўкі дастатковая было пакінуць побач з тваім нататнікам у матрацы. Той факт, што зніклі твае запісы, кажа пра зацікаўленасць таго невядомага ў авалодванні запісамі. Цяміш?

- Не верыцца. Даніла, Раман... Дый, якая розніца?
- Цяпер – ніякай. Але пазней спатрэбіцца. Яшчэ момант адзін: як ты тут апнуўся. Выпадкова знайшоў інфармацыю пра працадаўцу?
- Не, мне зямляк падказаў, даў тэлефон. Ды ён ні пры чым.
- Усе ні прычым, гледзячы барапом на новыя вароты. Ці ты яшчэ сумніваешся, што лістоўкі падкінулі і запісы забралі менавіта табе і ў цябе, каб закрыць табе дарогу ў аспірантуру і выставіць ворагам для дзяўчыны?
- Не сумніваюся, – уздыхнуў Мацвей. – У галаве не ўкладваецца ніяк: няўжо чалавек так лёгка ідзе на подласць? Учора – сябар шчыры, а сёння піхает з кручы?
- Што сябар, ты яго нейкіх пяць-шэсць гадоў знаеш, і што тая аспірантура! – выгукнуў Грак, працягнуў з горыччу, відавочна кожучы пра сябе: – А вось жанчына, з якой дзесяць гадоў празьё, якую кахаў, якая, здавалася, кахае, якой верыў і давяраў, выпраўляе цябе на смерць, можаш уяўіць такую подласць? И сябар, якога ты ад смерці літаральна вырагаваў? Ат, няма мяжы людской подласці, ведай. И якую ні прыдумаеш – на ту чалавек і здолбы.
- Ён замаўчаў, паварушыў вуголле, падкінуў колькі галінак.
- Дроў нам назапасіць трэба, заканчваюцца. Але, – вярнуўся ён да тэмы размовы, – той працадаўца пытаўся ў цябе: адзін ты едзеш ці з некім, першы раз ці вопытны?
- Пытаўся. И там, у Москве, гэтаксама наймальнік пытаўся: ці першы раз, ці адзін.
- Бачыш, нічога няма выпадковага. Вядома, той наймальнік, якому ты званіў, мог і не ведаць, куды ты патрапіш, але, факт, здагадваўся. Бо канкрэтнае заданне атрымаў і яго выконваў – паставіць адзінокіх шукальнікаў заробку, нявопытных. И твой зямляк мог менавіта пра гэта ведаць. Тут дзіцю ясна, на якую работу могуць спатрэбіцца адзінокія мужчыны без вопыту такіх паездак.
- Не, Андрусь ні ў чым не вінаваты, – задумліва адказаў Мацвей. – Ён жа мяне выручыў – пазычыў грошай!
- Проста так даў?
- Ну, не проста, дзесяць працэнтаў зверху праз месяц.
- Ого, які ў цябе бескарыслівы зямляк, – ухмыльнуўся Грак. – Ты палічы, які доўг вырасце, пакуль мы вернемся!
- Ды не ж, кажу! Андрусь – цельпукаваты, такі... вясковец, хоць, канечне, не з дурных. Многім гроши пазыччае.
- А адкуль бярэ?
- У яго ўсё нейкія справы, знаёмых многа. Мы з ім у ліцэі вучыліся, мая маці ў яго настаўніцай была. Казала: упарты, хоць талентамі не блішчаў.
- Кажаш, знаёмых розных многа, гроши пазыччаў. Цікава будзе з ім пасля сустрэцца. Але давай спаць.
- ...Напярэдадні пятніцы Грак спытаў, ці можна сціраць напісане з “дошкі” Мацвея, атрымаўшы згоду, нашкрабаў там чатыры радкі, як верш які. Калі Асхаб зайшоў у іх пячору, Грак сустракаў чачэнца з усмешкай:
- Асхаб, глядзі які кварц, га? Такога рудога ты сам не бачыў! Уздымай цану – тут у трох разы болей золата. Бачыш, стараемся! Нам абы чай добры. А яшчэ – папера і аловак. Тут у майго маладога сябра абудзілася любоў да вершаў! Ці бачыш, піша на камені. Чуеш, Асхаб, прынясі пачак паперы, будзь такі добры – за гэта табе адборнага кварцу чвэрць каша! Папера менш за чай каштуете. Ага, і алоўкаў штук пяць...

Па ўсім было відаць, Асхаб быў уражаны не пэўным нахабствам Грaka, а тым, што ў адным кашы сапраўды (Грак выбіраў кавалкі) кварц быў зусім не празрысты, а руды, з цёмнымі тонкімі жыламі.

– Будзе табе папера, працуя старанна, – паабяцаў ён.

Масток лёг на ранейшае месца, чачэнцы з нагруженым аслом сышлі, Мацвей няўцягна спытаў:

– Якія вершы? Навошта папера?

– Ну, не стану ж я ім казаць, што ты матэматаיק. А вось пазію тут заўжды паважалі, уся яна пачалася з прысвячэння Алаху. Ты спакойна пішы свае разлікі, а не пакутуй з каменнай дошкай, бо мне ажно шкада на цябе глядзець.

– Ды нічога, затое памяць развіваю, – крыху засаромеўся Мацвей, паспяшыў падзякаўца.

– Давай прадукты ў пячору занясем, спусцішся ў шахту ды прыхапі нашы кайлы. Я табе галоўнае пакажу...

З кайламі яны ўзняліся да паляны з кустоўем, Грак упэўнена вёў далей – ажно да самага падножжа стромай вялізной скалы. Мацвей дзівіўся, але не пытаўся нічога. Доўга ішлі ля падножжа, забіраючы ўсё вышэй, паварочваючы. Нарэшце Грак спыніўся, апусціўся на траву і паказаў побач з сабою Мацвею – сядай. Той аддыхаўся, паглядзеў прама перад сабой і міжволі выдыхнуў:

– Ух ты...

Справа ад іх была відаць цясніна, тая пляцоўка з мастком, іх пячора. Мацвей міжволі вёў позіркам: цясніна бяжыць пад імі, а там... там тырчиць бы вялізная чалавечая галава.

– Так выглядае, во-во ўпадзе, – паказаў на “галаву” Мацвей.

– Ага! Малойца, і я так падумаў. Спускаемся да яе, але – вельмі асцярожна. Запомні: у трыв разы людзей больш гіне на спусках у гарах, чым на пад’ёмах.

Спуск заняў паўгадзіны. Яны стаялі пад скалой, якая насамрэч навісла над самай прорвай, але было відаць, што прастаяла яна так не адну сотню гадоў, ці нават тысіччу, і яшчэ столькі ж можа прастаяць.

Прорва ў гэтым месцы была хоць і намнога шырэй – з метраў дзесяць-дванаццаць, але куды вузей – можа, метраў шэсць-сем углыб, праўда, строма з абодвух бакоў.

– Слухай сюды, Мацвей, – прысеў ля скалы Грак. – Два гады я на рудніку, да гэтага ў іншага гаспадарка быў, перакупілі мяне. Я тут усё аблазіў. У левы бок нам дарогі няма, наверх – няма, управа – вось апошні крок. Такім чынам, скалу скінем у прорву – зможам перайсці. Чакай, не перапыняй, пазней на ўсе пытанні адкажу. Я табе казаў: у горы не бяжы, загінеш. І я не ілгаў. Эта табе не твае беларускія лясы, дзе і грыба з’есці, і жабку. Тут камяні грызці не станеш. Заблукаць у гарах – лягчай лёгкага, бо тут усё падманнае. І адлегласці, і велчыні. Таму без карты рабіць няма чаго. А мае карты ў маёй планшэтцы з маймі дакументамі. А планшэтка, як і твае дакументы, у старога чачэна ў хаце.

– І як ты забярэш? Заб’еш? – акругліў очы Мацвей.

– І забіць змагу, як нявыкрутка будзе. Хоць такога старога, ды яшчэ ягоную жанчыну... не даводзілася. Але слухай. Калі скала ўпадзе нармальна, то перагародзіць прорву. Значыць, чакаем вечара чацвярга. У гэты дзень атрымліваем прадукты на тыдзень. Пятніца – дзень малітвы. Стары са

сваёй жанчынай сыходзіць з дому. І то наш шанс. Ноччу мы падбіраемся да ягонага жытла, чакаем. Як ён сыходзіць – забіраем дакументы і карты. Знікаем. Галоўнае, каб ён нічога не западозрыў. Тады ў нас цэлы тыдзень форы. За гэты тыдзень, маючи карту, мы здолеем быць далёка адсюль. Шукаць нас будуць, папярэдзяць пасты і міліцыю сваю, але... мы па дарогах не пойдзем. Як табе план?

Мацвей маўчаў – ён глядзеў на скалу. Якім чынам можна скінуць яе ў прорву? Як аддзяліць ад самой гары? Гэта ж нерэальна...

– Хадзі сюды, – устаў Грак, падвёў да самай скалы. – Бачыш? – ён тыщнуў рукой на заглыбленне ў скале ў чалавечы рост, і Мацвей дапяў: гэта высечана кайлом!

– Гэта... ты зрабіў?

– Я зрабіў. Цяжка было, жыла бедная ішла, ледзь паспіваў набіраць норму. Бо не дабярэш – і ежы менш пакіне. То па пятніцах...

– У нас, дома там, камяні такія магутныя, такія моцныя – ніякім кайлом не адколеш кавалак, – задумліва казаў Мацвей, лёгка пастукаючы кайлом па скале. – У дзяцінстве, помніцца, наглядзеўся на тое, якія статуі рабілі ў Старажытным Рыме, хацеў сам што-небудзь высекчы з каменя. Ніяк не паддаўся, я і зубіла сапраўдана з малатком браў – ледзь адбіў аскалёпак, той мне ў нагу ўпіўся, крыві было... А тут, глядзі, колецца.

– Бо ў Беларусі камяні – граніт ды базальт, ледавік усё на пясок сцёр, акрамя іх. А тут – пясчанік, пэўна. Яго можна секчы. Ну, чаго стайм? Бачыш – па самым версе трэшчына ідзе? Сама скала нам намякае: сячыце тут! Вось праў'ем тунэль праз яе...

– А як не сконціцца?

– Можа, і не сконціцца, устаіць на падэшве... тады – пачнем секчы падэшву. Зразумей, Мацвей: няма ў нас іншага шансу. Павер, я разведчык. Раней табе не казаў, каб не пужаць. Мы тут – жывёлы бяспраўныя, ты зразумеў. У старога перада мной у шахце памёр адзін... Не ведаў я яго ні імя, ні адкуль ён. Труп я выцягнуў, Асхаб у прорву скінуў. Праз месяц следу не засталося, косткі расцягнулі арлы. Разумееш? У нас няма іншага паратунку, як самім шукаць выйсця. Іначай апынемся ў нейкі дзень на дне прорвы. Гэта адзінае, што я прыдумаў. Можа, ты, як матэматаік, прыдумаеш яшчэ...

– Акурат тое месца, той час і той выпадак, дзе мая вышэйшая матэматаіка бескарысная, як ліхтар сонечным днём, – нехаяц прызнаўся Мацвей. – Не верыцца, што мы зможем прабіць скалу наскрозь.

– Вочы баяцца, рукі робяць! – рагатнуў Грак. – А ну, хлопча, адхіліся!

Сек Грак, затым – Мацвей, потым знослі і выкідалі аскалёпкі ў прорву, і зноў секлі. Скала паддавалася – з адным узмахам аддавала кавалачак на два-тры сантиметры са свайго нутра.

Вярнуліся ў сваю пячору пад наступленне імклівых густых прыцемак. Згатавалі чай, пілі ў поўнай цішыні, адчуваючы на гэты раз незвычайнью моцную повязь адзін з другім.

– Наш узвод аднойчы ў засаду трапіў, – ціха пачаў казаць Грак. – Троє жывымі засталіся. Двух камісавалі, я – адзін застаўся. У нас не было імёнаў, да сяброў мы звярталіся іначай. Я для ўсіх быў Грак. Но ж бачыш – нос доўгі, востры, сам і валасамі, і тварам чарніавы. Ты мне адзіны цяпер сябар, ты завеш мяне Гракам.

Мацвей, адчуваючы сваю чаргу на нейкую кароткую, важкую споведзь, прызнаўся:

– А мяне мама малым звала Монцем. У першых класах школы так і настаўніца іншы раз казала: Монця Хрысцік, да дошкі! А я крыгдаўшася страшэнна, мне здавалася гэта такім абрэзлівым – Монця, мамін сынок.

– Дык ты – Монця?

– Монця. У сацсетках у прываце былая аднакласніца іншы раз так звязртаяецца. Мы сябравалі крыху, былі прыязныя адносіны. Яна цікавая, хоць з ёй іншы раз няпроста.

– Калі з чалавекам становіцца проста, то ведай: альбо ён дурань, альбо надта хітры. Альбо ў вас каханне вышэйшай пробы.

Частка 10

Ім пашанцавала – жыла рудога кварцу ў шахце пашыралася, набрыняла густым колерам. Устаноўленую норму яны выконвалі лёгка, маючы пры гэтым яшчэ добры запас нарыйтаванай руды, які прыхоўвалі. Кожны дзень пасля абеду па чарзе хадзілі да сваёй скалы – і білі тунэль. Тут падганяць патрэбы не было, як зрэшты і таго, хто заставаўся на той час у шахце.

Надышло лета, з пякучым сонцам, гарачым паветрам і невымоўнай цішай над гарамі. Грак не даваў забыцца на зіму – зборалі розныя зёлкі, сушылі. Пакрысе тунэль у скале паглыбляўся, рос ушыркі і ў вышыню. Да наступлення першых восеніескіх халадоў яны прасеклі скалу на добрых пяць кроکаў.

У адзін з чацвяргоў чачэнцы прывезлі на асле ўпакаваныя цукі.

– Бушлаты, штаны цёплыя, – паказаў на іх Асхаб. – Працаваць яшчэ. У кашы вугаль, цягніце сабе. Мяса даю. Каб працавалі добра!

У пячоры Грак сумна глядзеў на прынесенае, патрымаў бляшанку кансерванага мяса ў руках.

– Усё з ваенных баз... Ты не ўяўляеш, Монця, як некаторыя ўзбагачаюцца за гэтыя войны! Усё прадаецца: ад тушонкі і адзення, зброі ўсіх калібраў, да людзей. Праўду кажуць, што вайна дае беспакаранае выйсце з чалавека самым чорным яго памкненнем і думкам.

Мацвей сам не заўважыў, як пакрысе звыкся з новым жыццём. Ён прыняў рэчаіснасць як належнае, больш за тое, глядзеў на сваю цяпрашнюю сітуацыю з разуменнем таго, што магло быць і горш. А цяпер ён не адзін – гэта галоўнае. Яны маюць дакладны план свайго вызвалення і кожны дзень набліжае іх да волі. Цяжка фізічна? Вядома, цяжка. Першы месяц нястрымана балелі руکі і спіна, жывот. Ён доўга не мог заснуць – у галаву лезлі думкі пра тое, мінулае жыццё. І яшчэ думаў пра будучыню. Згадваў самыя розныя моманты агульнай працы з Данілам – і адшукваў новыя і новыя каменъчыкі, якія клаліся на шалі вызначэння віны, і стрэлка ўпэўнена трymалася на пазнацы: “Мог і зрабіў”.

Да восені Мацвей значна падужэў фізічна, налаўчыўся ўпраўляцца з кайлом, каб кожны ўдар прыносіў толк, тонкая падсцілка з лісця і травы на камені ўжо рабіла ягоную пасцель дастатковая зручнай для адпачынку. Ноч за ноччу ён прымушаў сябе не думаць ні пра мінулае, ні пра будучыню. Вельмі дапамагла папера, якую хай і не адразу, але прыноўші ім Асхаб. Пры святле газоўкі да позняга Мацвей рабіў самыя розныя разлікі, іншым разам – абы не забыцца на асноўныя веды. Спісваў аркушы згаданымі формуламі, нібы рабіў сабе шпаргалкі на будучае. Амаль цалкам узнавіў па памяці свае ранейшыя запісы з украдзенага нататніка, працаваў далей над сваёй ідэяй.

У апошні дзень іх работы на радовішчы Асхаб нечакана павярнуўся да Мацвея:

– Гэй, ты! Паказваў мне тыя вершы!

Мацвей паслухмяна скінуў заплечнік, выцягнуў стос спісаных алоўкам аркушоў.

Асхаб глянуў на першую старонку, другую, скрыўвіўся:

– Шайтан! Ты мяне дурыць уздумаў?!

– Чакай, Асхаб, чакай, не гарачыся, – умішаўся Грак. – Монця – матэматык, разумееш. Аспірант, без пяці хвілін вучоны. Для яго гэтыя формулы, значкі матэматычныя – як для нас паэзія. Я ж таксама думаў, што ён паэт такі, як мы звыклі, а ён – паэт матэматычны. Ніякай шкоды, хай сабе піша!

– Матэматык, кажаш? – Асхаб глядзеў з недаверам на Мацвея, а ў вачах угадваўся роздум пра іншае, важнае для яго. – Вучоны?

– Матэматык, – ціха пацвердзіў Мацвей. – Вучоным стаць не паспей.

– На, забірай! Пайшлі!

Праз два дні ён прыляпець на сваім “узіку”, прыйшоў подбегам у лясок, дзе Мацвей з Гракам нарыхтоўвалі дровы – стары даў ім дзве нажоўкі.

– Ты! – тыцніў на Мацвея. – Ідзём са мной!

Спусціліся дарогай кіламетры два, Мацвей здолеў праз школу разгледзець тое паселішча, якое было бачна з іх гары. Спыніліся ля аднаго дома, зусім не такога, як невялікая гліняная мазанка старога – то быў двухпавярховы гмах з чырвонай цэглы, агароджаны высокім металічным плотам зялена-га колеру. Асхаб націснуў на кнопкі званка побач з брамкай, паказаўся мужчына гадоў пяцідзесяці, славянскай знешнасці. Тоє, як Асхаб гыркнуў да яго, давала зразумець: гэта такі ж раб, як і сам Мацвей.

Яго прывялі ў дом, папярэдне сказаўшы зняць абутик.

У вялікім пакой, дзе з мэблі былі ніzkія крэслы і вялікі, ніzkі стол, сядзеў стары чачэнец у чысцюткім чорным халаце, відавочна, з дарагой тканіны. Ён паглядзеў на Мацвея, позірк быў цяжкі, не абяцаў нічога добрага.

– Мне сказаі, што ты ведаеш матэматыку. Мой унук хоча перамагчы ў матэматыцы. Ты яго навучыш.

– Прабачце, дзе перамагчы? Я не настаўнік, – імкнучыся гаварыць паважліва, запярэчыў Мацвей.

– Гэта скажа табе мой унук. Пакліч Саліха! – гукнуў ён да дзвярэй, дзе ў маўклівай паслухмянасті застыў той самы мужчына, які адчыняў брамку Асхабу.

Саліх, падлетак гадоў шаснаццаці, зайшоў у пакой, паважліва нахіліў галаву ў бок старога чачэнца.

– Саліх, дзе ты хочаш перамагчы? Патлумач гэтаму рускаму, – мякка загадаў той.

– Неўзабаве алімпіяда па матэматыцы. Я люблю яе, таму хачу вый-граць, – падлетак зіркнуў на Мацвея без асаблівай цікавасці – у ім ён не бачыў свайго настаўніка.

Мацвей злавіў сябе на думцы, што ўсё вакол яго нагадвае нейкі сюр-рэалістычны малюнак: матэматыка, алімпіяда недзе ў школе-раёне, вучань і тут жа – ён, куплены раб абавязаны рыхтаваць гэтага будучага пераможцу. Не ўтрымаўся, і сказаў, бы сам сабе, з крывой усмешкай:

– Навошта траціць грошы, каб купіць раба-настаўніка, калі можна купіць перамогу? – і, не чакаючы адказу, спытаў падлетка: – Які клас?

– Дзясяты, – цяпер ужо з лёгкім здзіўленнем паглядзеў на яго Саліх, і з выклікам дадаў: – Я хачу выйграваць чэсна!

– Ідзі, Саліх, – загадаў стары, і калі юнак выйшаў, звярнуўся грэбліва да Мацвея: – Я магу за грошы купіць цябе і адрэзаць табе галаву. Ці адпусціць цябе на волю. Пакуль у мяне ні адно жаданне не ўзнікае. Усё надалей залежыць ад поспехаў майго ўнука. Ты паняў, рускі?

– Я не рускі, я беларус, – аўтаматычна паправіў старога Мацвея. – Мне зразумела.

Стары чачэнец глядзеў на яго пільна, але што было ў ягоным позірку, Мацвеі не разумеў.

– Ідзі і займайся...

Ад выгляду пакоя маладога чачэнца ў душы Мацвея ёсё заныла – у яго доме быў ці не такі. Канапа, стол пры сцяне, у куце адмысловы стол з кампьютарам, новым, з вялікім плоскім экранам, дзве шафы, на паліцы адной – кнігі, самыя розныя.

Саліх быў за кампьютарам, сустрэў яго позіркам з-пад ілба.

– Якія ў цябе цяжкасці, чаму вучыць, што не разумееш? – ціха спытаў Мацвея, знаходзячыся пад магічным уздзейннем гэтага пакоя, які дыхаў адтуль, з мінулага, воляй і нармальным жыццём.

– Мне цяжка рашаць задачы па алгебры, – нехаця признаўся юнак. – Ты мне дапаможаш? Ты станеш мяне дурыць, я скажу дзеду – і цябе з перарэзанай глоткай выкінуць сабакам!

Мацвеі здрягнуўся ад той нянавісці, якой былі насычаныя слова, і не стрываў:

– Ты ненавідзіш, ты грэбуеш сваім настаўнікам, то чаму ты можаш ад яго навучыцца? Пакажы мне лепш тыя задачы, якія вам задалі рашаць...

Саліх перасеў за стол, знайшоў спытак і пасунуў яго па стальніцы ў бок Мацвея. Той, не пытаючыся, прысеў да стала. Раскрыў і нейкі час глядзеў на задачкі. Зразумела, пачатак дыферэнцыяльных вылічэнняў...

– Гэта раздзел матэматыкі трэба найперш разумець, бо без гэтага будзе чым далей, тым складаней... Ты разумееш, што такое вытворная?

Юнак засоп у адказ, выціснуў з сябе:

– Не.

– Не бяда, – падбадзёрыў Мацвеі. – Добра, што признаўся. Бо большасць думае, што разумее і падманвае сабе... У цябе ёсьць машина? Ты ўмееш ездіць за рулём?

– Няма, але ўмею. Паступлю, бацька паабяцаў купіць.

– Выдатна... Табе зразумела тады, што значыць: ты рухаешся з хуткасцю 100 кіламетраў за гадзіну?

– Дурню ясна, – хмыкнуў юнак.

– Выдатна і гэта, – ухваліў Мацвеі. – Дык вось, твой рух – гэта ў матэматыцы называецца функцыя, дзе ёсьць шлях – рэзультат функцыі, час і хуткасць – яе аргументы. Тут усё зразумела, так?

– Так...

– Гэта прасцейшая функцыя. Але дзякуючы ёй, ведаючы аргументы – час і хуткасць, мы можам вызначыць, як далёка ты ад'ехаў ад роднага дома. Ды вось ты пачынаеш рухацца ад нуля. І з кожнай секундай едзеш усё хутчэй і хутчэй. Як вызначыць, на колькі метраў ды ад'ехаў ад дома за трэћі пяць секунд? Хуткасць жа мяняецца, так? Тут ужо ідзе размова пра паскарэнне. Гэта нейкае прырашчэнне да хуткасці кожны момант

часу. Гэта і ёсць вытворная функцыі руху – паскарэнне. Іншымі словамі, вытворная – гэта хуткасць, з якой змяняецца нейкі працэс. А любы працэс мы можам запісаць функцыяй. Выходзіць, вытворная – гэта хуткасць змянення функцыі. Разумееш?

Мацвей глядзеў у вочы юнаку, і позірк таго паступова мяняўся – ад грэблівасці да зацікаўленасці, да адчування адкрыцця і – нарэшце – раздасці разумення.

– Так проста? І таму вытворная канстанты роўная нулю – бо яна ж не змяняецца!

– Менавіта так! Але ў фізіцы, геаметрыі, матэматыцы вытворная мае сваё разуменне. Давай іх разгледзім усе. Вось тэорыя граніц...

– Не разумею! – перабіў яго Саліх. – Патлумач, каб я зразумеў!

– Хто ж у вас выкладае матэматыку... Добра, пачнём з самага простага.

Яны займаліся гадзіны тры, Саліх сказаў, што стаміўся і хоча папіць чаю. Ён не пытався, ці хоча таго ж ягоны настаўнік – чай прынеслі на дваіх. Мацвей першы раз за гэты час піў чай, седзячы за сапраўдным столом на крэсле. Было невыносна горка, ён сам не разумеў чаму.

Заняткі скончыліся, Мацвея паклікалі да старога. Мабыць, Саліх падзяліўся сваімі ўражаннямі ад першага занятку, бо зараз на твары чачэнца не было грэблівай пыхі.

– Ты будзеш прыходзіць сюды кожны дзень. Не бойся, цябе ніхто не кране. Час табе скажа Саліх. Ідзі.

У простым цэлафанавым пакете, які таксама быў нібы з таго, неіснуючага ўжо жыцця Мацвея, ён нёс у свой хляўчук два вялікія праснакі, кавалак крамнага сыру, пачак чаю і халву – гэта даў яму Саліх.

– Во, нарэшце ты ў паshanе, – радасна казаў вечарам Грак – яны частаваліся прынесенымі прысмакамі. – За твой розум і я салодкага паем!

Пра тое, што стары чачэнец, відавочна, больш уладны, чым іх гаспадар, паабяцаў волю, калі юнак пераможа на алімпіядзе, Мацвей прамаўчаў. Бо воля абяцалася толькі яму.

Саліх аказаўся дастаткова разумным і здольным, сапраўды хапеў ведаць, захапіўся матэматыкай, ды бач, з гэтымі граніцамі, вытворнымі, інтэграгамі ён затармазіў, бо не разумеў іх прызначэння.

– Давай я табе так патлумачу, – казаў яму адзін раз Мацвей. – Ёсць у майстра сякера. І ён працуе, нядрэнна ў яго ўсё выходзіць. Тут іншы майстар прыдумляе долата, рубанак, скабу... Гэта таксама інструменты для дрэва, і без іх нельга абысціся пры стварэнні нечага складанага. У нас быў простыя лічбы і формулы, быў такі інструмент, як ікс – мы маглі рабіць нейкія вылічэнні, нам было дастаткова гэтага. Але вось ракета ляціць у космас, да суседнай планеты. Патрабуецца разлічыць яе хуткасць, паскарэнне, улічыць масу зямлі, яе хуткасць у прасторы, масу і хуткасць іншай планеты. Тых простых лічбаў ужо мала, нам мала інструментаў. І мы ўводзім новыя: вытворную, дыферэнцыял, інтэграл... То, чым мы заемаемся з табой зараз – гэта вывучаем інструменты і спрабуем імі карыстацца. Палёт на новую планету – прыклад таго, навошта нам новыя інструменты – для разліку траекторыі. Разумееш?

– Ага, разумею нарэште, – зарадаваўся Саліх. – Гэта проста інструменты! Ваі класна ўсё расказваеце, – нечакана на “вы” закончыў ён.

Праз два тыдні заняткаў у школе рабілі так званую пробную алімпіяду, Саліх не мог стрымаць свайго захаплення:

– Мацвей, слухайце! Я рашыў усе задачкі за палову тэрміна! Настаўнік не паверыў, ён так здзівіўся. А чаго там было рашаць, усё лёгкае!

Праз месяц Саліх выйграў алімпіяду.

Асхаб паклікаў Мацвея за сабой, пасадзіў ва “ўазік”, падвёз да дома Саліха. Стары чачэнец пагладжваў белую доўгую бараду, казаў:

– Ты прынёс радасць майму ўнуку, значыць, ты прынёс радасць мне. Я ўмею дзячыць за прынесеную радасць. Гэта табе пачастункі, – ён паказаў позіркам на напакаваны невялікі мяшок побач з ім. – Саліх так паспяхова выступіў, што яго запрасілі бараніць гонар нашага раёна і нашага роду. Ты дапамог Саліху.

Але на рэспубліканскім узроўні Саліх першым не стаў – трэцім. І тым не менш, гэта была перамога для ўсяго аула. Пэўна, стары чачэнец, цяпер Мацвей ведаў – старэйшына роду, спецыяльна сказаў прывезіці яго ў той самы час: па вуліцы рухалася чорная іншамарка, а яе віталі радаснымі крыкамі мужчыны, жанчыны, дзеци. Мацвей стаяў збоку, бачыў, як ля дома старэйшыны перад брамкай паслалі дыван – на адным канцы яго стаяў старэйшына, насупраць другога спынілася іншомарка.

У Мацвея засвярбелі вочы, калі Саліх ступіў насустрач старому, стаў, пакланіўся яму, нешта казаў, пасля стары казаў яму і ўрэшце абняў, а вакол закрычалі радасна, узбуджана.

Вось чым яны так рэзка розніца ад нас, думаў Мацвей, стоячы ля плота. Яны ўмеюць радавацца поспехам сваіх, умеюць дапамагаць сваім дасягнуць поспеху. Не зайдросцяць, шчыра цешацца...

Тым часам вароты ля дома старэйшыны шырокі расчыніліся – і ўсе былі запрошаны на шырокі надворак, дзе ўжо стаялі накрытыя сталы. За асобны стол сказаў праходзіць і Мацвею. Там ён сустрэў таго самага рускага, які першы раз адкрываў брамку. Мацвей спытаў яго пра імя – самае бязвіннае пытанне, але той адмоўна і нават спалохана закруціў галавой. Падышоў Асхаб:

– Мацвей, не пытайся нічога! Ён даўно спрабаваў няславіць нашага Алаха, за што быў пазбаўлены языка! – рагатнуў ён. – Ты – здольны настаўнік! Ты будзеш мець многа ежы, добрага адзення, вучыць нашых дзяцей. Тroe паважаных людзей хоцуць, каб ты падрыхтаваў дзяцей да паступлення ва ўніверсітэт. І ўнука старэйшыны таксама. Саліх расказаў усім, што мае здатнага настаўніка. Ты не крывіся, шайтан! Здагадваюся, пра што думаеш. Але ёсць такія рэчы ў нас, якія не купляюцца за грошы! Гонар! Запомніў? Глядзі!

Вечарам Мацвей рассказваў Граку пра гэтае свята ў ауле, той ніколікі не здзівіўся.

– Таму яны і выжылі, таму перамаглі – яны адчуваюць сябе народам, кожны супляменнік для іх – іх частка. Але я рады за цябе! Гэта табе навука: разум усюды патрэбны, чачэнцы таксама хоцуць бачыць сваіх дзяцей разумнымі і паважаюць разумных. Маеш разум – не давядзецца махаць кайлом!

– Не, кайлом я памахаю, – усміхнуўся Мацвей. – Без кайла нам ніяк...

Ён разумеў, што слова пра волю, якія пачуў ад старэйшыны, усяго толькі слова. Яму загадалі рыхтаваць да паступлення некалькі чалавек, выходзіць, ніхто не збіраецца яго адпускаць. Вучні будуць ва ўсе часы, а Асхаб, відавочна, нямала атрымлівае грошай, бо ж Мацвей – ягоная ўласнасць.

Мацвей стаў на нейкі час, лічы, настаўнікам у мясцовай школе – штодзень прыходзіў сюды. Пасля заняткаў збіраўся дзясятак вучняў, і ён займаўся з імі матэматыкай у асобным пакоі, пакутліва перажываючы сваё становішча: падавалася, што гэта – фінішная крапка ягонага жыцця, што яму тут заставацца назаўсёды, у гэтым ауле чужым сярод чужых, да яго хоць і пачалі ставіцца быццам з павагай на вуліцах – ніхто не глядзеў з грэблівасцю ці злосцю, але ніхто не збіраўся загаворваць.

Грак выправіўся на радовішча адзін, месяц яшчэ Мацвей вёў заняткі. Ягоныя вучні здалі экзамены па матэматыцы вельмі добра, чарговы раз ён атрымаў узнагароджанне – ежу, з якой праз два дні спяшаўся да радовішча са старым чачэнцам і Асхабам. І там, у пячоры, намахаўшыся кайлом да знямогі і ныючага болю ў плячах, седзячы на сваім плоскім камяні, адчуў сябе спакойна, на сваім месцы.

– Знаеш, Грак... Лепей наўпраст працаўаць за ежу, біць гэтую чортавую скалу і марыць пра волю, чым там, у цяпле, не галодным, займацца хай і высакароднай справай, але адчуваць сябе сабакам на ланцу. Якому на ланцу і здохнуць.

– Ну, мы ж здыхаць не збіраемся, Монця! – падбадзёрыў яго Грак. – А ты маеш рацыю. Глядзі, на наступны год табе прапануюць уступіць у іслам. Выгода яшчэ якая – робішся сваім. Але і застаецца з імі. З ісламу, як з КДБ, шляху назад няма. Верадступнікаў тут ненавідзяць больш за гуяраў.

За гэты сезон яны змаглі пррабіц тунэль яшчэ на сем кроکаў – камень унутры гары паддаваўся лягчэй, скала была спрэс у расколінах.

З надыхам зімы Мацвей зноў стаў настаўнікам. Асхаб прывёз яму новае адзенне і абутак, у хляўчук на тапчаны – два не новыя, але адносна добрыя матрацы.

Зіма праляцела надзвіва хутка.